



Юрка Віцьбіч

Юрка Віцьбіч

Плыве з-пад Святое Гары Нёман

Мастацкі нарыс

Частка I

МЮНХЭН 1956

ВЫДАВЕЦТВА «БАЦЬКАУШЧЫНЫ»

Ад Аўтара

Нарыс «Плыве з-пад Святое Гары Нёман» прысьвеченны паходжанню і лёсу геаграфічных назоваў на Беларусі, паводле навуковых дадзеных і народных паданняў. У нарысе прыгадваецца больш за 500 нашых назоваў — горады, мястэчкі, паасобныя гістарычныя вёскі, гарадзішчы, крушні замкаў, узвышшы, вазёры, рэкі, речкі, балоты, пушчы і г. д. У сувязі з колькасцю назоваў сталася патрэбнай іх клясыфікацыя, як напрыклад — назовы гістарычнага паходжання (Тураў, Заслаўе, Рагнедзіна, Барысаў і г. д.), ад рэкаў і вазёраў (Полацак, Віцебск, Пінск, Беласток і г. д.), рэлігійнага паходжання (Пярунаў Мост, Ігумен, Духаўшчына, Мар'іна Горка і г. д.), ад людзкіх прозывішчаў (АЗарычы, Баранавічы, Сьвір і г. д.), ад флёры і фаўны (Берасьце, Ельня, Бабруйск і г. д.), тапаграфічныя (Гомель, Рагачоў, Масты і г. д.), ад выканняў і заняткаў насельніцтва (Ляды, Буды, Менск і г. д.), рознага паходжання (Нясьвіж, Чавусы, Слонім і г. д.). Адначасна з тымі ці іншымі назовамі прыгадваю гістарычныя і літаратурныя помнікі, што маюць да яго дачыненіе (Пачатны Летапіс, «Баркулабаўская Хроніка», «Слова аб палку Гравары», і г. д.), фальклёр (гістарычныя песні, прыказкі і г. д.), карыстаюся літаратурнымі рэмінісценцыямі (Купала — Магілёў, Багдановіч — Ваўкаўскі, Жылка — Вільня і г. д.), прыгадваю выдатных Беларусаў (Леў Сапега — Астроўна, Кастусь Каліноўскі — Мастваўляны, Їцька — Новая Вялейка і г. д.). І калі глыбокапаважаны чытач яшчэ раз пераканаецца ў непаўторнасці і прыгажосці нашае Бацькаўшчыны, дык значыцца аўтар дасягнуў тae мэты, да якое імкнуўся ў сваёй працы.

I

«Магутны Божа, Ўладар сусьветаў,
вялізных сонцаў і сэрц малых,
над Беларускай ціхой і ветлай
рассып праменне Свае хвалы.»

Натальля Арсеньева, «Малітва»

У Вечным горадзе, паблізу аркі Септымуса Севера, пабудаванай у 203 годзе ў гонар перамогі над Партаі, узвышшаецца надгробак Ромулюса. Хто, незалежна ад свае нацыянальнасці, ня ведае яццё з часоў свайго маленства паданьяў аб двух братох, дзіцях Ромулюсе і Рымусе, якіх выггадавала сваім малаком ваяўчыца? Не паддяляе сумлеву, што гэта прыгожая легэнда. Аднак разам з тым яна надзвычай харектэрная для нашае Прамаці — старое і мудрае Эўропы. Запрады — ад малака ваяўчыцы паўстае грэзы мужны Рома, Рым. І адразу ж прыгадваеца гэтак званы «Трайці Рым», што мае ня менш харектэрны назоў — Масква. На мове фінскіх народоў «масква» — чорная, брудная вада. Ці наўрад у той далёкі час Масква-рака, разам з сваімі прытокамі нагадвала сучасны натуральны канализацыйны сток, але для Масквы, як для сталіцы сцярица Маскоўшчыны, а потым царскае і савецкае Рәсей, назоў стаўся прароцкім, сымбалічным.

Ня менш цікавае паходжанне маюць назовы сталіцаў двух суседніх нам народаў. Украінскія навукоўцы спрабуюць прыстасаваць да паходжання назву свае сталіцы і гоцкае «куе» і ангельскае «кеу», але народ, пасвойму развязывае гэтае пытаныне. Паводле паданын, прыйшлі зынекуль трэй браты — Кій, Шчэк, Харыў і сястра іхняя Лыбядзь. Ад старэйшага брата горад атрымаў назоў Кіеў, у якім дагэтуль ёсьць Шчакавіцкая гара з старадаўнімі могілкамі, вуліца Харыўціца, а паблізу ад гары і вуліцы выгінаеца рэчка Лыбядзь, што ўцякае ў славуты Дніпро. Польскія навукоўцы прыйшлі да выснову, што іхняя сталіца паўстала зь вёскі, якая калісьці належыла рыцару Варжку. І тут таксама народ стварае сваё паданыне. На беразе Віслы, каля сталага перавозу прараз яе, жыла за даўнейшыя часы прыгожая ўдава Сава. Яна ня ў стане была даць сабе рады ні з сахой ні зь нератам, а таму сталася кухаркай для шматлікіх падарожнікаў. І яна гэтак смачна ва-

рыла розныя стравы, што ейныя кліенты — купцы і жаўнеры, урадоўцы і паломнікі — яшчэ з ракі голасна кryчэлі ёй:

— Варж Сава!

Калі ўзяць пад увагу, што гэрбам Варшавы, якая спачатку называлася Варжсава, ёсьць грэка-рымская німфа Сырэна, дык ці не адбілася ў ёй празаічна толькі на першы погляд наяды Сава.

Мы Беларусы нагэтулькі прызываіліся да дарагіх наша-му сэргі геаграфічных назоваў свае краіны, што часам проста не заўважваюм іхніе сваесаблівасці і прыгожасці. Між тым досьць парадаўці беларускія назовы з расейскімі. У Расей-цаў, акрамя прыгаданаяе Масквы, ёсьць Калуга, Тула, Кастрама, Самара, Пенза, Тамбоў і розныя іншыя Арзамасы. Усе гэтыя назовы не расейскага паходжання і нічым рапчу аб славянах ні прыгадваюць, што зразумела, бо Расейцы, паводле навукове мэтрыйкі ад нараджоніні, з'являюцца ёўразійцамі, славянамангольскім гібрыдам. Паказальна, што назоў таго-ж Арзамаса паходзіць ад эрзі-моўнага адгалінення народу Марды, які належыць да Фіна-Уграў. Унас-же за маўлем усе геаграфічныя назовы ёсьць беларускага, славянскага паходжання. Гэта нашыя далёкія на часе і родныя па крываі продкі ахрысыцілі нашыя ўзвышшы і балаты, рэкі і вазёры, пущы і парогі, гэта яны надалі імя працярэбліным імі шляхом і гасьцицам, як і заснаваным імі гарадом, мястечкам і вёскам. Запрауды, прыгадайце — Вялейскую Падкову і Наваградзкі Горб, Качайла і Жакаўскі Мух, Князь і Сывітазь, Бярозу і Лань, Налібокі і Вокаўскі Лес, Рубу і Перакартрыж, Горадню і Смаленск. Мы тубыльцы нашае краіны і калі прыгадваем пра яе, дык паводві вершу Пятруса Броўкі:

Былога быліны, старога паданыні
Плынуць, як аблітая сонцам чаўны
На kraю зялёнym, прасторах бяскрайніх
Ад Нёмна да Сожа, ад Буга да Гайны,
На хвалях Дняпра і шырокай Дзьвіны.
Baцькоў нашых слава на іх узьбярэжжах,
Гамоняць пра гэта бары-байкары,
Гамоняць пра гэта і Полацку вежы
І Tuрава съцены, і шум Belавежы,
I роднага Менску сівыя муры.

Нашая нацыя нараджалася ў вагні і крываі, якія потым праходзяць праз усю гісторыю Беларусі ад Менскага Нямігі

да Вяліскага Пакроўскага поля. Не дарма для першых БНР-аўцаў наш дзяржаўны сыязнік стаўся бел-кryававогенебальным. Не выпадкова таксама для першых нацдэм'яў аднай з нацыянальных эмблемаў сталася шыпшина, зъ яе нібы кryававогененімі кветкамі і гострымі дзідамі. Не аднойчы нашыя ворагі спрабавалі ўвогуле сыцерці нашае імя з памяці людства і з маўлы Эўропы. Тым больш ня лічыліся ніколі акупанты з нашымі геаграфічнымі назовамі, спрабуючы заўсёды і ў гэтай галіне звышчынца бязь съледу нашае роднае і накінучу нам чужое.

Яшчэ вялікі князь маскоўскі Зымітра Данскі звычайней стаўры Клічав, пра які адзінчычы летапіс: «Туде живяху Кривічы» на Асташкай. Потым іван Грозны, у часе Лівонскіх войнаў, перайменаваў горад Белы ў Багародзіцын, Себеж у Івангород, Дзьвінск у Барысаглебск, Ніжні замак у Полацку ў Стратлецкі і г. д. Усе гэтыя змены народ сікніуць, як то лушпавінне, яшчэ да сімерці івана Грознага. Ідучы пазней съледам расейскага царызму, расейскі бальшавізм змыніў Менск на Мінск, Паречча на Дзямідаў, Грумен на Чэрвень, Раманава на Лехін, Койданава на Дзяржынск, Вызну на Чырвоную Слабаду, Князь або Жыд на Чырвонае, Прайсна на Слаўгород і г. д. У сувязі з калектывізаційнай і асабліва з прычынамі ўзбуйнення калгасаў зыніклі дзесяткі тысяч чалавек беларускіх вёскак, разам з сваймі часта-густа пастычнымі назовамі, набыўшы імёны Варашылава і Кірава, Гусараўа і Паталічава, Панамарэнкі і Цанавы. І калі ні адзін геаграфічны назоў у СССР — хай сабе і Волга і Эльбрус не забісьпечаны ад перайменаванья, дык у БССР гэтыя змены набылі асабліві збудзелкі характерист.

Сталіца, горад мены — Менск ператварыўся ў Мінск адна-часна з дэкрэтам аб перайменаванні Тыфліса ў Тбілісі. Хіба гэтае на съветчыцаў або асаблівай узвaze «старэйшага брата» да «малодшага? Парочча набыло імя расейскага камісара, за-бітага тут вялікімі паўстанцамі. Назоў мястечка Раманаў, старойшы за дынастыю Раманавых, і можа яшчэ раз даводзіў трапінасы нашае пашыранае прыказкі — Ні адзін Гаўрылка, што ў Полацку. Дадатак Жыд да возера Князь з'яўляецца па свайму паходжанню не юдафоскім, а юдафільскім. Нарошчэ самае спалучэнне гэтых назовau съветчыцаў або дэмократычнай істоте беларускага народу. Да перайменаванні Клімавіцкага раёну ў Калінінскі, у гонар бескаляровага «ўсесаюзнага старшыні» Міхала Калініна, магчыма спрычыніліся беларускія нацкамуністыя, бо гэтай змене надае жартавуліві характеристар ручэй Калінішча, які адвеку працякае праз горад Кліма-

вічы. Што датычыць мястечка Вызны, дык яно сталася Слабадой ды яшчэ Чырвонай, магчымы якраз таму, што ні адно роўнае па колькасці насельніцтва мястечка Беларус не дало гэтулькі змагароў з рассейскім бальшавізмам — пайстанцаў, партызануа і нацдомаў, колькі слáўная Вызна.

Бяз сумлеву пальма пяршынства ў галіне перайначвання нашых географічных назоваў належыць рознакаляровым расейскім імпрыялістым, але разам з тым яны не зъяўляліся адзінокім. Гэтак яшчэ Немцы-рыцары Лівонскага ордну або мечнікі перайменавалі Дзёзвінск у Дынабург, Разніцу ў Рэжышчу, Лужыны у Люцын. Створаная адначасна імі прыгожая легенда аб трох сёстрах Разалі, Люцы і Мары, ад якіх ніхі паўсталі Рэжышча, Люцын і Марыенгаўзэн, ня вытрымлівае ніякае крытыкі. Свяцакія спадкесці мечнікаў — гітлераўцы, пач'уне ў суязі з споцыфічнымі беларускімі ўмовамі, не перайменавалі, на ўзор Ліцманштадта, Менску ў Кубенштадт. Яны абмежаваліся вылучна перайменаваннем накінутых Расейцамі вулічных назоваў — напрыклад імя Сыціпана Раіна, Карла Маркса, Розы Люксембург і г. д. у імя Бісмарка і Мольтке, Ніблюнгаў і Гора-ста Вэзэля. Аднак Беларусы, ня вызнаючы ні першых ні другіх назоваў, надалі ў часе вайны сваім стаічным вуліцам імя 25 Сакавіка, Рагнеды, Францішка Сакрыны, Кастуся Каліноўскага, Алесі Гаруна, Іваноўскага і г. д.

Ад Расейцаў і Немцаў, ад імпрыялістичных двохгаловага арла, сирпі з молата і свастыкі ня шмат чым розняцца ў накідваны сваім іншыя «дабародныя» і пачас্লівія нашыя мілыя суседзі», як дыпляматычна і разам з тым гіранічна мнуне іх наша старадаўныя гісторычныя дакумент. У Паллякаў мілагучыны назоў Берасцьце выхухнуў чужкім для нашае вымовы — Бжэсцем на Бугу, Белаостроп ператварыўся ў Бялысток і г. д. Каля для Латышоў Дзёзвіна ёсьць Даўгава, а горад — пілс, дык Дзёзвінск, у які ўжо раз за разаю гісторыю зъяўніў сваё імя, стаўшыся — Даўгапілс. Адначасна яны перафарбавалі Рожкіцу ў Рэзэкне, а Люцын у Лютпіц. Лятувісы дадалі да нашых назоваў свой -эс, але, ня гле-дзячы на гэтае. Вільню не засыму сваёй славай вядомую ўсіму сьвету Вільню. Украінцы за часы Пятлюры, а потым Бандары, магчымы ў суязі з надзвычай кароткім часам для географічных реформаў абмежаваліся толькі транскрыпцыйным зъменамі Берасця на «Бэрэстя», ды Пінска на «Пінськ».

Там, дзе пануе акупант, заўсёды знайдзеца, акрамя ты-сячаў нязломных змагароў зь ім, і падпарадкованы яму ка-лябарант. Праз некаторы час акупант, замест удзячнасці,

зламае таму самому найбольш тыповому калябаранту ў часе допытуа два рабры, а потым сашце дажывотна аж на Ігарку. Але пакуль тое сталася, прыдворны паста Андрэй Аляксандровіч, якога маём на ўвазе, вырашыў належным чынам ушанаваць праф. Отто Шмідта, што пасля пагібелі «Чэлоскіна» праз Амэрыку і Эўропу вярнуўся ў Москву. Даведаўшыся, што праф. Шмідт нарадзіўся ў Магілёве, Аляксандровіч пра-чытаў яму на менскім вагзале адмысловы верш, які канчаўся вернападданай прапановай зъяўніць назоў Магілёва на Шмідт. У той-жэ дзень гэты верш Аляксандровіча зъяўляўся на самым пачасным месцы газеты «Звяздза» — воргане ЦК КП(б)Б, пагляды якой зъяўляліся абавязковымі для ўсіх сталічных і прыфэрмерных, савецкіх і падсавецкіх грамадзян. І тым ня менш Магілёў не адрукнүўся ні на прапанову калябаранта, ні на дырктыву акупанта. Ён захаваў свой стары назоў, што дастаў ад легендарнага асілка Магілы, пра высокую магілу якога назначыў Йянка Купала:

Над ёю часам дрэвы палі
І горад вырас, як зъявлі.
Яго Магілевам назвалі,
Бо йнакш прыдумаць не маглі.

II

Калі параўніць паміж сабой мапы Беларусі ад 10 стаг. і да сучасніці, можна побач з шматлікімі гістарычнымі назовамі, якія захаваліся да нашых дзён, заўважыць і шмат гэткіх, паўз носібітам якіх абыякава цяпер праходзіць картограф. Яны або заняпталі, ператварыўшыся з маутных каўсіц гарадоў у маленькія вёскі, або зусім зьніклі. Іхні лёс нагадывае часам лёс Ігуменскага возера, што высаходзіла бязь съледу, а ў 1798 г. у ім ледзь-ледзь не патануў швядзкі кароль Карл XII, або лёс возера Салаты ў Горадзенскай пушчы, якое ў вадну з рабінавых начаў 1841 г. пракапала сабе канал даўжынёю ў 15 кіламетраў ды выцягла дарэшты прац рэчку Ратнічанку ў Нёман. А часам падобныя яны да рэчкі Паніклі ў Вокаўскім лесе, якая ў сваёй хуткай плыні чатыры разы зъяўляе пад зъмлём і кожны раз нараджаеца зноў чыстымі крэныцамі і бажыць да ракі Мяжы, каб спалучыўшыся зь ёю, трапіць у Дзёзвіну. Таму першым перайсыці да Туравае Студні і Трапы Траяна, да Магілы Міндаўта і Альгердавага Шляху, мы ня можам амінці гэтых напоўз забытых сялібаў, атуленых га-

радзішчамі, курганамі і славай, тых якраз сялібаў, аб гісторыі якіх трапна назначаў у часы нашага адраджэння незадытны Карусь Каганец:

«І на гэтай нашай зямлі спрадвеку нашы дзяды-прадзеды жылі, катоюры ня раз Грэкамі, Немцамі і Рымлянамі трасьлі... А мы?

Мы — ня знаю, хто мы такія...»

У 50 кілямэтрах ніжэй Дзьвінску амывае Дзьвіна ўзвышша Герзак, на якім абы-дзе захаваліся зямляныя насты. Гэта ўсё, што засталося ад калісці магутнага Грэсіка — фарпосту Палачанаў у змаганні з мечнікамі. Але ѹ сінія мы чуем запісаны ў 1206 г. хранікёрам Генрыкам і падобны да лябедзіна песьні плач апошніага тутэйшага князя Ўсевалада:

«О, Грэсік, любы горад, о спадчына маіх бацькоў! Лепш не нарадзіцца мне зусім на съвест, чым бачыць пажар майго гораду і зынішчэньне майго народу».

Дарэчы, як істотна розніцца гэты плач беларускага князя ад суму савецкага паэты Аркадзя Куляшова:

Паў горад Віцебск. З думкай горкай
Мы ішлі наўсцяж Дзьвіны.
Паў Віцебск. Мы яго махорку
Яшчэ курылі да вайны.

На Магілёўчыне загубілася ў лясох ціхае мястечка Галаўчыно. Гэта колішні горад «Голотечск», дзе ў 1071 г. Усяслава Вялікі змагаўся з Уладзімер-Валынскім князем Яраславам. Тамашнія захавалі паданье, што за даунія часы іхнія ціперашнія мястечка налічвалі 15 цэрквай і 100 кузняў.

Паблізу ад аднаго заходзіцца ў паўночнай Віцебшчыне сяло Емянец і мястечка Езярышча. Праз горад Емянец праляжджаў у 1245 г. Аляксандар Неўскі. Езярышча, як багаты і вялікі горад, прыгадваеца і ў «Кнізе Вялікі Чарні́ж». Грознага і ў запісах Райнольда Гайдэнштайна, сакратара Сыцяпана Баторага. Калі з прычыны Лівонскіх войнаў Емянец занялі, дык на змену яму і частковага запазычыўшы ягоны назоў, паўстай у 15 стаг. горад Невель, праз які цягчэ рэчка з цалкам запазычанымі назовамі Емянка. Ад колішняга Езярышча захавалася, акрамя назову, старажытнае гарадзішча на высьпе аднайменнага возера.

На Сеніненшчыне на паўвысьпе возера Стрэжаў бадай нічога не засталося ад Стрэжаў — гораду, які належыў унуку Усяслава Вялікага князю Рагвалоду, што спакінуў па сабе спінныя Рагвалоду камень. Толькі ўзвышэрэжная вёска Стрыжва нагадывае сваім назовам далёкае мінулася. На Смаленшчыне былі гарады Жэчыцы, Каспля, Сыркалуичча і Зарой. І Жэчыцы і вельмі багатая калісці Каспля, што прыгадваюцца яшчэ ў «Расціславае Грамаце» 1150 г., дайшлі да сучаснасці, як сёлы. Сыркалуичча таксама ператварылася ў сяло Сыркава Луки. Зарой, што знаходзіўся на мяжы Смаленскага княства, заняпадаючыя паступова, як горад, спачатку стаўся сялом Зарытае, а потым тутэйшыя абшарнікі накінулі яму сваё прозвішча — Корсіка.

Мястечка Любань над рапой Арэсай зьяўляеца водгукам вялікага гораду Любашаны, падобна таму, як сяло Кукарава на Ігуменшчыне ёсьце съслед вялікага гораду з тым-же назоў. Ад таго гораду засталося мноства паганскіх і хрысьціянскіх магілінкаў, на якіх вялізарныя каменныя крыжы ад часу і вагі напалову працягваюцца ў зямлю. І паміж магілінкамі ляжаў пры дарозе камень Пястун. Ён невялікі, але ў народзе існавала паданыне, што ўсе тэя, хто паспрабаваў патурбаваць ягоны супакой, адрэзуў гублялі зрок. На Піншчыне, на вузкай паўвысьпе возера Нобель, звяякога пачынаеца рака Струмень, можна заўважыць съяды гораду Міндоўга Нобель і даётую існену на беразе мястечка з аднайменным назовам.

Паблізу ад ціперашнія Рагачова былі ў старасьцічыну аж два вялікія гарады — Лучын і Хлепен. Першы дайшоў да нас, як сяло Лучына, у вакалічнасці якога заходзіцца больш за 100 курганоў і 2 гарадзішчы. Хлепен ня менш чым раней вядомы, як Жлобін. Яшчэ ў 1189 г. прыгадваеца стары Брагін, калі кіеўскі князь Рурык на вяселлі свайго дзесцігадовага сына з васьмігадовай Верхаславай, дачкой Сузdalскага князя Ўзяслава, даў маладым «дары многи и горад Брагін». Пазней у 17 стаг. тут у маёнтку Гарадзішча, у палацы князёў Вішнявецкіх упяршыню абвесыцёў аў сваім царскім паходжаныні Зымітра Самазванец, абы чым съветыцьца ўцалелы надпіс на камені каля фантану. У часе казацкіх войнаў Брагін даросці зынішчылі Палякі, помсычылі за тое, што ён падтрымаў Нябабу, Напаліча і Хвоську. Гэтае зынішчэнне, як і наступнае адраджэнне, знайшлі адбітак у творы славутага ўзвышэнца Ўладзімера Дубоўкі:

Няма дзяцюкоў тых, дзяўчыны няма,
а вырас на беразе Брагін.
Навокал містчка — істужкай рака,
назвалі Брагінкаю людзі,
ня кіне яна на паноў наракаць
да помсты і звала і будзе.

Калісці ў Віцебску на Сёмужу каля бабінцу Чорнае Тройцы, што на Пескаваціку, давялося мне пачуць съляпога старца-лірника. Адсунуўшысі назад торбу, перабіраочы пальцамі руکі клявіши і круцічы правай корбу, ён у тakt лерным гукам пяяў:

Падымалісь чорны хмары,
Неба пакрывалі.

І пяяў ён ія голасна, і самы голас, падбіты старасцю, дрыжэй, але гэтулькі пачуцьця ўкладаў музыка ў свою песньню, што здавалася ягонія нівідущыя вочы бачаць і хмары, і польмія, і даўную зацятую бітву. І можа ні адзін наш музычны інструмент гэтак не адпавядай ягонай песні, як задуменная, засмучоная лера.

Прыхадзлі злы Татары,
Пад Крычавам сталі.

Даўно ўжо парасла пустазельлем магіла таго дзеда. Ніхто ня пераняў ягоную забароненую леру. Аднак усёроўна досьціць толькі прыгадаць сваю краіну, як загучыць у душы бясконца, зачеплянай ў ёй калісці лернікам, струна:

Запалілі стары Крычаў, —
Канцы запалілі...

А ён запраўды стары. Паводле навуковых прыпушчэнняў і народных паданьняў, Крычаў заснавалі яшчэ Крывічы — людзі аднас крыва, надаўшысі яму сваё імя Крывічай. Зы цягам часу назоў гэты зынчыніўся, але як ужо зазначана ў дачыненіі да гораду Невялю і рэчкі Емянкі ды вёскі Стрыжкі і возера Стрэжаў, мешчи за ўсё паддиягаюць зынчанью на зовы рэкаў і вазёраў. Таму рэчка з двумя назовамі — Крычаўка або Крывічанка, што, працаючы праз Крычаў, у ім далучаецца да Сожу, пацвярджае верагоднасць і народных паданьняў. А ў іншым паданьні,

што съцвярджае, нібы горад атрымаў свой назоў ад крэку Татараў, можа акурат адбівеца той час, калі ён згубіў сваё ранеўшэ імя. Аб старасцечыне гораду съветчыць яшчэ і царква ў імя прарока Ільлі, пабудаваная на месцы мольбішча Пяруну, і падзямельныя ходы-лёнкі мураваныя з трывалае цэглы, якія ідуць ад колішняга замку пад Сож. Аб Крывічах, акрамя Крычава, нагадвае таксама вялікае сяло Крывічы, што шырака разъляялося ў Наваградчыне паміж лукавінамі Нёману. І нарыще некаторыя гісторыкі даводзяць, што другі вядомы назоў Ніжняга замку ў Вільні — Кривы, які не адпавядае ні тапаграфіі мясцовасці, ні пляну ягонас пабудовы, зъяўляеца зынчаннем першапачатковага назову — Крывіч.

Аб Дрыгівічох, частка якіх зь невядомае прычыны адкаласі ад свайго плямія і, трапіўшы на Балканы, стакінула свой сълед у назове ракі Драгавіцы, съветчыць на Беларусі стары Драгічын. Цяпер гэта маленькі горад над Бугам, а калісці зъяўляўся заходнім сталіцай Дрыгівічоў — людзей, што пасяліліся на балотах, на дрыгах. Тут у 1238 г. князь Даніла перамог крыжакоў, тут у 1274 г. пасля зацятага змагання ўсё зынчыці і спаліў князь Трайдэн. І тут цяпер ціха. Навет рэшткай не захавалася ад старадаўнія тутгэйша съвітні — царквы Божае Маці. Толькі сіні Буг, падмываючы штогод учё больш і больш Замкавую Гару, якая на 45 сажніяў уздымаецца над ім, агалеа ейнія лёнкі.

Яшчэ «Повесть временных лет» зазначае, што «два браты Радим, а другой Вяtko... и пришедша седоста Радим на Сожу». Ня дарма таму глыбокі Сож мяняўшы ў тагачасных летапісах, як «Путь на Радимиче». Аднак калі ўсе іншыя плямёны стварылі свае собскія княствы, дык колъжанска нешматлікія, у параўнанні зь імі, Радзімічы — людзі роднія паміж сабой — свае дзяржавы не займелі. «Пачатны летапіс» съцвярджае, што Алег у 885 г. прымусіў іх плаціць, акрамя Хазараў, даніну і яму. У 984 г. іх перамог на берагох рэчкі Пясянкі, а ў той час ракі «Пішчаны» кіеўскі ваявода Воўчы Хвост. Сяні-иця толькі маленъкае мястечка Радомля зь вялізнымі старожытнымі гарадзішчамі съветчыць сваім назовамі пад Радзімічах і, паводле навуковых прыпушчэнняў, зъяўлялася іхнімі стаўліцай. Аднак беларускі народ у сваім фальклёры перахаваў шмат паданьняў аў сваіх прародках — Радзімічах.

Наш навуковец Аркадзь Смоліч першым ужыў у сваёй «Геаграфіі Беларусі» назоў — Радань — у дачыненіі да тae

часткі Беларусі, дзе жылі калісці Радзімічы. Падмурак гэтаму назову паклаў другі наш выдатны навуковец Аўдакім Раманаў, які для сваіх мастацкіх твораў навесці абраў адмысловы пэсёудонім — Радзіміч. Пазней гэты назоў пралагавалі Зуэзмюль і Пачопка, якія для тых, хто зь імі сустракаўся або чытаў іхня творы, зусім не звязаўляліся напоўанскдатычнымі асобамі, а добрымі патрыётамі. І хочацца думаць, што гэты новы географічны назоў — Радань — у даўнінені да тae часткі сучаснае этнографічнае Беларусі, дзе калісці змагалася і працавала жмен'ка родных паміж сабой людзей, становіца нарашце агульнашырэным і дарагім для ўсіх Беларусу.

Калі думаеш пра Ноўгарад-Севярскі, які чамусыці на сучасных мапах апынуўся паза межамі этнографічнае Беларусі, дык адрэзу прыгадвацца з «Пачатнага Летапісу» — «Сели на Дзесне і па Семі і па Суле и назвалися Севера». Гэта тыя Севяране, пра якіх «Повесть временных лет» назначае: «Радимичи, Вятichi и Север один обычай имяхутъ». Потым пад стальным ціскам з боку Полацку і Татарапа адбылося некалькі масавых пераселенняў Севяранаў у зямлі Дрыгвічоў. Пазней, на бадай што бязлюдзьдзе, прыйшлі тагачасныя Украінцы. Аднак і цілі толькі ў самым Ноўгарадзе-Севярскім гавароў паўукраінску, а ў ягонай ваколінцы скрэз ужываюць тамтэйшы дыялект нашае мовы, да стварэння якое прылучыліся калісці і нашыя продкі — Севяране. Ад Севяранаў таксама паходзяць пашыраныя па ўсёй Беларусі селішчы Сліўкі, зь якіх найбольшае — мясточко Сліўку ляжыць на паўдні ад Гомелю.

Тысячагадовы Тураў па адных дадзеных сталіца Драўлянай — людзей, што жывілі паміж дрэваў, у лясох ды пушчах, па другіх Тураў заснаваў, паводле летапісца Нестара, вараг Тур, які злыўся сюды адначасна з зьяўленнем у Полацку варага Рагвалода. Перш за ўсё треба назначыць, што вараскае паходжанне полацкага Рагвалода сяньня самым грунтоўным чынам аспрэчваецца. Ня менш спрочна і вараскае паходжанне тураўскага Тура, калі навет параўнаньць ягонае імя зь імем больш гістарычна вядомага трубчэўскага князя Буй-Тур-Усевалада. Як прыпушчаюць некаторыя навукоўцы, Тураў зайдзеў сваё імя ад вымерлае цяпер жывёлы тура, зь якіх апошні быў забіты ў 1627 г., і, у параўнанні зь якім ягоны бліжэйшы сваяк, сучасны «імпіратар пушчаў» — магутны зубар, здаецца за дробнымі. Ці гэтак ці на гэтак, ці князь Тур заснаваў Тураў ці ад тура зайдзеў горад свой назоў, але ў цяперашнім Тураве

ёсьць і Тур-каладзеж і Турава Гара. Існуе ў народзе паданье, што Тур-каладзеж, які атрымаў свой назоў ад хрышчэння ў ім Тура, пазней Татары, у часе сваіго нападу, даверуху заідзілі груднымі дзіцымі, і на прагіту сямі год пасля гэтага з'яго, замест вады, крыніцай была мацярынскае малако. Паводле іншага падання Тур-каладзеж мае тры дыны: мядзінае, сярабранае і залатое. Калі прарвецца гэтае залатое дно, дык вада з калодзежу затопіць увесы сьвет. Побач з Туравай Гарой, на месцы даўніга мольбіца Пяруну, знаходзіцца адна з тых 80 цэрквяў, што былі ў Тураве ў 16 стаг. Ільлінская, а паблізу ад яе курган Крыччай, назоў якога, як сцвярдждаюць тураўцы, паходзіць, падобна гораду Крычаву, ад крыку Татараў і запрэдуў, паводле архалеічных дасьледванняў, ён накапаны з тыя часы. Вакол Турава шмат могільнікаў, курганоў і гарадзішчаў, а паміж імі — Сямірадзец, паблізу якога з Прыпяці выглядаў вялізарны каменны крыж. Існуе паданье, што яго некалькі разоў спрабавалі выцягнуць з ракі на бераг, але адразу-ж уся Прыпяць пакрывалася крывебо, нібы смяротна параненая.

Значыць сълед у географічных назовах нашае Бацькаўшчыны спакінула плямія Велітая або Люцічаў, якія, паводле дасьледванняў вядомага навукоўца Шафарыкі, мелі за сваю ваяўнічасць ліччу мяцяшку — Ваўкоў. Яны моцна даліся ў знакі і Вікінгам і Франкам, але потым пад ціскам германскіх племенаму ў цяжкім і няроўным змаганні зь імі ў сваёй бальшыні анычымеўліся, а частка іх пачала пакідаць сваю Заходнюю Прывалтыву, пасоўваючыся пааступова на ўсход. Іхніе імя, як прыпушчаюць, знайшло адбітак на толькі ў назовах гарадоў, але і ў назове дзяржавы Міндаўга — Літвы.

Існуе цікавае польскае падданье аб заснаванні Вільні і паходжанні ейнага назову. Пасыя паліваныны князь Гедымін лёг адпачываць на маляўнічым узвышшы, пад якім у Вільлю ўцякае Вялейка. Яму прысыніўся зялезны воўк, што стаяў на гэтым узвышшы, і выцьцё якога, сугучнае выцьцю ста ваўкоў, шырака разыліялася на ўсе чатыры бакі сьвету. Пад вялікім уражаннем гэтага сну, Гедымін паклікаў мудрага капілана Ліздайку, які растлумачыў, што на tym месцы, дзе стаяў зялезны воўк, мае паўстаць магутны горад і слава аб ім, як выцьцё таго ваўка, прагучыць шырака на ўсе бакі сьвету. Пасыя прарочства Ліздайкі Гедымін пабудаваў на ўзвышшы замак Вільню, у які й перанёс сваю сталіцу з Трокай.

Этая легенда знайшла вялікі адбітак у паэзіі, але ня вытрымлівае навуковае крытыкі. Папершча, Вільня вядомая пад

гэтым назовам яшчэ задоўга да Гедымяна. Паводля «Летапісу Быхаўца»: «Обгрэть собе великий князь Швінторог местю на пущи, велии хорошо, подле реки Вельы, где река Вильня упадает у Велью, и просил сына свово Скирмонта, абы на tym месту было жеглище вчинено». Даречы, Катадральная плошча сучаснае Вільні яшчэ ў мінулым стагодзьдзі менавалася далінай Сынтарога, дзе яго калісны пахавалі, а катадральны сабор, пабудаваны на месцы мольбіцца Пяруну, заснаванага князем Сыкірмантам. У сувязі з гэтым некаторыя навукоўцы прыпушччаюць, што Вільня атрымала свой назоў ад Вільлі і Вялейкі. Падругое, калі прыгадваеш цольскае паданыне, адразу дзівіць, што Гедымяну чамусьці прысыніўся польскі «вільк». Між тым Гедымян, акрамя свае роднае летувіскэе мовы, добра валодаў тагачаснай беларускай і ці наўрад ведаў польскую гэтац, каб навет сънціц яе, бо Польшча тады аніякай больш-менш значнай вялічынёй не зляўлялася.

Нарэшце існуе таксама і больш празаічнае паданыне, што назоў Вільні паходзіць ад звычайніх вілай, якія ў сувязі з эркамі нарадзіліся тапаграфія тутэйшай мясцовасці. Аднак і гэтае не паздబленае сэнсу паданыне бледне, калі прыгадваеш, што ў ангельскіх, нямецкіх і скандынаўскіх навуковых кірыніцах Веляты-Люцічы маюцца, як — Wilzi, Witzi, Wilsi. І больш мэтагодна прыпушчэнне, што дарагі для нас горад заснавалі крэўныя сваякі Крыўічоў — Веляты-Люцічы-Ваўкі.

Паўстаныне Вільні, ейны рост і росквіт не зляўляліся чым-сьці лагодным, аб чым съветчыць прыказка — Не адразу Вільню становілася, або навет лапінка — Каб табе хадзіць у Вільню горы капаць. Наш народ будаваў яе з рыдлёўкай у руках і з мячом за паясом. Таму яна для нас яшчэ больш даражжайшая. І таму мы глыбака верым у прароцтва Ўладзімера Жылкі:

«О, Вільня родная, каханая,
Цябе зальле Крыўічкі рух.

Пасыя ўспаміну аб Велятах-Люцічах-Ваўкох зразумела чаму мае нашая краіна стараадаўны Ваўкаўыск, пра беларускую якога гэтак добра прыгадаў Максім Багдановіч:

„Што «кнігу гэтую раб Божы, дзяк Гапон
Дзеля душы сьпісаў у месьце Ваўкаўыску
У рок сем тысяч сто вясмы з пачатку дзён.»

Адсюль зразумела таксама, чаму на Пінчыніне, паблізу ад Струменю ёсьць вялікае і старажытнае сяло Вяляцічы, як ёсьць такое-ж сяло на Барысаўшчыне. Тым навукоўцам, хто быра пад сумлеў паходжанье нашага «волат» ад Вялятаў-Люцічаў, трэба прыгадаць, што шматлікія курганы ў барысаўскіх Вяляцічах народ называе валатоўкамі і тут-же паблізу ад Манастырскага Лесу ёсьць Валатоўка ве поле. На рэшце нельга ў сувязі з Вялятамі амінунь Валатоўкі ў Віцебску, дзе даречы, паводля летапісаў, у 1602 г. быў пасаджаны віцбліянімі на кол украінскі казацкі атаман Дубіна, якімагчыма вырашыў, што Беларусь надаецца для ўкраінскэх экспансій.

У сувязі з геаграфічнымі назовамі гістарычнага паходжаньня, што маюць дачыненне да ілемяў, нельга амінунь трох плямён, зь якіх адно дайшло да сучаснасці, як народ. Гэта — Яцвія, Дулеба і Лівы.

Ад шматлікага і магутнага калісці фінскага плямія Ліваў, бяззлітасна перамагаючы якіх, паўстаў Лівонскі ордэн, засталіся толькі некалькі дзесяткаў тысячяў, што жывуць на ўз্বядэржжы Балтыцкага мора паміж Вінддавай і Лібавай. Да іхняга заняпаду спрычыніліся Немцы з Расейцамі, і ня дарма дагутуя Лівы над труной нябожчыка плюць: «Іздзі з гэтага съвету ў съвет вечнае часнасці, дзе цябе ўжо ня ў стане пакрыўдзіць ні Немец, ні Расеяц». Ад Ліваў паходзіць назоў вялікага возера Сьвібла, што ў паўночнай Віцебшчыне паміж Неўлям і Себяжам. Паводле паданыя, пашыранага паміж Беларусамі і Латгалцамі, на беразе возера калісці жылі ў поўнай згодзе два плямія — Сьвевы і Лівы. Дачка старышы Сьвеву пакахала прыгожага юнака Ліва, і бацькі абдувух рыхтаваліся да вясельля. Але некуль зляўвіся барагай Немец і пачаў падарункамі ды пагрозамі дамагацца каханья прыгожае Сьвялянкі. Бацька яе, каб адчапіцца ад Немца, запрапанаваў яму на працягу аднае ночы пабудаваць праз возера мост. Немец згадзіўся, але калі перад досьвіткам запіяў певень, зъверху зваліўся вялікі двухсажнікі камень. Мост застаўся недабудаваным. Немец, пад якога шыўся чорт, назаўсёды зынікнуў, а Сьвялянка пабрала ся з Лівам. Дагутуя возера падзяляе напалам каменная марэнавая града, што мае назоў Чортай Мост, і ў пачатку якое на беразе ляжыць вялізарны валун. Самое-ж возера раней называлася Сьвеўлівы і толькі зь цягам часу ператварылася ў Сьвібла.

Аб вядомых калісці Дулебах — суседзяў Драўлянаў на поўдні нагадываюць сваім назовам рака ды сяло Дулеба на Ігуменскім. Крыху большы сліed спакінулі на мале нашае краіны ваяўнічая Яцвягі. Да гэтага для навукоўцаў пахожданье і зынкіненне гэтага вялікага пляма здаецца на менш цымнім і незразумельным, чым гісторыя мідзінаў. Розныя наўуковцы прыпушчэнне ў гэтай галіне ўсё-ж ня маюць пад сабой належнага падмурку. Да зівіць, што плямы, якое калісці далося ў знакі ўсім сваім суседзям, бадай не адбілася ў нашым фальклёре. Толькі колішні горад Яцвяг на Беласточчыне, вёска Яцвевэз, паблізу Ляхавічай на Случчыне, ды возера Яцвяг на Наваградчыне, нагадываюць цяпер абы суворых Яцвягах.

Прыгадаўшы раней, у сувязі з Драўлянамі, князя Тура, зусім паслыядоўным зывіціцам пераход да славутых дачкі і ўнучка ягонага сябры, амагчыма і сваяка Рагвалода — Рагнеды з Ізяславім. Іны знаішыў значны водгук ня толькі ў гісторыі, але і ў геаграфіі нашае краіны. Падарожжа па гэтых савітых для нас месцах лепш за ўсё распачата з містечка Заслаўя, што на Менскічыне. Гэта ціхе містечка на першы пагляд нічым не нагадывае ранейшага гораду Ізяслава, абы якіх прыгадвае яшчэ летатысц Нестар. Аднак, крыйху аглядзіўшыся, вы адразу пераканаецца, што ўсё вакол нагадывае Рагнеду ды кнізя, ад якога яно атрымала свой назоў і які яшчэ вясмігадовымі хлапчуком скапіўся за меч, каб абараніць жыцьцё свае маткі. Адначасна вам прыгадаецца, што якраз ад гэтага князя пайшы з пашані успамінаны ў літаратурных і гістарычных помніках — «Ізяславічы» і што аб ім і ягоных спадкемцах зазначана: «меч изымывае Рагвалоду внуки». Месцыячоўцы пакажуць вам месца, дзе бяз малага 1000 год таму знаходзіўся палац Ізяслава, рэчкі Клятніку і Чарніцу, а паміж імі гарадзішча княгіні Рагнеды, што чарнідайманашкай скончыла сваё жыцьцё, Чорную Гару, дзе быў заснаваны ёю манастыр. Іны пакажуць вам на поўнач ад містечка лагчыну, што засталася ад высахлага возера Рагнедзь, а на поўдзень расканланую і зывіважаную Маргу Рагнеды. І нарэшце тут пераходзіць старадаўны і цудатворны абрэз Заслаўскага Божае Маці, што, паводле паданья, належыў Рагнедзе і перад якім яна міласці.

У Надзвініні між малаяўнічымі вазёрамі, якіх паблізу амінае рака Дрыса, прытока Дзьвіны, знаходзіцца парослая векавымі дубамі Гара Рагнеды. Паводле народнага паданья, чэльдзь кіеўскага князя Ўладзімера забіла тут каменным мола-

там полацкага князя Рагвалода з сынамі, а потым тут-жэ суродзічы пахавалі ягону дачку Рагнеду-Гарыславу, выконваючы гэтым ейную перадсыяротную просьбу. Магчыма гэтае паданьне і адпавядае прайдэ, бо калі ў 1866 г. наўкоўцы даследвалі Маргу Рагнеды ў Заслаўі, дык у знойдзенай і багата звонку аздобленай труне адсутнічаў касыцяк. Затое наступнае паданьне ёсьць усяго толькі прыгожы домысл, у якім аднак адбіліся адвечныя мары народу: скрозь і на Полаччыне і на Віцебшчыне кажуць, што напяраддні вайны звязджалася з Гары Рагнеды на белым кані магутны, увесе закуты ў панцыр коняник. На Дзьвіні, паміж Дрысай і Дзівінскам, знаходзіцца старажытнае і прыгожае містечка Краслаўка. Калісці гэта адзін з заходніх полацкіх прыгарадаў, які менаваўся Гарыслав'ка, у гонар другога імя Рагнеды-Гарыславы, што цалкам адпавядала сінаму жыцьцю. Паводдя паданьня Гарыслава не аднойчы наведвала сваю Гарыслав'ку і ў гэтым німа падставаў сумлявацца, бо да прыгранічнага заходняга полацкага прыгараду — гістарычнае Гэрскіе адсюль 70 кіляметраў, а яшчэ далей, паблізу сучаснага Ашерадзена, амывала Дзьвіна найбольш заходні з усіх Барысавых камянёў.

На Раслаўшчыне Ізяслава і Рагнеда знойшлі адбітак у трох географічных назовах — сяло Саслаўль, містечка Рагнедзіна і ўрочышча Ляпёхі. Ціперашняе сяло Саслаўль адзначана на мапах 12 стаг., як вялікі горад Ізяслав'ль. Паблізу ад Саслаўля ў прыгожай місцоасці на трох рэчках, з якіх адна Чарніўка сваім назовам нагадывае рэччу Чарніцу ў Заслаўі, разъляглося містечка Рагнедзіна. У двух кіляметрах ад містечка знаходзіцца ўрочышча Ляпёхі і адразу-ж прыгадваеца Ляпёха — адзін з найбольш прыбліжаных слугаў Рагнеды.

Паміж вялікімі вазёрамі ляжыць горад Браслаў або Братыслава, які заснаваў полацкі князь Брачыслаў — унук Рагнеды, сын Ізяслава і бацька Ўсяслава Вялікага. Гэта якраз той славуты князь, які спакінуў на гістарычных мапах «Шлях Брачыслава», што йдзе ад Полацку да Ноўгараду, і які перамог кіеўскага князя Яраслава Мудрага.

Паміж нашымі географічнымі назовамі, што прыгадваюцца ў наўмы наўыядытальным помніку старадаўнага пісьменства 12 стаг., «Слове аб палку Ігаравым» і бадай бяз зменаў даўшлі да сучаснасці, ёсьць два, якія ўсяляк спрабуюць амінучы або перакруціць наўсунленыя наўкоўцы. Якраз таму трэба на іх адмыслова затрымца.

Некаторыя камэнтатары «Слова» да выразу зъ яго «рища в тропу Трояна», або ў перакладзе Янкі Купалы на нашу сучасную мову і больш падрабязна:

«Сълед Траянавы сочачы, скоры
Цераз полі, даліны на горы!»

прычытываюць вядомы Траянав Вал у Бессарабії, накапаны ў часы рымскага імпэратора Траяна. Паводле новых наўкувовых дадзеных, гэтая трапа пралягала праз раслаўскія лісы і ў ейным канцы ўзынікла сучасная Траянава Слабада. Гэта зусім магчыма, бо поза гісторычным Траянам і ягоным валам у нашай старажытнай мове існаваў тэрмін «траян», што ўжывалася ў дачыненікі да здагадлівага, здатнага, выдатнага чалавека, якім зьяўляўся прыгаданы ў сувязі з трапой князь Алег Гарыславіч.

Далей «Слова» ў сувязі з Усяславам Вялікім назначае:

«І скочыў праз поле і лог
К Нямізе з Дудутак ваўком».

Колішнія Дудуткі захаваліся да нашых дзён, як мястечка Дудзічы, што на Ігуменішчыне. Беларускасць сучасных Дудзічай падкрэслівае тое, што яны і бліжэйшая ваколічнасць дадзены Беларусі Уладзімера Хадыку, Сымона Баранавіх і Уладзімера Дудзіцкага. Раздущыла скала савецкага катаржніка Хадыку, пакутуе на Калыме Баранавых, на эміграцыі былы канцлерынік Дудзіцкі, якога псуўдонім паходзіць ад родных Дудзічай і які ў вадынам з сваіх добрых вершаў «Маем сілу і край свой» адбіў нязломнасць нашага народу ў паэтычным звароце:

«Гляньце, край наш цудоўны —
распяпляй павесілі
на крыкы аплюваным...
Як зьдзек такі вынесці!?

Імя полацкага князя Барыса — сына Усяслава Вялікага і дзядзькі Еўфрасінні-Прадславы цалкам данеёс ад 1102 г. да сучаснасці горад Барысаў. Ад гэтага-ж князя часткова дайшли да нашых дзён вядомыя Барысавы камяні з прачуальным надпісам пад крыжам:

„Госпадзі, памазі рабу свайму Барысу”.

Акрамя назову горад пераходаваў і ўласцівы нашаму народу супраціў захопнікам. Ягоныя шматлікія работнікі не аднойчы сваімі палітычнымі забастоўкамі змагаліся супраць расейскага царызму і той перабудаваў старадаўны будынак тутэйшага замку ў турму. Двойчы паўстанаў Барысаў супраць расейскага бальшавізму, і на Чычагоўскіх Батарэях, што ўзвышаюцца над горадам, ляжыць у брацкіх магілах пасль паўстаньня 1919 г. і работніцкага галоднага бунту 1933 г. большы за тысяччу расстрэленых, пераважна жанчын і падліткі. У ваколічных вядомых барысаўскіх лісох змагаліся даршты з адвечным усходнім захопнікам Юрка Моніч і Лукаш Семянік... Старадаўнія, вольнаўбоны беларускі Барысаў годны свайго старадаўнага славнага імя.

Вялікая дачка нашага народу сіяцая Еўфрасіннія-Прадслава, кроў ад крыўі і Рагнеды і Усяслава Вялікага, акрамя вялікага духоўнага съледу ў нашай нацыянальнай душы, спакінула выдатны матар'ильны помнік — Спаса-Еўфрасін'еўскі манастыр. Хто толькі не спрабаваў зьнішчыць царкву Святога Спаса — нашу народную сіяцельніню? Ейныя фрэскі зьнішчалі езуіты, ейныя сцэны разбурали гарматы Івана Грознага, Сыцяпана Баторага, Напалеона, Гітлера, Сталіна, але яна, у часе падобовы якое дойліду Івану паводле народнага падання дапамагалі анёлы, існуне дагэтуль. Зынкніў бязь съледу крыж Еўфрасінні-Прадславы, цудоўны твор Лазара Богуша, аднак ніхто ня ў стане выкроўсліць яго з народнасці душы, дзе ён гучыць, як покліч:

„Зъ мячом Рагнеды, з крыжом Прадславы
за Маці-Беларусь!”.

Ад полацкіх Ізяславічаў пераходзім да князёў смаленскіх, аб якіх нагадываюць сваімі назовамі два горады нашае Радані — Мсыціслаў і Раслаў. Паводле летапісу, горад Мсыціслаў атрымаў сваё імя ў 1180 г. ад тутэйшага першага князя Мсыціслава Раманавіча, але разам з тым ён ужо вядомы, як Мсыціслаў у «Расыцілававае Грамаце» ад 1150 г., паводле якое плаціці данину лісамі. Ад далёкае старасьевечнай захаваліся тут рэшткі вайсковых умацаванняў на ўзвышшыах — Замак і Дзялочаг Гара. Можа ні адзін з гарадоў Беларусі не зазнай гэтулькі ліха ад Масквы, колькі Мсыціслаў. Назаўсёды ўваішла ў гісторыю «Трубляцкую разнью» 1654 г., пасль якой тыя

тутэйшыя жыхары, што выпадкова засталіся ў жывых, атрымалі минушку «мсьціслаўскія недасекі». Затое цар Аліксеі Міхайлавіч прысадбешчы дадатковы туыт — «князь Мсьціслаўскі», род якіх распачаў сын Альгерда Вялікага князь Люгвені-Альгерд. Раслаў, як съветчыць летапіс, атрымаў сваё імя ад Яраслава, брата полацкага князя Ізяслава. Пэўне, як раз у сувязі з гэтым паўсталі на Раслаўшчыне горад Ізяслав і сюло Рагнедзіна. Пазней горад Раслаў, дарэшты разбуранны, зноў закладае Уладзімер Манамах. Тут захаваліся дагэтуль два тагачасныя ўмацаванні — Сотнікаў Гарадзішча і Бургава Гара, што некалі называлася Манамахавай. Магчыма пазней наш народ адмовіўся ад славы Манамаха, якога шапкай каранаваліся Раманавы, і надаў гары сваё, нікім не накінутае імя.

На Нёмне, дзе Меншчына мяжухе зь Ігуменшчынай, знаходзіцца напоў забытая гісторычнае мястечка Магільна. Гэты наёу вельмі харектэрны для месца, дзе нарадзіліся Міндоўгавічы, які дынастыя. Тут у 1235 г. адбылася лютая бітва войска сына Лютавара і бацькі Міндоўгага, князя Рынгольда, які паводле съветчаныя Уваскрасенскага Летапісу паходзіў з полацкіх князёў. У ёсці разе не ад Лютавара і не ад Рынгольда паішлі Міндоўгавічы, як дынастыя, але іны аводы заклалі падмурас пад гутую дынастыю. Войска Рынгольда, што складалася пераважна зь Беларусаў, перамагло пад Магільнай моцную каляіцу тагачасных украінскіх князёў. Тут меў месца найблізчы ў парашынані з усім ранейшым рэваншам і за Рагвалода, і за крыбу Рагнеды, і за радзіміцкую даніну Алегу, і за Нямігу, і за палон Усяслава Вялікага і г. д. Дагэтуль мястечка Магільна, замяля ў якім перамешана з чалавечымі касціямі, нагадывае сцудзельны магільнік.

Ня Міндоўг заснаваў Наваградак, наёу якога паходзіць ад даўніга вайсковага ўмацавання-гарадзішча, што значна раней прыгадваецца ў летапісах, як Наваградак Крыўіцкі. Затое за Міндоўга гэты старажытны беларускі горад стаўся другой па часе сталіцай аўяднанас Літвы і ўжо мянецца Наваградак Літоўскі. Пазней наёу Наваградка звіначыўся на Навагрудак, што на выпадкову. Горад ляжыць у цэнтры ўзгор'я Наваградзкі Горб, якога вышыня пункту — Замковая Гара знаходзіцца ў самым Наваградку. Зы яе, ад велічных крушнія старога замку, маляўнічы далігляд пашыраецца вакол на дзесяткі кіляметраў. Побач з гэтай гарой узвышаецца другая вялімада ў народзе, як Магіла Міндоўга.

Яшчэ за часы Міндоўга нарадзіўся і дагэтуль захаваўся геаграфічны наёу Шайбак Поле ў дачыненні да ўрочышча, якое знаходзіцца ў 50 кіляметрах на паўночны захад ад Ліды. Эта тут Міндоўг перамог татарскую гарду хана Шайбака. Затое сумні лёс пасягнуў наёу гораду Круташор'е, што зьяўляецца съветкай славы Сыкірмунта, які перамог тут Татараў у 1241 г., праз восем год Міндоўга, а значыцца і нашае. Зы цягам часу заняліся Круташор'е набыло імя пераможанага і забітага пад ім хана Кайдана, стаўшыся вядомым, як мястечка Кайданава, што на Меншчыне. За савецкія часы імя хана зъмініла імя блізкага яму па духу шэфу чэкістых, і Кайданава сталася Дзяржынскам. Аднак калі Кайдан усё-ж меў гісторычнае дачыненне да Кайданавы, даўшы нацыянальнасці Фэлікс Дзяржынскі толькі тое, што бальшавікі вырашылі ператварыць прыграничны з Польшчай беларускі Кайданавскі раён у штучны польскі. А яшчэмагыда да перайменавання спрычинілася і тое, што якраз апрычнікі Дзяржынскага раздышылі ў крыві гораічнае тутэйшае альтанкі бальшавікса паўстаныне, вядомае пад назовам Кайданавскае Незалежнае Рэспублікі, якое на чале з славным Паўлюком Калецичамі нейкі час праіснавала ў 1920 годзе.

Пры ўспаміне аб годнымі сваіго бацькі Гедыміна славутым Альгердзе Вялікім, што «прислонилі своё капе да Москвы», перш за ёсць прыгадваеца паміж геаграфічнымі наёузамі Альгердаў Шлях. Схэматычны накід яго пазней зрабіў Райнгольд Гайдэнштайн. Значна пазней яго дасьледваў А. Сапуноў, але і сінія можна сплазнуць яго па зарослых, але прыкметных прасеках у лясах, па адхонных спусках да рэчак, па перакопах праз узгоркі, па гацях на балатах, па вугаллю ад спаленых вёскак, па знайдзеных абаціл яго шышаках і палацах. Ён ідзе ад Палацку паўз мызы Рудні, праз раку Вушач, паўз Мядзьеўдзевы возера праста на Чортай Мост і, прашыўшы калі Бахонкава Гары, губляеца паблізу сучаснага гораду Глыбокага.

Альгердавай Гарой начало называцца таксама ўзвышша Ламіха ў Віцебску пасля таго, як Альгерд умацаваў мурамі Узгорскі замак, што на ёй знаходзіўся. Як вядома, Альгерд быў жанаты з адзінай дачкой апошняга віцебскага князя Яраслава і перабудаваў асаўліву дарагую для віцеблінчу царкву Дабравешчанія, што захавалася дагэтуль. У сярэдзіне мінулага стагодзьдзя губернатары, перайменаваць Альгердаву Гару ў «Ваксал Гару», скарысталі яе для пагулянак. У сувязі з гэтым добры Беларус Н. Нікіфароўскі ў сваёй кнізе

«Старонкі зь мінулага Віцебску» абураецца на тых, чые «ногі гэтак лёгка топчучу касцяцкі незабытных абаронцаў віцебскага цвярдны». У 1882 г. увогуле палову гары скапалі, каб пабудаваць «Окружной Суд», а ў 1940 г. бальшавікі меліся скапаць і другую палову, каб пашыраць будынак «Областнага Комітета КП(б)Б». І ўрэшце рэштаў пасыль вайны яе скапалі, каб пабудаваць на ейным месцы тэатр. Між тым здавалася, камі сцытнешу на далах жменьку зямлі з Альгердава Гары, дык паміж пальцамі запурчыць кроў нашых продкаў.

На першы пагляд каляніці горад, а цяпер вялікая вёска Лошніца, што на Барысаўшчыне, набыла свой назоў ад лосяў, якія дагутуя на перавалі ў тутэйшых лясох. Прынамсі знаны Шпілеўскі ў сваім вядомым творы гэтак і растлумачвае паходжанне ейнага назову, але зусім інакі разъязвіае гэтае пытаныне народ. Паводдя падання, за даўнія часы праходзіў тут зь вялікім войскам праз дрымотнія лясы князь Вітаўт. Ён кудысь сплыаўся, але каля яго затримала навальніца, дык загадаў сваім драбам-пахотнікам расыцерабіць лес і зачапаваць на высокім узвышшы паблізу рагчкі. Драбы, выкалаўшы пичору, абклалі яе ўнутры скурамі і гэткім чынам пабудавалі Вітаўту ложак. З таго часу бязыменная дагэтуль рагчка сталася Ложай, а гары зь пічорай і горад, што на ёй паўстаў — Ложніцай. І гэтае паданне на супіречыць навуковым дадзеным, бо запрадэй Лошніца паўстала ў канцы 14 стаг., калі Вітаўт праходзіў тут у паходзе зь Вільні да Воршы супраць Свідрыгайлы. Яшчэ больш панцвядрджае гэтае паданне тое, што далей на ўсход, каля вёскі Крупкі, захаваліся съляды старадаўнега дарогі, якую народ называе Вітаўткай, а калодзеж паблізу вёскі Масалаі, вядомы вакол, як Вітаўты.

Імя Вітаўта Вялікага адбілася шмат у якіх нашых географічных назовах ды гістарычных помніках. Альгердаў Шлях знаны таксама ў народзе, як Вітавы шлях, бо тут двойчы Вітаўт прайшоў па съледу свайго стрыечнага брата, значна яго скараціўши. На Дзьвіне ў 20 кіліметрах ніжэй Вяліку дагэтуль існуюць назовы Вітава Гара і Вітавы Мост, пра якія ўпяршыню прыгадвае яшчэ Гайдэнштайн. На Лепельшчыне паблізу ад колішняга гораду, а цяпер мястечка Варанеч, былі два Вітавы камяні. Адзін з іх, што ляжаў на беразе возера Варанеч, меў шэсцьць высечаных паглыбленій і ў народзе менаваўся Вітавы талеркі. Другі, які знаходзіўся на беразе ракі Вушачы, што працякае праз возера, меў таксама два высечаных паглыбленіны, падобных да відэльцаў, і ў народзе

карыстаўся пашанай пад назовам Вітавы відэлькі. Паводдя падання, на гэтых камінёх палуднаваў Вітаўт. Гэтае паданне верагоднае, бо ў 1426 г. Вітаўт запраўды штурмаваў кропасць Варанеч. На Беларусі вядомыя таксама дагэтуль Вітавы гаці, Вітавы броды, Вітавы лазыні і г. д. Дарочы адзін расейскі даследнік гісторыі заўважыў, што недзе на Вялейшчыне вельмі благі мост праці бадай высаходжу рагчку Беларусы шануюча і называюча Вітавым. Гэтае перш за ўсё светчыць аб тым, які глыбокі і добры сълед спакінуй у народнай памяці Вітаўт. Гэтае, падругое, таксама светчыць толькі аб tym, што народ, які на часы Вітаўта будаваў праз вялікія рагчкі вузорныя масты, за часы Раманавых пачаў перакідаць праз рагчкі кладкі. А ўвогуле трапна зазначаў наш паэта пра Беларусь:

I колькі Вітавых Magіл
I замкаў каралевы Боны.

Асабліва непавісны для Расейцаў дагэтуль кароль Сыцяпан Баторы, за часы якога Масква ладні вычула тыль воўчыя клыкі, што зляўляліся ягоным асабістымі гербамі, спакінуй на мане Беларусі Батораву Гару. Вельмі характэрна, што яна, атуленая матутнымі дубамі, узвышаеца над падуладнай зубрам Белавескай пушчай. Аднак, што датычыць надзвычай маліяўнічага возера Баторын, дык яно пад гэткім назовам прыгадваеца яшчэ за Гедымінавічай. У цэнтры іншае наше пущы — Аўгустоўскае ляжыць паміж двумя вазёрамі горад Аўгустоў. Паводдя археалёгічных даследванняў, тут яшчэ за часы Дрыгівічоў знаходзілася значнае селішча, назоў якога да нашага часу не дайшоў. Значна пазней на парослым пушчай попелішчы ў 1560 г. знаны кароль Жыгімонт Аўгуст — сын каралевы Бони і муж Барбары Радзівіл заснаваў горад, накінічыўшы яму сваё імя.

Вялікая Паўночная вайна, што акрамя мноства курганоў спакінула сълед і ў географіі Беларусі, зляўлялася працягам Лівонскіх войнаў. Аднак за дзьвесція год істотна змяніліся адносіны Рэчы Паспалітае Польськай да Беларусаў і наадварот. Таму, калі ў часе Лівонскіх войнаў Літва-Беларусь сталася фронтам, што, абараняючы сябе ад расейскага імпрыялізму, абараняў тым самым і ўласціва Польшчу, дык у часе Паўночнае вайны яна сталася аронай для змагання двух імпрыялістых — Расейцаў і Швэдаў, — зь якіх кожны меў свайго

кандыдата на хісткі трон польскага караля. Нашая гістарычна прыказка:

Стуль Маскалі, а стуль Швяды,
Дзе падзеца з такой бяды?!

— съветчыца на столкі аб падбітасці нашага народу, як дзяржаўнага, колькі аб заняпадзе Польшчы, якак ў сувязі зь іннацыяй Літвы згубіла ролю вялікае дзяржавы. Затое, што Літоўскі Канцлер Карл-Станіслаў Радзівіл урачыста сустрэў у сваіх Караліцах Пятра Першага і ўсяляк падтрымліваў ягонага кандыдата Аўгуста Другога, пазнейшай Швяды зусім спустрошыл Нясвіж, Мір і Каралічы. Затое, што віцябліне даслалі Карлу XII вялікую для таго часу суму ў 7 тысяч талераў і падтрымлівалі ягонага кандыдата Станіслава Лишчынскага, Пётр Першы цалкам спаліў Віцебск. Той-же лёс і з тae-ж прычыны пасяянну Магілёў. Гарматы Старога Быхава, што супрацьстаяліся Пятру Першаму, былі сасланы ў Кіеў, які раней падпавіў пад уладу Масквы. Дагутуль да ліна Дняпра паміж Магілёвам і Буйніцкім манастыром называецца Карлавай Далянай, паблізу ад якое знаходзіцца ўрочышча вядомае да нашіх дзён, як Швядэва Зьмена. З другога боку ўрочышча пад Крычавам займела назоў — Пятроў Луг, захаваліся таксама да сучаснасці Вал Пятра Першага ў Копысі, акопы ў Воршы і г. д. А можа найболыш цікава тое, што ўрочышча паблізу ракі Дзёбры, дзе затрымаўся байдак Пятра Першага, мела тады і дагутуль захавала надзвычай характэрны для захопніка назоў — Грабеж.

Усё-ж ні Рурыкавічы, ні Раманавы байдай не знайшли адбітку на мапе Беларусі. Запрауды, прыгадайце ў Рәсеi — Печорыбург, Пятратазаводск, Пеціргоф, Кацірнібург, і гэтак скрэз аж да Аляксенейскага Равеліна і Аляксандраўскага Цэнтраля. Украіна займела тады — Кацірнынаслáу, Елизаветград, Мікалаeў; Каўказ — Кацірнынадар і г. д. На Беларусі вылуччынем хіба зьяўліенца вялікае сяло Аляксенеўскае на Невельшчыне. У 18 стаг. адзін з улюбенцаў Кацірныны Другое, абураны паўстаннем тутэйшых панцырных баяраў, надаў гэтому сялу вульгарную мянушку. У часе Першас Сусветнай вайны яго, паводле адмысловага царскага рэскрыпту, перайменавалі ў горнага царэвіча Аляксея. Аднак бязумоўна ні ў горнага царэвіча Аляксея, закатаванага сваім бацькам Пятром Першым, а ў ім'я апошняга царэвіча Расейскае імპэрыі.

Не паддаюца ўліку ўсе геаграфічныя назовы на Беларусі, што паходзяць ад даўнінага вайсковага ўмацаваньня-гарадзішчай. Перш за ёсё іхнія нязлічонай колькасць съветчыцаў або сталым змаганьнем нашага народу з чужацкімі захопнікамі. На першы пагляд сучасніка ўзвышша на высьпе ці на паўвысьпе возера, або паміж рэкамі і рочкамі, з насыпанымі вакол валамі ці выкананымі акопамі і абароджанае (адсюль — гарадзішча) драўлянымі съценамі, магчыма здаецца съцільным. Аднак якія трэба ніколі губляць пачуцьця гістарычнае пэрспэктыўы да часу аддаленага ад нас на шмат стагодзьдзяў, бо навет на вачох нашага пакаленія закуты ў жалезабeton лініі Зігфрыда і Мажино стаілі съцільнымі ў параваныні з атамовай бомбай. Не забываць таксама тое, што ўзброены праціўнік Davíd забіў Галіфа. Дарочы характэрна, што гэтая біблійная падзея адбілася ў ёрбе гораду Невелью. І пры успаміне аб гарадзішчах прыгадваеца слáуны меч наших стакроў слáуных продкаў, які ўшанаваў узвышшэнец Уладзімер Жылка:

Абцёр пабожна ѹржку часу благага,
І забліччыў старых стагодзьдзяў сон,
І напіс на клінку, нібы закон, —
«Да рэшты бой!» зірнú загадам строга.

На высокім правым беразе Нёману, дзе ўцякае ў яго рэчка Гараднічанка, разлётся з давен даўна колішні Горадзен, які Расейцы зыначылі ў Гродно, а для нас ён заўсёды Горадня. Не Казімір Ягелёнчык і не Сыціян Баторы, што любілі гэты горад, заснавалі яго, а Дрыгічы. І не Стары Замак Сасаў, і не Новы Замак, дзе ў часе агоніі «Шкумаццёва імпэрыі» — Рэчы Паспалітае Польскае адбыўся «Німы Сойм» цікавяць нас тут. Нас расчультваюць рэшткі Ніжнія Замкавае царквы, пабудаваная ў пачатку 12 стаг. на падмурку яшчэ старэйшае царквы, у якім знойдзены паганскае аўтарны камень. Нас расчультваюць крушні Барысаглебскага, або Калажанскае царквы, што на Калажанскай Гары і пабудаваная ў 1064 г. Характэрна асьветчаныем сучасных расейскіх даследнікаў Вароніна і Крамера, якія, наўсуперак афіцыйнай бальшавіцкай лінii, шчырае зазначылі: «Помнікі Горадні з 12 стаг. нагэтулькі сваесасаблівія ў сваіх будаўнічых норавах і ў сваёй багатай шматкаляровасці фонкавага ўпрыгожання, што падобную шматкаляровасць вонкавага ўпрыгожання, што падобную шматкаляровасць

На Віцебшчыне там, дзе ў прытоку Вобалі ў рэчку Гаражанку ўцякае рэчка Няшчэрда, знаходзіцца маленькі павято-

вы Гарадок. На правым беразе Гаражанкі, у гарадзкім садзе Ілікай захаваліся сълды даўнішняга ўмацавання — акопы, што абмежоўваюць сабой чатырохкутную пляцоўку. Насу-праца на левым беразе можна зауважыць рэшткі замкавага каменялага, нібы крывалага муру, і пад ім унізе крыніцу з чыстай, як съязза, крышталінай вадой, якую народ паважае за съвятыю. Расейскі наўкуковец Арыцбашэў у сваім «Повесто-вании о России» прыпушччае, што гэта і ёсьць той самы Гара-дзец, які зьяўляўся ў дзелам полацкага князя Уладара Глеба-віча, аднак на ў становішчы-небудзь сваё прыпушчэнне па-цвердзіць. Ужо невядома, хто і калі заснаваў, які хто і калі разбурыў гарадзішча і замак, але адно не падлягае сумлеву, што тут пралілося шмат беларускага крыва. Бе з-пад крыва-вага муру съвятыя крыніца. Плача на сваіх сынох Беларусь.

На ахутанай паданьнімі Віцебішчыне, у трох кіляметрах ад мястечка Янавічы каля ўзвышшицы, на якім калісці было гарадзішча, ёсьць вёска Гарадок. Паводы паданыя, запісаныя яшчэ на Нікіфароўскім, а пазнейшы напачатку ў Гарадку аўтарам гэтых радкоў, пасярод гарадзішча за даў-нія часы стаяла царква, што разам з съвятаром і ўсімі па-рахвінамі правалілася пад зямлю. Гэтае сталася ў часе Божае Службы з просьбай аб ратаванні ад татарскага наўаны. Шмат разоў чулі тут некаторыя з-пад зямлі і трывозын і цар-коўныя сцэпывы, хады час Божае Службы ў падзямельнай цар-кве і ў ваколічных сёлах супадае цяпер толькі на Вялікдзень. Аднойчы падзямельнай царкве паднялася зусім да паверхні і пад ейны ўрачысты трывозын, што чуёся даўгака вакол, зъвіў-ся з-пад зямлі шпіль з крыжам, але, калі вяскоўцы рынуліся з рыдлёнкамі, каб адкапаць яе, дык яна яшчэ глыбей пра-валілася пад зямлю. Міне не давялося пачуць на тым узвышши-ши падзямельнага звону. Аднак разам з тамтэйшымі вяскоў-цамі і створанымі мім паданьнем глыбака веру, што ніколі не парасце ні лесам, ні хмызняком тое старое гарадзішча, бо прыйдзе час і назаўсёды выйдзе навонік падзямельная царква.

Паміж іншымі нязлічонымі Гораднімі, Гарадзішчамі, Га-радкамі і Гарадзелімі варта прыгадаць два суседнія Гарадкі на Меншчыне, зь якіх адзін Гарадок Саламянцкі, што адзначаны ў летапісу пад 1161 г., ляжыцца на рацэ Вячы, а другі на менш старадаўні Гарадок Астрашыцкі на рацэ Усьвіжы. Заслугоў-вае ўварі колішні прыгарад Турава Давід-Гарадок, што ля-жыць на выспах ракі Гарыні. Ягоны назоў паходзіць ад князя Тура, які пасяля хрышчэнью атрымаў імя Давід. Нельга ня прыгадаць таксама пра найбольш заходні з усіх нашых Га-

радкоў — мястечка Гарадок на Белаосточчыне. Горадзен на Пружаншчыне, прыгожае мястечка Гарадзішча на Наваградчыне, паблізу ад якога знаходзіцца высокая ўзвышша з валамі і вёска з характэрнымі назовамі — Акопы. Нарэшце нельга амінуць старадаўні горад, а цяпер мястечка Горадзен на Пін-шчыне. Помніце, як паводле «Слова аб палку Гаравым» ад-бліася съмерць князя Глізлава Васількавіча на гэтай самай гітарычнай Гародні?

«Засмуцілася вясёласць,
Песьні замаўкаюць
І жалобна, сумна трубы
У Гародні граюць»

На Магілёўшчыне, на паўвысьпe возера Галабай, ёсьць ста-рое мястечка Мікуліна Гарадзішча. Здáуна і за часы Літвы, і за часы Рэчы Паспалітае, яно зъяўлялася апошнім зборным пунктам для паасобных аддзелаў войска, якое адгэтуль рушы-лася далей на Москву. Па сярэдзіне мястечка захавалася вя-лікая яма. Паводыя народнага паданыя, тут калісці на Вя-лікдзень правалілася царква і мікулінцы не закапваюць гэтай ямы, зь якой некаторыя чулі трывозын.

На Сыненецшчыне паблізу ад мястечка Талачын і вельмі прыгожае рэчкі Усьвіж Бук знаходзіцца старажытнае вёска Быкоўскі Гарадзец. Тут у 1901 г. нарадзіўся выдатны беларускі пісьменнік Міхась Зарэнкі. У 1936 г. НКВД расстрэляў яго, але, як характэрна, што іменна ў Высокім Гарадцы ён узга-даваўся. На ўскрайніне гэтае вёскі адвеску ляжаў валун, вядомы ў народзе пад назовам — Сыціпан, або Кравец. Калісці — расказаў дзяды — Сыціпан валодаў цудоўнай сілай. Досьць было толькі ўвечары прынесці да яго скроеную тканіну і па-расці:

— Сыціпан, паццій мне жупан?

— як раніцай на паверхні камянню ляжала вонратка. Доўгі час Сыціпан абышываў тутгішніх сялян, атрымаўшы ад іх яшчэ назоў — Кравец, аж пакуль аднойчы адна недарэчная жан-чына адважылася пажартаваць зь яго. Яна прынесла абыяк скроеную тканіну і загадала:

— Сыціпан, паццій мне ні тое ні сёе!

Назаўтра яна пабачыла, што сёна просьба паслухмяна вы-канана, і рукавы вонраткі прыштытыя ня там, дзе трэба. Ад-

нак паслья гэтага абражаны Сыцяпан назаўсёды кінуў шыдь. У 90-х гадох мінулага стагодзьдзя вядомы навуковец А. Раманаў нечакана знайшоў на гэтым камяні пад мохам крыж з літарамі і пераканаўся, што гэта адзін з Барысавых камяніёў. Калі ў 1939 г. аўтару гэтых радкоў давялося наведаць Высокі Гарадзец, дык ён з жалем даведаўся, што 14 ліпеня 1934 г. бальшавікі падарвалі гэты гістарычны камень. Не забываіма ніколі ні пра страл, што забіў нашага выдацтвага пісьменніка, ні пра выух, што злыншчыў нашую нацыянальную сыветынню.

На ўскрайне Полацку знаходзіцца невялікае, але глыбокае Валоўе возера. Паводле аднаго з паданняў, яго калісці з усіх бакуў абкружаяў горад, і гэта магчыма адпавядае праўдзе, бо ў 16 стаг. у Полацку напічвалася больш за 100 тыс. жыхароў. Назоў возера, таксама паводле падання, паходзіць ад вялізного белага вала, які ў часе моцных навалініцай, неўядома скуль зьявіўшыся, адгняў ад возера ўсіх, хто хацеў да яго падыйсці. І гэтае паданне не пазбўлене сэнсу. Як съветчыць лепатіс, на беразе Валоўяга возера, у съвятых гаю, было за даўнія часы мольбішча Пяруну. У народнай памяці гэтая быўліца не захавалася, але затое ў паданні зьявіўся вол, як вартаўнік съвятині. Аднак да назову Валоўяга возера спрычыніўся ня вол, а вал, накапаны на ягоным беразе яшчэ за часы Ізяславічаў, што абараняў Полацак ад Ноўгароду. Тут у 1562 г. Іван Грозны, вынішчыўшы перад гэтым напалову полацкіх Беларусаў, уласнаручна тапіў Жыдоў, тут у 1812 г. адбыліся дзівье лютыя бітвы. У часе першае, у жніўні, маршал Напалеон Удзино атрымаў сваю 27-ую па ліку рану і яго зъмліній маршал Сен-Сір. У часе другое ў каstryчніку на са́мым валу быў ранены Сен-Сір.

На Берасцейшчыне, на рацэ Ласыне знаходзіцца вялікае мястечка Камянец Літоўскі. Тут, як і ў суседніх Берасці і Літоўскім ды Высокім Літоўскім, ніколі ня жылі Летувісы, а назоў іх тлумачыцца тым, што нашая Бацькаўшчына Літва падкрасыліла на сваім прыграницчы прыналежнасць гэтых гарадоў да яе. Назоў Камянец мястечка набыло ад пабудаванага ў ім у канцы 13 стаг. вайсковага ўмацавання — каменнае белае вежы, якую наш народ называе стаўпом. Маючы ў вышыні 17 сажній, у вакружынну — 16, зубчастыя верх і амброзуры, яна ўзыўшашаца над рапой, за якой распацынаенца Белавеская пушча. Абкруженая яна таксама глыбокім ровам, які ў часе небяспекі хутка напаўняўся вадой. Яе не амінуў слайны Власт, зазначыўшы ў сваім творы з адпаведным назовам «Векавечная мяжа»:

«А вежа, якую будаваў тады Радар, і дагэтуль стаіць у мясцовасці Камянец званай».

Ад беларускіх геаграфічных назоваў, да паходжання якіх спрычыніліся нашыя плямёны, Ізяславічы, Міндоўгавічы, Гедымінавічы, Сыцяпан Баторы, Жыгімонт Аўгуст, Паўночная вайна, старадаўнія вайсковыя ўмацаванні, пераходжу ціпер да тых назоваў гістарычнага паходжання, што стаяць паза кагадзе адзначаным распарадкам. І зноў магілы і кроў.

Шырока разыўётся па абодвух берагох Дняпра і рэчкі Дубравенкі стары Магілёў. Ягонае паходжанне знайшло раней прыгаданыя добры адбитак у пазме Янкі Купалы і на менш прыгожа адбúся ён у «Лепатісцу» Максіма Багдановіча:

«Ін пільна лепатіс чацьверты піша год
І спісвае ўсё ад слова і да слова
З даунейшых граматак пра долю Магілёва».

Паводля падання, тут жылі калісці ў непралазных лясах атаманы Магіла, Машэка і Гвозд. Яны затрымлівалі князёўскія ды купецкія стругі, што шлі па Дняпру з тутэйшай днінай і заморскімі таварамі. Народ з цяпільніёй прыгадвае іх, як нашы Робін Гудаў, што заўсёды дзялілі свой здабытак з сялянскі ды мяшчанская галечай. І таму гораду, што наўстаў на іхніх магілках, яны з пашанай надалі імя Магілёў, а прадмесце ягонае дагэтуль вядомае, як Гваздоўка. Але гэтае паданне ўсё-ж на зусім супадае з навуковымі дадзенымі. У самым горадзе археалёгі раскопалі вялікую стаянку чалавека каменнага веку з мноствам краменнае зброі. Чалавек на досыўтках гісторыі пабудаваў гарадзішча на беразе Дубравенкі, што часткова захавалася да нашых дзён. Там, дзе Дубравенка ўпікае ў Дняпро, яшчэ ў канцы мінулага стагодзьдзя былі курганы, у якіх знайшлі ўсе рэчы, адзначаны для пахавальнага абраду нашых продкаў. У 16 стаг. былі тут накапаныя тры вялікія валы, ад якіх і гарадзкі парк, што ўзыўшы пазнані, ведамы пад назовам — Вал. За авалоданне гэтымі вайсковымі ўмацаваннямі не аднойчы адбываліся крывавыя бітвы, а ў высланве іх шмат вялікіх і малых магілёр, ад якіх і паходзіць назоў нашага Магілёва. Не дарма съвтар Аляксей Мсціславец у славутай Баркулабаўскай Хроніцы» за 1580 г. адзначае:

«Москву от Могилева отперли, побили, отогнали. Страшно было трупу московского глядеть, реку Днепр сильным трупом язовища загородили, из колко недель днепровое рыбы не ядали и воды не пивали, для великого гнису трупу московского».

Як съветчацьпольські гісторыкі, вядомы кіеўскі князь Яраслаў Мудры, адсінушы ў часе паходу Яцьвягаў, заснаваў у 1044 г. на іхній зямлі горад Курганы. Крыху пазней Кіяўлінаў адсюль зноў выпіснулі Яцьвягі, потым Яцьвягаў Беларусы, а горад Курганы набыў невядомы па свайму падхджанію назоў — Трокі. Гэты горад, што зьяўляўся цвірдыніем Літвы ў змаганні з Крыжакамі і ейнай другой па часу стаціцай, стаўся адным з найдаражэйшых для Беларусаў гарадоў. Ланцут вакольных малюнічых вазэр — Лука, Бернардынскае, Галва, Татарскае, Акніны і іншыя, што ўжо самы па сабе зъяўляліся перашкодай для захопнікаў, набылі яшчэ большую вайсковую вартасць, калі на горнай выспе возера Галвы паўстаў злучаны з берагам таемным падземельным лёхам маґутны замак, які па сваіх архітэктурных рысах нагадываў нідэрландска-французская замкі. Ён знаны пад назовам — Замак Гедыміна, а часам — Замак Кейстута. Тут нарадзіўся і памёр Вітаўт Вялікі. У самых Троках яшчэ ягоная жонка Ульянна Гальшанская пабудавала Юр'еўскую царкву, а Вітаўт ахвяраваў у яе падараваны яму візантыйскім імпэраторам Мануэлем Другім абраз, што потым стаўся шырока слынны, які пудтарвоні абраз Троцкага Божае Маці. Пазней на месцы гэтае праваслаўнае царквы паўстаў фарны касьцёл, у якім і пераходзіўся цудатворны абраз. Вакол Трокі наш народ стварыў шмат паданіньняў. Сама возера Галва, паводле аднаго падання, патрабуе штогод ад людзей даніну і навет потым ня выкідае на бераг сваіх ахвяры. Гэтым яно між іншым розніца ад возера Нарач, што за галодныя гады выкідала на бераг шмат рыбы. Ад крушні замку, якія вакол амывае Галва, як съцвярджае іншае паданыне, часам чуюцца перадсміротныя крыкі Крыжакаў. Тут некаторыя бачылі за нашыя часы і Кейстута, і Гедыміна, і Альгерда, і Вітаўта. Ад крушні гэтыя, парослыя шышынай, для нас Беларусаў ня менш даражэйшыя, чым для Немцаў крушні замкаў Барбаросы.

На Піншчыне ёсьць вялікае сяло Стакаў, што ляжыць на рэчыце Прывяткі, прытокі Прывіці. На першы пагляд ягоны назоў паходзіць ад імя, але гэтае прыпушчэнне адпадае, бо

сяло ўжо на мапах 12 стаг. уваходзіла, як горад Стакаў у склад Тураўскага зямлі. Таму больш адпаведным прайдзе здаецца наступнае паданыне. Паводле яго, за даўнія часы эмігрант з Усходу князь Каракаўскі на чале нязначнага аддзелу зынішчыў сотню Полаўцаў, што трапілі ў Піншчыну. У падзяку князь атрымаў у вечнае і патомнае валоданыне ня толькі поле бітвы, але й гэтулькі зямлі вакол яго, дзе чуяўся гук наляйнічага ражка з поля. Ад гэтых ста Полаўцаў і назоў Стакаў, селішча, што пазней паўстала на полі засцятае бітвы.

На паўночнай Віцебшчыне пралягло ад Невядзялю до Себяжу ўзгор'е — Райскія Горы, якія зьяўляюцца вадападзелам паміж Дзвінай і Вялікай. У гэтых Райскіх Горах найбольшую вадоемасць мае Багатыр Гара, што знаходзіцца паблізу мясточкі Расоны. На гэтай гары, паводле народнага паданыня, за даўнія часы жыла жанчына вялізарнага росту і гэткай-жа сілы. Ваду на сваю гару яна насыла за 10 вёрст з возера Няшчэрды адразу па два цэбры, з якіх у кожны ўлазіла 15 судаў, або 30 вёдраў, а каромыслам ёй паслужыўся — дубовы калодзежны вочап. Аднойчы яе затрымалі Татары і запыталіся:

— Як бліжэй патрапіць да Полацку?

Жанчына адказала, што ніколі я ня чула пра гэткі горад, а між тым зь ейнае гары ў яснае надвор'е съвіцілася белай плямай над лясамі за дзесяткі вёрст да Святая Сафія. Раззлаваныя Татары руыліся на жанчыну. Яна сваім каромыслам байды ўсіх іх перабіла, але-ж адна з татарскіх стрэлай трапіла ёй праста ў сэрца. Яе пахавалі на ейнай гары, што з таго часу атрымала адмысловы назоў Багатыр Гара і таксама тады з апракінутых ёю цобраў пацякla роčka Багатырка, што бязупынку яшчэ дагэтуль.

На Случчыне ў старадаўным мястечку Клецку, што на рацэ Ушы, знаходзіцца возера Красны Стай. У 1503 г. Татары зынішчылі дарэшты тагачасны горад Клецак і паланілі ўсіх ягоных жыхароў, што толькі засталіся пасцілі бітвы ў жывых. Аднак праз тры гады Татары тут-же займелі зыніччальную паражку, і пераможцы, акрамя багатае здабычы, вызвалілі яшчэ 40 тысяч нявольнікаў. Татарскіх трупau было гэтулькі, што яны загацілі сабой тут্যшце возера і яно бязыменнае дагэтую атрымала ад народу назоў — Красны Стай.

На Радані, на рэчыце з характерным назовам — Гародня знаходзіцца мястечка Татарск. Паводле паданыня, тут неаднакроць адбываліся бітвы з Татарамі, аб чым съветчаць і шмат-

лікія курганы, што атуляюць сабой сучасны Татарск. Тыя курганы, без якіх нельга ўяўіць сабе тыповы беларускі ляндшафт, тыя самыя курганы, аб якіх сказаў наш пісьменык:

«Ад Белавежы да Дзьвіны
Адзін за адным пайшлі курганы».

У нашым фальклёры кроў заўсёды мае эпітэт — рудая, красная, але ня чырвоная, што пачырала і на геаграфічныя назовы. Гэтак на Віцебшчыне паблізу павятовага Гарадка цячо ручай Красніец, які набуў свой назоў пасля зацілых бітваў, што адбываліся на ягоных берагоў у часе Лівонскіх войнаў. За тыль-ж часы найболыпах каменная вежа Верхнягатамкі ў Палацку набыла назоў Краснае. У тым-же Палацку, паблізу валу Ніжняга Замку, мост праз Палату называецца Красным. У 1812 г. на гэтым мосту і вакол яго адбылася бітва ратнікаў расейскага генэрала Вітгенштайні з жаўнерамі Сен-Сира. Сама Палата, у які ўжо раз парудзела ад крыўі, а мост празь яе стаўся Красным.

Акрамя прыгданага раней містечка Магільна на Ігуменшчыне, ёсць у нас яшчэ містечка Магільна на Віцебшчыне паблізу возера Сьвіблі. Ейны назоў паходзіць ад шматлікіх курганоў і паганскіх могільнікаў. На тэй-же Віцебшчыне ў Віцебска-Невельскай Градзе ёсць гара — Маріла Буды. Некаторыя навукоўцы прыпушчаюць, што ў назове гары адбўяся легэндарны народ будыны, аб якіх прыгадаў яшчэ Герадот. Аднак паводле народнага падання тут пахаваны старажытныя крывіцкія правадыр Буда. Паводле іншага больш празічнага падання, з яе часам зьяжджае белая буда, запрэжаная тройкай добрых таксама белых коняў. Дарчы ў нашых паданнях гэтую коняў, што адразу прыгадваеца наш дзяржаўны герб «Пагоня». З бадай суседніх з Марілай Буды гары Галубец, што паблізу вёскі Галубцоўская, часам зъяжджае, як съцвярджают сяляне, сівы, як голуб, дзед на белым кані і зінькі, калі хто паспрабуе да яго наблізіцца. А часам з гары зъягвае пара таксама белых коняў. Яны на-гэтулькі вілізарныя, што ад іхніх падковаў дрыжка ў Марілай Буды і Галубец ды пачынаюць хвалявацца бліжайшыя вазёры Лосьвіда і Дубакрай.

Усё-ж бадай мітычныя атаманы Магіла, Машэка і Гвозд, аб якіх нам пяялі маткі яшчэ ў калыханках, бліжэй да паўстання Магілёва, чым створаная яшчэ мечнікамі і апяваная прыбалтыцкімі Немцамі Розалія да паўстання замку Розітэн,

як перайменавалі гэтыя захопнікі нашую Рэжыцу. Латышы, ідуцы нямецкім сълем, зыначылі Рэжыцу на Рэзэніс. Гэты назоў таксама чужы, штучны і незразумелы для Беларусаў, што адкуму і дагэтуль складаюць большасць насельніцтва і ў Рэжыцы і ў ейнае ваколічнасці. Між тым ранейшы назоў Рэжыцы, на месцы старога гарадзішча, якое Немцы пабудавалі замак Розітэн — Рэзіца, а яшчэ больш даўны — Развня. Прыгодаўшы з нашае гісторыі і «Грубіцкую Разыню» ў Мсыціслайлі, прыгодаўшы таксама калісці Радніцкую, а пасля 1611 г. Разыніцкую вуліцу ў Смаленску, можна зрабіць толькі адзін выснаў, што назоў Рэжыцы паходзіць ад бязылітасных бітваў вакол яе Славінаў ў Немцамі. Аднак і тады, калі горад называўся Розітэн, як і цяпер, калі ён называецца Рэзэніс, цячэ празь яго рэчка зь гістарычна аднаведным яму назовам — Рэжыца.

Не заўсёды народнае паданыне супадае зь гістарычнай праўдай. Аднак яшчэ больш адходзіць ад яе радаводныя сылісы магнатаў. Доказам і першага і другога зъяўляючыца назовы містечка Дукора на Ігуменшчыне і вёскі Басолі, што на рацэ Бобы ў Вокаўскім Лесе. Паводле гензялягічнага дрэва магнатаў Ашторпаў, яны самыя паходзіць ад швэдзкіх каралёў, а іхнія рэзідэнцыі — Дукора нібы заснаваў рымскі легінэр Дук. Не падлягае сумлему, што Дукора ніколі не належыла да Рыму, затое вядома, што спачатку яна мянавалася Дуксора (ад лац. dux — князь) і зъяўлялася асабістай маёмасцю вілікага князя Літвы. Потым Дукора, як той паўгроши каронамі, начала пераходзіць з рук у рукі і нарэшце гаспадаром яе стаўся Францішак Ашторп — сын жаўнера дээртыра з швэдзкай арміі Карла XII. Жадаючы зацьміць усіх тытулованых магнатаў сваім жыццём, Ашторпы пабудавалі тут вялізарны палац, пры якім была добрая, слынная на ўсю Польшчу аркестра і цырк, прычым і музыкі і цыркальцы складаліся вылучна з прыгоннікаў. Німа таму нічога дзіўнага, што Ля-Вон Ашторп навет патрапіў у мастацкую літаратуру. Калі ў 1851 г. ён ехаў зь Менску ў Дукору, дык мост праз Сьвіслач каля вёскі Пяскі ня выгрымай ціжару ягонае карэты, якую цігнула дзесяць коняў, і правадліўся. Больш чым напалову мэталёвая карэта адразу пайшла на дно, а зь ёю і Ашторп. Ягона пагібель знайшла адишневы адбітак у эпіграме тагачаснага польскага паэты Ігната Легатовіча, якое вольны пераклад наступны:

«Съмерць Аштарпа ў Дукоры зробіць зъмену значную:
Паны піць кінць, мужыкі есьці пачнучь».

Паводля падання, пачатак вёскі Басолі паклалі яшчэ ў часе Лівонскіх войнаў босыя, або абосыя, як тут кажуць, уцекачы з-пад Віцебску. Запраўды ў той час тут у дрымотнай пушчы паўстала шмат новых весак, але ўсе-ж веска Басолі упяршыню прыгадваеца ў «Рэвізкіх Сказках» толькі на пачатку мінулага стагодзьдзя. Аднак адразу яна набывае шырокую вядомасць з тae прычыны, што ейныя жыхары рабілі рознае музычнае начынне — пытмаль, леры, жалейкі, дуды, іскрылкі і басетлі, або басолі, як іх скроў называюць у Надзўіні. І калі суседзі басольцаў, каб падзараўбіць на хлеб, ішли на плытох да Рыгі, дык яны разыходзіліся далёка ўва ўсе бакі, як тэя нашыя вандроўныя музыкі, у сувязі з якім яшчэ «Максім Кніжнік» у сваім «Апокрыфе» назначыў: «Жывіца душа ў народзе гэтым». І наразце ў самай вёсцы Басолі аўтару гэтых радкоў пашанцавала запісць песнью, што пачынадзікае паходжанье ейнага назову і пачатак якое помніца дагэтуль:

«Ні да хлеба, ні да солі,
Калі граюць на басолі».

Дзяржаўная мяжы, як і ў часы незалежнасці нашае краіны, гэтак і ў часы ейнае залежнасці, бадай ніколі на супадалі з этнографічнымі мяжамі беларускага народу. Яны, як і мяжы ваяводстваў, губерніяў, вобласціц, зьяўляліся штучнымі. У гэтым сэнсе няма істотнае розніцы, калі парадыніць мяжу, што сталася гэткай паводля Андрусаўскага часовага замірэння 1667 г., зь мяжой Рыскай мірнае ўмовы 1920 г., або зь мяжамі сучаснае БССР. Тым на менині гэтых мяжы, якія асабліва на ўсходзе нагадывалі франты, уплылі на геаграфічныя назовы. Паказальна, што ў самым цэнтры нашае краіны, на Меншчыне, знаходзіцца мястечка Рубяжэвічы, якое калісьці зьяўлялася прыграñчынм для Літвы. Іно перайшло некалі, як пасаг ад Радзівілаў да Вітгенштэйнаў, пасыля для тутэйшае царквы цар Аліксандар Другі ахвяраваў ікону — усё гэтае не заслугоўвае нашае ўвагі. Затое прыгадваеца, што якраз у Рубяжэвічах наш выдатны нашанівец Андрэй Зязюля, маючы на ўвазе тутэйшыя речкі Сулу і Перакуль, напісаў:

«Дык чаго-ж ты Сула
Так булькочаши, шуміш
І сипяшыши, як страла
Із пад'ёмістых выші?
Ці на бруй Перакуль
Закруціў галаву ...»

— і далей —

«Пачакай, не ўцякай,
Аглюніся сюды,
Дзе так многа байды...
Дзе гарэ брат ратай».

Трэба прыгадаць таксама вёску Кардон у 20 кіляметрах на паўднёвый захад ад Віліжу, у назове якой адблілася дзяржаўная мяжы ў пачатку 16 стаг. Літвы і Маскоўшчыны. Потым згодна з мірнай умовай 1582 г. гэтая мяжка пасунулася на ўсход і ад яе атрымала свой назоў рака Мяжка, што ў 25 кіляметрах на паўночны ўсход ад Віліжу ўцякае ў Дзвініу, і на якой Віцебскі ваявода Пац пабудаваў прыграñчыну крэпасць. Дарэчы трэба зазначыць, што наимецкі Ройн, назоў якога паўстай яшчэ тады, калі ён зьяўляўся граніцай паміж германскімі племёнамі падуладнымі Рыму і вольнымі Саксамі, у літаральны перакладзе на нашуу мову азначае — Мяжу. Эта значыцца, што для наимецкага вуха гімі «Варты на Райне» тое самае, што «Варты на Мяжы». У Мяжу ўцякае ручай, які неаднакроць прыгадваеца ў розных летапісах і таксама мае адпаведны назоў — Рубеж. Яшчэ Н. Нікіфароўскі зазначыў, што вялікія Беларусы называюць бельскіх і парэцкіх зарубежынцамі, а тэя іх — Літвінамі. І на захад ад ракі Мяжы і далёка на ўсход ад яе адвеiku жывуць Беларусы. Паказальна, што якраз у смаленскіх Беларусаў запісав В. Дабравольскі прыказку, якую пазней мей мужнину практытаўца в усвай праваліссе Язэп Лёсік:

— Тату, тату, лезе чорт у хату.
— Дарма, сынку, абы не маскалъ.

Канчаючы раздзел наших геаграфічных назоваў гісторычнага паходжанья, хочацца прыгадаць возера Кіньз, або Жыд, што на Мазыршчыне. Бальшавікі, угледзіўшы ў гэтым

назове контррэвалюцыю, надалі возеру недарэчны назоў — Чырвонае. Між тым старавы назоў і ня сьветчыў на карысць князёў і не зьяўляўся антыхімікім. Паводле народнага паданіння, што дагэтуль перахавалася ў ваколічных вёсках, возера належала калісці князём Алелькавічам-Слуцкім. Адзін з гэтых князёў зыненавідзеў роднага брата і пасадзіў яго ў замак, адмысловая для гэтых мяты пабудаваны пасирэздзіне возера. Вялізарная паводка разбурыла гэты замак, пахаваўшы пад ягонымі крушнямі зыняволенага князя. Адсюль і паходдзіць першы назоў — Князь. Паводле другога паданіння, адзін з князёў Радзівілаў у другой палове 17 стаг. пасадзіў тут у замак сваю палибоўніцу Жыдоўку, якую потым пасагнў лёс князя зь першага паданіння. Адсюль — Жыд. Запрайды, пасирэздзіне возера над водой ёсьць рэшткі паліяў і падмуркі нейкага вялізнае камяніцы. Паводле трэйцяга паданіння, другі назоў багатага на рыбу возера паходдзіць таму, што ў ім пераважна вядзецца гэтак званая кашэрная рыба, якая паводле ролігійных прадпісаньняў ужывалася Жыдамі: шчупакі, акуні і адкеры. З гэтых усіх паданінў можна зрабіць выслану, што ў быдым назове возера ніяма нічога князіфільскага, як і ѹда-фобескага. Навет большавікі вычулі ўсю штучнасць свайго назову і недарэчнасць перайменавання старога, бо ў сучасным рэпрэтарыи Беларускага Дзяржаўнага Тэатру опэры і балету значыцца балет кампазытара Залатарова — Князь Возера. Аднак на выпадковая гэты балет атрымаў Сталінскую прэмію. Напісаны ў «плянне сацыялістычнага реалізму», ён амінаючы народныя паданыні, пабудаваны вылучна «на клясычным змаганьні» галечы з феадалам і канчаецца шчаслівым жыццём калгаснікай.

III

«Ня першы раз і не апошні мусіць
баліць душа, і рады не дасі.
Сынцеся мне вы, рэкі Беларусі
і ты журботная вазёраў сінь.»

Уладзімер Дудзіцкі

Значная частка гарадоў, мясточак і вёсак на Беларусі наўбыла свой назоў ад шматлікіх у нас рэкаў і вазёраў. Гэта зразумела, бо паводле абліччынія нашага навукоўца Бурбіса, агульная даўжыня беларускіх рэкаў складае 26 тысяч кіляметраў. Гэта зразумела таксама таму, што калі ў гісторыі чалавечества наявулі існавалі рабчыны цывілізацыі, дык і ў нас рэкі зъяўляліся першымі гістарычнымі шляхамі. Яшчэ за 6 стагодзізняў да Нараджэння Хрыстовага сустракаецца ў навуковых кнігінах тагачасны Барысфен, а цяпер Дняпро. Пасынкі Гэрадота прыгадвае ў сваім «Мэлытамене» Дзвініу, а Палескес Лядавікове Возера, рэшткам якога зъяўляецца возера Князь або Жыд, гэтак і ўайшло ў гісторыю зямлі пад назовам Гэрадотавага Мора. Пазынкі вядомы «Шлях з Варагаў у Грэкі», што злучаў па Дняпры, Ловаці і Волхаву Балтыцкае мора з Чорным. Аднак да другое паловы 10 стаг. гэты шлях меў іншы напрамак, аб якім зазначае летапісец: «Двіна идет на полуночы и впадает в море Варяжское. Темже и из Руси может или по Двине в Варяги». Таксама знайшлі адбітак у гісторыі нутраным водным шляхом, як напрыклад, «путь на Радимиче» — Сож. Значаные ўсіх гэтых водных шляхоў на гэтулькі вілізнае, што ні адзін навет вялікі горад, як Кіеў, Полацак, Ноўгарод, Смаленск іншы становішчы былі накінуць ім сваёю назову. Наадварот, рэкі наікідалі свой назоў гарадам, што паўставалі на іх. Ува ўсякім разе на Дзвініу ад Дзвініску і на Піна ад Пінску. Дарэчы, шмат хто ў Надзініні і ня ведае пра свой-жа беларускі Пінск, але скроў можна пачуць у ім песьню:

Цягне Янка наш віціну
Ды клянje ён рэчку Піну.

Нельга ўявіць сабе Беларусь без вазёраў. Хто ня ведае начатку «Возера» Максіма Багдановіча?

У чарцы цёмнай і глыбокай
Плещча, пеница віно;
Хмелем сьветлым і халодным
Калыхаецца яно.

На менш прыгожа прыгадаў аб вазёрах Міхась Машара:

У сініх балот ёсьць крыніца,
Там сімдзесят восем вазёр,
Там пробуе ноч утапіцца
Дажджом ападаючых зор.

Запрауды Віленшчына налічвае калія 400 вазёраў, а на Віцебшчыне іх больш за 2500. Аднак, акрамя паўтычнае прыгожасці, адбілася ў нашых вазёрах і суворая, мужная проза. Калі рэкі мелі значанье гістарычных шляхоў, дык вазёры вялізарнае вайскова-старатэгічнае.

Яшчэ Райнгольд Гайдэнштайн прыгадвае, што Беларусы, байкатуючы польскі сойм, спрабуючы час ягонага скліканняя адцягнуць да вясны, спасылаючыся на свае рэкі, вазёры і балаты, якія, адтаяўшы, адразу стрымліваюць актыўную ўзімку вайсковую дзейнасць Масквы. Не дарма таксама Іван Грозны, акупаваўшы Беларусь, пабудаваў калія ейных рокаў і вазёраў шмат замкаў, для якіх хакарэнты замак Суша, што паўстаў у 1566 г. на высьпе аднайменнага возера. У гэтай моцнай каменнай цвярдзіне знаходзілася 6 тысяч стралкоў, 23 гарнітуры, 132 гакоўніцы, 123 доўгія рушніцы, 100 бочак пораху і 4822 залезных ядры. Усё-ж праз трэці гады пазней, за пяць вёрст ад Сушки, на беразе возера Пала адбылася заўзятая бітва гераічнага беларускага аддзелу з расейскімі захопнікамі. Пасля яе паўстаў на ўзгорку над возерам Пала вялікі гранітавы крыж з прачуальным надпісам:

1569

Тут пали в поле 200 жавнір во Христу
поставил по бітве, по зари...

У 1939 г. мне давялося шукаць гэтага крыжа і, трапіўшы ў Сокарава, з болем пераканаўся, што ў 1932 г. бальшавікі, пра-кладаючы шасу паміж мястечкамі Вулай і Бачэйкавым, па-дарвалі яго аманалам. Чаму ты ня рынулася на іх тады, ра-

дзімае Пала? Відавочна цяпер усё значанье вазёраў для на-шых продкаў, як і зразумела чаму гарадзішчы і замкі, што паўставалі каля іх, найчасцьцей атрымлівалі іхні назоў. І ня выпадкова там пле наш народ:

Вада даражай мёду і віна.

Аднак закон аб наданыні рэкамі і вазёрамі свайго назову гарадом, мястечкам і вёскам не заўсёды пашыраеца на рэчкі, назоў якіх часта мае адваротнае паходжанне. Бязумоўна трэба мець на ўвазе, што калішнія паўнаводныя рэкі з цягам часу зъмялчлі, ператварыўшыся ў цяперашнія рочкі, як на-прывклад Палата. Хада ўжо той-жэ Гайдэнштайн (16 стаг.) называе Палата «невялічкай рэчкай», але затое архэалёгі знайшли ў ейным рачышчы рэшткі вялікага чаўна часоў Рагнеды (10 стаг.), а ў курганах на ейным узбярэжжы дыгрэмы — арабскія гробы, якія пацьвярджаюць, што Палата зъяўлялася водным гістарычным шляхам. Таксама траба ўлічваць, што глыбокія і хуткія рэчкі з стромкімі берагамі, абараняючы сабой замак, надавалі яму імя, як Віцьба Віцебску. Але ўва ўсім разе не ад Крывічанкі атрымаў свой назоў Крычаў, не ад Лідзейкі Ліда, не ад Ваўкавыя Ваўкавыск і гэта далей аж да вельмі хакарэннага ў гэтым сэнсе назову Воршы. Па-казальна, што народная гістарычная песня прыгадвае на рочку Крапіўну, а горад Воршу.

Москва стала наракаці,
места Воршу пакідаці,
а як з Воршы уцякалі
рэчку невялічку пракліналі:
— Бадай ты, рочка, сто лет высыхала,
як нашая слава тутака прапала.

Дарэчы, з часу тae зацятае бітвы мінула 390 год, але ня вы-
сахла дагэтуль і ніколі ня высахне невялічкая Крапіўна.

Каб не заблудзіцца паміж шматлікімі геаграфічнымі на-
зовамі, што паходзяць ад рэкаў і вазёраў, лепш прыгадваць
іх у сувязі з басейнамі Дзвіны, Дняпра, Нёману і Віслы.
Аднак і гэтую парадакавасць распачынае найвыдатнейшы ў
нашай гісторыі горад.

У кожнага народу, акрамя ягонае сучаснае сталіцы, ёсьць
свой сязыць Аахэн, які ён любіць і шануе. Для Беларусаў ім
зъяўляецца Палац — калыска наше культуры і дзяржа-
насці. Горад, адпорнасць якога адбіла скандынаўская сага

ў сваёй прыпейцы — Ударылі ӯ мячы! Горад, што займей імя, як сцьвярджас «Пачатны Летапіс»: «... дзеля речкі, што ўцякае ў Дзьвицу, іменем Палата». Горад, што далучыў, як съветчык ішча «Слова аб палку Гарэвым», да агульнага назову свайго народу — Крывичы, ішча мясцовы назоў — «грозныя палачане». Горад Рагвалода, Рагнеды-Гарыславы, Брачыславы, Усяслава Вялікага, Еўфрасіны-Прадставы, Лазара Богуша, дойліда Ивана, Францішка Скарыны. Горад, у якім, трапіўшы на амбтыя крывею прашчураў узвышыса Верхняга замку, дзе стаіць Святая Софія, а ўнізе ўцякае ў Дзьвицу Палата, скідаеш з галавы шапку.

Неяк у часе вайны апоўначы закінуў мяніе съялы лёс у Полацак. Навет у дзені на лёгка знайсць адпаведны кірунак у горадзе, ад вуліц якога засталіся толькі коміны ды падмуркі, але тым цяжэй гэтае ў пахмурную каstryчніцкую ноч. Ня зірні з вакна віндлівка ўцалела хаты на вуліцу забароненае съяціло, ня сустэрненца ў таксама забароненая для руху гадзіны і падарожны. Не адночы наведываў і перад тым Полацак, але ціпер пасыля доўтага блуканія бездапаможна прысьеў на ганку спаленая бальшавікамі хаты. Ніятульным здаўся мне ягоны халодны камень і ўё-ж лепш тут дачакаца досьвітку, чым трапіць пад купу ніямецкага патруля. Мяніе вакол апанавала цемра, якую высака над мной перасякалі ў розных напрамках праменныя пражектараў, але што мне з таго, калі іх цікавіла паднябесьце, а не зямля. Тым ня менш, каб из чуціца зусім самотным, я сачыў за іншай гульнёй ды прыслухоўваўся да гулу самалётай, якія прыцягнулі сюды на бадай сущынае попелішча свой съяротны цяжкар. І раптам тое, што я пабачыў, здалось мне цудам. Блуканьчы два прамені перасякліся паміж сабою, стварыўшы высоку над слáўнім горадам на небе вялізны крыж, але адначасна бліскніў на зямлі другі крыж, аздоблены лілеямі і дзідамі. Толькі на момант бліскнү ён у беспатольнай цемры, аднак я адразу спазнай знаёмы мне з маленства крыж Святое Софіі. Я пераҳрысьціўся ў той бок, дзе ён бліскнуў, і неўзабаве адшукаў свой чарговы і тымчасовы прытулак. Ладніе вады з таго часу далучыла Палата да Дзьвины, іншыя рабкі з чужкімі назовамі цікуну ціпер побач мяніе, але ўё-ж хочацца да скону свайго жыцця захаваць у душы той съяты, родны незабыты арыентыр.

А можа хто-небудзь усыміхненца дый палітыць мяніе дзіваком, заўважыўшы паміж маіх асабістых рэліквій маленкі кавалак звычайнае цэглы, для якога тым ня менш заўсёды

было ў майм вандроўным хатылі пачэснае месца. А што мне з тae ўсъмешкі? Ён звычайны толькі на першы пагляд. Часам бярэн гэты кавалак у рукі больш плянчотна, чым Жыды на выгнанні ладунку з зямлі ў сіёнскай. Гэта маленкія частка яшчэ тae вялізнае съятыні, звен якое чуў з далёкае чужыны Усяславу Вялікі.

Наступнае месца за Полацкам займае на Дзьвіне па свайму адбітку ў нашай гісторыі бадай тысячагодовы Віцебск. Паводле адных навуковых дадзеных, ён набыў сваё імя ад купю ў горадзе Вісбі, стаіцы суворае выспы Гатланід на Балтыцкім моры, якія заснавалі яго на шляху «з Варагаў у Грэцкі». Паводле іншых навуковых крыніцаў і народных паданняў, ён стаўся Віцебскам ад рэчкі Віцьбы, што паміж Альгердавай і Усьпенскай Гарой, дзе ўзыўшаўся зыншчаны бальшавікамі выдатны помнік мастацтва — сабор, уцікае ў Дзьвицу. Гісторыя Віцебску цалкам знайшла адбітак у вядомай прыказцы: «Кепска калія Віцебску, а ля Воршы 'шчо горпі». Не дарма мясцовасць паміж Віцебскам і Воршай вядомая пад назовам Смаленскае Брамы. Якія толькі чужынцы ня ішлі праз гэту браму паміж вялікімі рагкамі — Дзьвінай і Дніпром — з усходу на захад, або з захаду на ўсход, але Віцебск з гонарам ператрываў ўсё. Паводле апошніх весткаў з усіх гарадоў Беларусі пасыля Другое Сусветнае вайны найбольш палапуктаваў ад бальшавіцкіх разпрэсій Віцебск. У ім не засталося і дзесятася часткі колінняга насельніцтва. Аднак Віцебск ператрывае і гэтае.

Стараадуны, беларускі, непакорны Віцебск. Тут, як зраднікі, кінулі ў машку ў палонку на Дзьвініе князя Пяструцкага, а князь Гальшанскага ськінулі з Замкаве Гары ў туу-ж Дзьвицу, тут, як шпегаў, спалілі смаленскага мітрапаліта Гарасіма, а лоўчага Хведара Вясны ськінулі з Вусыценскага вежы Верхняга замку, тут пасадзілі на колі украінскага казакацкага атамана Дубіну і гэтак скрэз аж да часоў нацдэмай. Галоўны інквізітар на Канстанцініку Саборы ў 1415 г., дамагаючыся спаленіня на вогнічы славутага чхана Яраніма Праскага, распачынае сваё абвінавачаныне словамі: «У Літве існуе спрадвеку многалюдны горад, называны Віцебскам». Тутайшы жыхар Марка Лыткага атрымаў шляхецкую годнасць і прызвішча Фёлінскага за тое, што ў 1605 г. пад Фёлінам на чале 500 віцебляніаў, дарэшты зыншчы значае расейскае войска. Гэты горад 28 верасня 1705 г. цалкам спаліў Пётр Першы, бо ён падтрымліваў Карла XII. У гэтым горадзе Напалеон Банапарт сказаў прызначаному ім губэрнатару Беларускае губэрні мар-

кізу Пастэрэ: «Глядзіце на Беларусь, як на саюзыніцу, а не як на заваяваную краіну». Ці ня ўпілію на яго таксама тое, што калі 16 ліпеня 1812 г. ён уяжджаў на буланым кані ў Віцебск, дык жанчыны абсыпалі яго дробнымі чырвонымі гваздзікамі, і таму ўладар Эўропы здаўся альянсам з трывуголкі да батфортаў крываёю. Цяжка навет пераказаць усё тое, што бачыў Віцебск. Не дарма кароль Жыгімонт III гэтак тлумачыць у сваім прывілеі дараваны ім Віцебску герб:

«... в блекітном полю абраз Спаса Збавіцеля и притом трохі нижэй меч голы чырвоны, што ся мае розуметь кровавы, бо рыцарская харобрасть и доблесть их вітеблянов засветчана даволі».

Трэйці, калі не па гістарычнаму мінуламу, дык па вялічыні горад на Дзьвіне — Дзьвінск не патрабуе тлумачыння свайго назову. Магчыма ні адзін горад на Беларусі не зъяніў гэтулькі раз свайго імя, як Дзьвінск. Пасыядоўна ён вядомы, як Дюнебург, Новенене, Невгін, Барысаглебск, Динабург, Дзьвінск і ціпер — Даўгаўпілс. Заснавалі замак Дюнебург Немцы-мечнікі ў 1275 г., які потым некалькі раз зънішчала Літва, але Немцы яго зноў аднаўлялі. Разбурані пазней замак і Паліакі і Рaseйцы, пакуль нарэшце жыхары не спакінулі горад пры ім, заснавашы ў 20 кіламетрах ніжэй па Дзьвіне сучасны Дзьвінск. Аднак у 19 ст. Расейцы начали зноў перарабляць горад Дзьвінск у крапасць, якая, які глядзячы на свае недахопы, адыграла значную ролю ў часе Першага Сусветнага вайны. І хай яе герб Дзьвінску — на чырвоным полі мітычны грыф зь мячом у руцэ, вельмі харектэрны для яго, як для крапасці, але грыф гэты не беларусская паходжаныня і змагаўся за інтарэсы нашых нацыянальных ворагаў. А што датычыць іхніх перайменаваньяў Дзьвінску, дык адразу ўстаўте ў памяці пачатак усіх прывілеяў нашых вялікіх князей Літвы, пачынаючы ад Гедыміна:

«Мы старыну не парушаем, а навіну не накілваем».

Дарэчы цікава, што лёс гораду Дзьвінску, у сэнсе перайменаваньні, займей і пасажырскі парагод «Дзьвінск», які курсаваў на Дзьвіне паміж Віцебскам і Вяліжам. Паслыя таго, як Дзьвінск адыйшоў да Літві, дык парагод, хача ён належыў латвійскаму падданому, застаўся ў бальшавікоў, але займей новы назоў — «Іосіф Бараноўскі» у гонар ягонага старога капитана. Пазней калі капитана арыштавалі за тое, што

ён ня выканаў пляну перавозкі пасажыраў, парагод стаўся «Сыцяклоў», бо гэты бальшавік, хача пад ішым прозывішчам, але нарадзіўся ў Віцебску. Пасылья расстрэлу Сыцяклава парагод набыў імя Яжова, бо той камісці, як салдат тутэйшага гарнізону, спрычыніўся да Каstryчніка ў Віцебску. Пасылья расстрэлу Яжова, парагод стаўся «Бальшавік». Здавалася, цяпер ён забыслепчаны ад далейшых перайменаванняў, але пасылья скараачыны назову камуністычнае партыі п'юне-ж на колах парагоду зъявіўся новы назоў. Нам прыгадалася эпапя парагоду «Дзэвінск», як і ў сувязі з горадам Дзэвінскам, гэтак і ў сувязі з лёсам назоваў шматлікіх калгасаў, што тымчасам пакрысе вытіскаюць назовы нашых вёсак.

У вышнівінах Дзьвіны там, дзе яна вузейшая, чым пад Дзэвінскам, але Полацкам, але ўсё-ж глыбокая і хуткая, ляжыць на мяжы Віцебшчыны і Вікоўскага Лесу стары Вяліж. Магчыма што горад набыў свой назоў ад рэчкі Вяліжкі, аднак Гайдонштайн у 1580 г. аўт ім назначае: «Вяліж некалі быў вельмі людным і ад вялічыні атрымаў свой назоў». Можа Гайдонштайн і мае рацыю, бо кароль Жыгімонт III, даючы заўёды прыгранічнаму Вяліжу вельмі паказальны герб — залаты крыж, а пад ім голы меч — дадае ў сваім прывілеі: «За некалікі сот год толькі піцаўдзеся мяшчанаў з жонкамі ды дзецьмі пры замку вяліскім засталося, бо ад войскіў не-прыцельскіх, якіх штурмы да замку чынілі падтрымаваў ў сваім аднастайным адпору... на пасадзе гарадзкім няма ціпер ні аднае хаты, толькі пін непатроная на попелішчы ад Масквы выпаленых». І гэтак скроў — ад часуў Вітаўта, аж ікім нагадвае пад Вяліжам Вітаўная Гара, і аж да славутага Вяліскага супрацьбальшавіцкага паўстання. Скроў — крыж і меч.

Якраз тут у лістападзе 1918 г. сьнег парудзеў ад крываі паўстанцаў, тут пазней нарадзілася народная гістарычнай песьні, у сувязі з адным з шматлікіх тутэйшых партызанаў:

У Вяліжы дождж ідзе,
А ў Віцебску слизка;
Хаваецца бальшавікі,
Бо Нілёнак блізка,

тут на адным толькі Пакроўскім полі ляжыць больш за тысячу расстрэльных чацістымі патрыётаў і нарэшце тут на гэтых магілах знайшли бальшавікі съціплы вяночкі з надпісам, што съветчыць толькі аб нязломнасці народнага духу:

Усіх нас не расстряляеце!

У самых цэнтры Вокаўскага Лесу знаходзіцца горад Белы. Прыпушчынне, што ягоны назоў адбіве наш сучасны нацыянальны назоў, ні вытрымлівае крытыкі. Упярэдышно ў гісторыі горад прыгадваецца, як Белы ішчэ за часоў Альгерда, гэта значыцца тады, калі ішчыя народы нас і мы самыя сібе мечавалі вылучна Ліцьвінамі. Магчыма, што Белы набыў сваё імя ад рэчкі Белай, якая ўцякае ў ім у раку Бобчу, прыток Мяжы. Паведомля паданыня, горад спачатку хацелі заклацьці на месцы цяперашняга сяла Вярхоўя, але паводка змыла з берагоў усё падрыхтаванае для пабудовы і там, дзе яна гэтае падрыхтаванае зноў выйкнула на бераг, узыпікнúй сучасны горад. Можа да перасяленыя спрычніліся не паводка, а тоё-ж самае ўцякацца жыхароў, як і ў Дзьвінску. Сяло Вярхоўе вядомася з сваіх старадаўніх капальняў вапны, якая пазней цалкам ішла адсюль на пабудову смаленскіх сцяни. Таму побач з паходзіннем назову ад рэчкі Белае, можна таксама прыпушчыць, што, уцякаючы ад ціккае працы ў капальнях, вірохóўцы афарбавалі ў колер вапны і назоў новага гораду. Ува ўсткі разе ці ад рэчкі ці ад вапны паходзіць назоў гораду, але спробы Івана Грэзона перайменаваць яго ў Багародзіцы, як і пазнейшыя зынчанчыны ў Бельскую Пераправу, ні мелі апіякага посыпеху. Белы застаўся Белым.

На поўнач ад Вокаўскага Лесу ляжыць горад Таропец. Ён асабліва цікавы тым, што ўсе рэчкі вакол яго цікунцы на поўнач ад ракі Ловать, але затое рака Таропа, ад якое паходзіць ягоны назоў, выгінаючыся паміж вытокамі гэтых рэчак, пльвіе адна на поўдзень, да Беларусі. Трапляючы па дарозе ў вілікіх вазэры, Таропа захоўвае каля іхніх правых берагоў і сваю пльнін і адміністратар свае вады. Нарэшце яна далучаецца да Дзьвіны, кіруху ніжкі ад ейных грымтоўных Веражунскіх парогаў, дзе пацрослыя лесам скалы на 60 сажняў узвышаюцца над Дзьвінай. Гэты рух і напрамак Таропы набываюць сымбалічнае значанчыне, калі прыгадаць, што ў Таропецкай Увааскрасенскай царкве перахоўваўся Цудатворны абраз Эфоскага Божага Маці. Паводзія паданыя ён напісаны съвітам эвангелістам Лукой, а паводзія гістарычных дадзеных візантыйскі імпэратор Мануіл Комнін і канстантынопальскі патрыярх Лука Хрызарэх падаравалі яго прападобнай Еўфрасініі-Прадславе для ейнае царквы Святога Спаса. Дарма што абраз у 1239 г., як багаславеніе віцебскага князя Брачыслава Расыціславіча — апошніга «Ізяславіча» — на шлюб свае дачкі з князем Аляксандрам Неўскім, трапіў у Таропец. Дарма, што з цігам часу ён стаўся вядомы, як Карсунскі. Мімаволі здаецца, што знарок пацякля

родная Гаропа да Дзьвіны, каб разам зь ёю трапіць да Полацку і перадаць яму багаславеніе ягонае сцятыны.

Ёсьць на Беларусі ціхія маленькія мястечкі, што па свайму веку значна старэйшыя за шумныя вілікія гарады. Некаторыя з гэтых гарадоў наагул ні існавалі ў той час, калі яны, зьяўляючыся вялікімі гарадамі, рабілі гісторыю. Потым народ праклаў новыя гістарычныя шляхі, і гэтыя колішнія гарады, апынуўшыся паза імі, паступова заняпалі, ператварыўшыся ў мястечкі. Да ліку гэтых мястечкаў належыць старадаўны Усьвят, што паўстаў на tym месцы шляху «з Варагаў у Грэкі», дзе з возера Усьвят цяча на поўдзень да Дзьвіны рака Усьвята, а зусім паблізу ад возера цяча на поўнач рака Ловать. Пасыльства дзівіць, што Усьвят упірэйшно прыгадваецца ў гісторыі на 46 год раней за Менск, на 121 год раней за Гомель, на 309 год раней за Беласток. Прыйгadваецца ў сувязі з унукам Рагнеды полацкім князем Брачыславам, які пасыль заўзятага змагання зь Кіевам займеў два гарады «Всвяч і Вібеск». Ня дзівіць таксама, што ў 1245 г. тут па дарозе з Віцебску ў Ноўгарад затрымалася князь Аляксандар Неўскі, зядзь віцебскага князя Брачыслава, які на дзівіці і тое, што два гады тут жыў Альгерд, ханаты з дачкай апошніга віцебскага князя Яраслава — Марыяй. Затое дзівіць, што, трапіўшы ў склад расейскага імп'еру, Усьвят паслядоўна належыць кн. Вяземскому, гр. Зубаву, Энгельгардту, кн. Юсупову, кн. Пашёмкіну, гр. Рыбаг-Еру, Дурасаву, Ідзну, Бальфуру, Аршыцтываду, гр. Шувалаву, Радзінку. Што агульнага паміж Альгердам Вялікім штальмайстрам двара ягонае імпэраторская вялікасць Радзянкам? Аднак пікто ня ў стане забіць беларушчыны нашых гарадоў і мястечак. Характэрна, што якраз зь сям'і ўсьвяцікага кожамякі паходзіць А. Сапуну, які даследваў Альгердаў Шлях і аж якім пісці выдатныя сыны нашага народу П. Краччускі: «Пачэсныя імёны мясцовых гісторыкаў і этнографаў, што будзілі думку аб Беларусі — Сапунова, Стукаліча, Нікіфароўскага, Даўгала, Раманава ды іншых яскрава гаворыць аб тым захапленыні, якое выклікала беларуская нацыя, як старэйшай ю найбольш чыстая галіна славянства ў навуковых колах».

Лёс Усьвята падзяліў каляшні вілікі горад і моцная крэпасць Бязыцьца, што атрымала свой назоў ад аднайменнага возера. Цяпер гэта маленькае мястечка ў паўночнай Віцебшчыне, у якім ад мінулага засталіся рэшткі вялікага гарадзішча на высьні возера, ды паданые аб прыгожай дзэл'чыне, што часам зьяўляецца тут з думу вялізнымі сабакамі, але разам з тым ня робіць людзям апіякага ліха. Наадварт — за-

кахаўшыся ў тутэйшага рыбака Якуша Вяжотку, яна паказала иму на высьпе вялікі скарб. У 60 кіляметрах на паўночных заход ад мясточкі Езэрышча знаходзіцца вялікае слава Езэрышча, што прылягае да іншага таксама аднайменнага возера.

Прастору паміж двумя Езэрышчамі калісці скрэз насыпі панцырных баяры, якія ў сваіх правах абаўязках нагадвалі казацтва. Паводле прывілея, атрыманых за часоў Бітаўта, пацьверджаных потым Сыціпанам Баторым, яны зъяўляліся вольнымі ад прыгону, мелі ладне собескіе зямлі, а затое ў час вайны зъяўляліся да свае хуругві на сваіх коінх, із сваёй зброяй і ў сваіх панцырах. Расейскі царызм за не-калькімі дзесяцікамі панцырных баяраў признаў казацкія права, але затое 11 тысячаў іх залічыў у дварцовую прыгоньнікі. Некалькі разоў, асабліва за цара Мікалая Першага тут выхахалі паўстаны супраць ураду, пасля якога шмат былых панцырникаў атрымалі, замест згубленых панцыраў, кайданы сібірскіх катаржнікаў. Расейскі бальшавізм абліўся на патомкаў панцырных баяраў. І ціпер бадай на сустрака-енца на Віцебшчыне адно з найбліжы пашыраных у ей раней прозвыщчаў — Панцырны.

Калі Дзэўянік атрымаў свой назоў ад саме Дзэўяні, дык значная колькасць іншых гарадоў і мясточак на ёй набылі сваё імя ад ейных прытоўкаў. Гэтак зъверху ўніз на пльні першым сустракаецца мясточкі Вула. На рагу дзяўчын рэка Дзэўяні і Вула захаваліся съяды Баторавага шанцу і стварэнне яго якраз тут ія выпадковое. Яшчэ за дніні часы рака Вула і перавалокі злучалі Дзэўяні з прытокам Дняпра ракой Бярозай, а ў 1797 г., паводле праекту яшчэ караля Жыгімонта III, на зъмену перавалокам прышла Бярозінская систэма каналаў.

Паміж Полацкам і Дрысай уцікае ў Дзэўяні рака Дзісна; абедзве маюць супрацьлеглы бер — першыя на заход, другая на ўсход. І наш народ не абмінуў сваеасабівага бегу Дзісны. Калісці ад дзэўяніскіх плытагонў давялося мне пачуць паданыне пра матку Дзэўяні і ейных дачок. А яна іх шмат мае і вялікіх і дробных. Нарадзіўшыся сама за дніні часы ў Бокаўскім Лесе, Дзэўяна ў сваёй пуцявіне да мора паступова падхапіла Таропу і Мяжу. Усьвячу і Касплю, Лучосу і Вобаль, Вулу і Палату. Яна съышлася да мора, але ўвесе час ейны неўтраплённы рух затрымлівалі парогі. Чакаючы Дзэўяні, зъбірала Дзісна ў сваім возеры воду. Нарэшце паназьбірала яе гэтулькі, што, здаецца, вось—вось сама вада цераз край пацячэ да ракі Сьвенты, а зь ёю да Вяльлі. А Сьвента-ж тут зусім па-

блізу і ў ціхае надвор'е навет чуваць, як шуміць яна, выгінаючыся паміж курганамі. Аднак Дзісна рынулася ў супрацьлеглы ад Сьвенты бок, насустрч сваёй маткі—Дзэўяні. Рынулася, каб разам з ёй перамагчы ейныя найбліжыя парогі — Перакагрык і Жалазынцу, Бродыж і Сирэбраницу, Улан і Глінавец, Гусар і Ціхую Рубу. Рынулася, каб потым з маткай ды з усімі сваімі сёстрамі дабегчы да Балтыцкага мора.

Там, дзе ўцікае ў Дзэўяні Дзісна, стаіць аднайменны ёй горад Дзісна, пабудаваны яшчэ палачанамі. Аб значанні гэтага гораду для палачанаў съветылі аж трэй Барысавых камяні, што былі крыху ніжкі на Дзэўяні. Пельга ня прыгадаць сумнага лёсу гэтых камяніёў, бо ён яшчэ раз даводзіць, што расейскі бальшавізм, у зынічнай нашых нацыянальных съвятыняў, зъяўляеца спадкемцам расейскага царызму. І першы і другі камані, вядомыя ў народзе пад назовам «Пісанынікай» і «Барыса-глебскіх», на крыжы якіх з глыбокай верай хрысьціліся плытагоны, яшчэ ў 1818 г., падарвала «Управление Путей Сообщения» (Кіраўніцтва Шляхоў Зносін), спасылаючыся на тое, што нібы камяні перашкаджалі плытагонам. Трэйці Барысаў камані, вядомыя яшчэ пад назовам «Сулібор», Расейцы ў 1879 г. выцягнулі з Дзэўяні і перавезлы ў Маскоўскі гістарычны музей. Бальшавікі, зынічны ў Беларусі таксама ці мала Барысавых камяніёў, за адно перайменавалі праваўзблежную частку Дзісны — Дзісненскую Слабаду ў Луначарскае, у гонар свайго наркома... асьветы і культуры.

Там, дзе ў Дзэўяні ўцікае Дрыса, палачане заснавалі свой прыгарад, вядомы цяпер, як горад Дрыса, а тады — Дрысь. Гэтак частыя тут плавдзвыкі рэкаў зынішчылі рэшткі вайсковага ўмацавання, што было на іхнім рагу. І нарэшце там, дзе ў Дзэўяні ўцікае рака Друя, што злучала Полацак з вазёрамі Браслава, паўстаў горад Друя, які калісці некаторы час менаваўся Сапежын, бо яго абраў сваі рэзыдэнцыяй князі Сапегі. Праз нейкі час з аднаго боку ад гораду на рацэ Друі ўзынікла мясточкі Друйск. Шуміць Дзэўяні, прабягчы калі Друі, у якой нішчо цяпер не нагадвае ейнага ранейшага назову. І ў парайнанні з гэтым адвечным ды несъмротным шумам магутнае ракі бляжэне эпітрама Андрэя Рымши на гэрб калісці славутага беларускага роду:

Жывіце-ж, Сапегаве, усі у многія лета!
Ваша слава слыць будзець, покуль станець съвета!

Калі пасцюля Дзэзвіны і ейных прытокаў перайсыці да вазёрай Надзэвінны, што надалі сваё імя гародам і мястчкам, дык першым прыгадваецца вялінае, глыбокое і бунае возера Асьвея. На ім ёсьць значная высота з самым кароткім на Беларусі і разам з тым незразумелым геаграфічным назовам — Ду. За дауніі часы праз возера праходзіў водны шлях, што злучаў Дзэзвіну з Вялікай, Палацац з Псковам, а таму на ягоным беразе і паўстала гарадзішча Асьвея. Шмат чаго гаротнага ба-чыла Асьвея ў мінулым, але найбольшага ліха дазналася і яна і ейная ваколічнасць у часе Другога Сусветнай вайны. Здаўна латыскія нацыяналы, акупаваўшы съпярша з дапамогай кайзэрскага генэрала графа Рудыгера фронту дэр Гольца Дзэзвінскі, Рэжыцы і Люцынскія паветы Віцебшчыны, у якіх большасць насельніцтва складалі Беларусы, марылі аб далейшым прасоўванні на ўсход. Таму, калі наемецкія нацыі загадалі латыскім нацыям ліквідаваць партызанаў у Асьвеішчыне, дык лютасць гэтых гайдукоў у дачыненіі да мірнага насельніцтва зьдзівіла навет іхніх паноў. Латыская эс-эс дывізія пераўтрымала ўвесць рапён у пустельню, спаліўшы жыхуrom у зачыненых хатах больш за 15 тысяч старых, жаночы і дзіцей. Гэтыя фашистыскія найміты — кроў ад крыві і плоць ад плоці бальшавіцкіх наймітаў — латыскіх стралкоў, што раздышылі ці мала супрацьбальшавіцкіх паўстанняў на Беларусі, нагадваюць нам у сувязі з Асьвейскай толькі Татараў часоў Батыя.

Таксама ад вазёраў паходзіць назоў гораду Люцына, які наступова меў назовы — Лужа, Луйцэн, Лудзен, Лучын, Люцын і нароціша Латыцы ў сваю часру перайменавалі яго ў Лудзе. Паводле навуковых дадзеных, замак Люцын пабудаваў маістар лівонскага ордэну, паводле наемецкага падання, назоў і замку і гораду паходзіць ад дзяўчыны Люпсы, сестры якое Разалія і Марыя, нібы, таксама знайшлі адбітак у назовах Рэжыцы і Марыленгаўзана. Не падлігае сумневу, што замак запраўды пабудавалі мечнікі, як і на ўзгорку ля замка назоў Люцын, бы ведам на Беларусі іншую Люцынку — хваліварак пад Менскам, дзе бяз малага 50 год празьбы Дунін-Марцінкевіч і дзе ў ягонае дачкі вучыўся Ядвігін III. Аднак у 1892 г. вядомы навуковец А. Раманаў, раскладаючы паблізу ад крушніцкага замку старажытнае гарадзішча, знайшоў пад ім шырака вядомыя цяпер паміж наўкоўцамі Люцынскі магільняк, які, як съвѣтчыць мнóstva знойдзеных пахавальных рэчаў, належыў Крывічам. Акрамя даследавання А. Раманаў, съцвярджжаюць беларускае пахожданье гораду і ягонага на-

зову два возеры, паміж якімі ён паўстаў і якія дагэтуль захавалі свой першы назоў — Вялікая і Малая Лужы.

У паўночным Надзэвінні, на ўзвышшанай паўвыспе вялікага Себяскага возера, якую злучае з сухазем'ем вузкі піэрэмсік, існуе здаўна горад Себяж. У геалёгіі гэткая паўвыспа мае назоў — «оз», але паводле народнага падання возера самое намыла паўвыспу, каб затуціц сабой свой горад ад ворагаў. Аднак усё-ж Себяж стаўся адным з найпакутніх гародоў Беларусі. Яго некалькі разоў звінічалі дарашты, але ён адраджаўся зноў. За Івана Грэznага Расейцы спрабавалі накінучу иму новае імя — Івангород, за цара Аляксея Міхайлавіча расейскія ваяводы ягоны замак перайменавалі ў Крэмль, у 1705 г. яго спаліў Пётр Першы. І адпаведны адбітак знайшла гісторыя Себяжа ў радкох закатаванага бальшавікамі пасты Алесі Дудара:

Ішлі людзі праз Себяж на заход,
Ня згубіўшы шукалі чагосць
І пад замчышчам сохнуць і чахнуць
Беларускія белья косці.

У паўднёвым Надзэвінні ёсьць вялікае Лукамльскае возера, пра якое існуе паданне, што яно ў галодныя гады, падобна возеру Нарач, выкідала на сваё ўзьбярэжжа рыбу. З усходняга берагу возера ная бачы заходнія, каб не Катарсы — маляўнічае ўзгор'е, што ідзе адсюль аж да Лепельскага возера. Лукамльскае возера злучае з Дзэзвінай рэчка Лукамка, прыток Вулы, і там, дзе яна выцякае зь яго, за дауніі часы паўстала на ўзвышшы горад Лукамля, набыўшы свой назоў ад возера і рочки. Яшчэ зацялі вораг нашага народу кіеўскі князь Уладзімер Манамах, які ў 1084 г. у Менску не пакінуў паводле летапісу «ни челядина, ни скотины», спаліў перад гэтым у 1078 г. горад Лукамлю, помсічыўся Усяславу Вялікому. З тутэйшых князэў Лукамльскіх вядомы Іван, які адмыслова паехаў на службу да Івана Трэйцяга, што першы пачаў менаваць сам сябе царом «всех Русі», а пра Беларусь-Літву недарэчна гаварыў: «Із старины от наших прародителей наша отчина», каб забіць яго. Аднак Масква праз сваіх шпигаў даведалася аб гэтым і спаліла Івана Лукамльскага ў клетцы на Балотнай плошчы. З таго часу горад паступова пераўтрымліўся ў мястчка, зъміячла і адсунулася ад яго аж на два кіляметры возера, рэчка, паглыбліячы сваё рэчышча, на палову падмыла тутэйшае зам-

чышча, але не падуладна часу несьмяротная слава нашых прашчураў.

Паблізу Віцебску, каля возера Астроўна, ляжыць пад тым жа назовам старадаўніе, але напоў забытая ціхае мясточка. Над вузкімі вулічкамі зь сціплымі хатамі ўзвышаеца каменная вежка з гадзіннікам. Яна яшчэ помінць, як тут у часе вайны 1812 г. расейскі генэрал Астэрман-Талстой загадаў свайму корпусу: «Сталіць і паміраць!», і як ізапалітанскі кароль маршал Міорат на чале сваёй конніцы кідаўся ў ватаку з крыкам: «Харобрыя, за мной!». Аднак ужо ніякага съледу не засталося ад дарагога для нас будынку, у якім у 1557 г. нарадзіўся «Бацька Бацькўшчыны», найвялікішы наші дзяржаркүны муж — Леў Сапега. Мне ўёў-ж пацанавала знайсці на прыгожым узгорку над возерам, паводле старых плянінай і народных паданняў, тое месца, дзе ён знаходзіўся, і ўявіць сабе, што ў незалежнай Беларусі тут паўстаў помік. Тымчысам працягваеца гэта ўпартас змаганніе за незалежнасць Беларусі, або колішнія Літвы, у якім чынны ўздел браў Леў Сапега, што пакінуў патомкам у сваім «Літоўскім Статуте» запавет:

«Уставуем тэж: хто-бы з бітвы ўцёк, за слушнымі доварамі ад гэтмана, цераз вырак наш гаспадарскі іменыне і чэсьць траціц».

Калі ад Надзіўнінья перайсці да геаграфічных назоваў, што паходзяць ад Дняпра і ягоная басейну, дык перш за ўсё прыгадваеца Смаленск. Бяз сумлеву назоў Смаленску паходзіць ад смалы, але разам з тым гэта смала мела зусім іншае прызначэнне, чым у шматлікіх нашых Будах, Смалявічах і Смалинках. У канцы мінулага стагодзьдзя археалёгі, начальнікі раскопаваць ланцуг вялікіх курганоў на беразе Дняпра, адразу-ж пераканаліся, што гэта і на курганы, або валатоўкі ці сопкі — колішнія магілы, і не капцы — даўнія вяраставыя спупы, а сковішчы смалы, прысыпаныя зверху зямлём. Гэтая знаходка пацвердзіла ранейшэю наўкуковую прыпушчэнне аб значанні і ролі даўнія Смаленску. Горад паўстаў на сярэдзіне воднага шляху «з Варагаў у Грэķі» і ў цэнтры перавалоку з Дняпра ў басейн возера Ільмень. У дадатак, з гэтym водным шляхам тут крýжаваўся водны шлях з-за Камы, з Буйгараў Вялікіх, у Німеччыну. Не дарма Вокаўскі, або Волакаўскі Лес, што зь геаграфічнага пункту гледжаннія зьяўляецца часткай Надзіўнінья, гістарычна бадай заўсёды належыў да

Смаленшчыны. Тут князі ды купцы смалілі свае ладне пашарпаныя ў парогах Дняпра, Волхава і Дзёзвіны чаўны — адсюль і назоў Смаленск.

Беларушчына Смаленску яшчэ з тых часоў, калі Канстантын Парфірагнэт прыгадаў яго, як «Мілінск», а поўлегэндарны Аскольд амінёу, бо горад быў «вялік і мног людзьмі», і да сучасніці не падлягае сумлесу. Прыгожа зазначыў наш пэдата ab наших гарадох:

Гарады там — Менск і Вільння,
Магілёў, Гародня
І Смаленск зь сцяяной цаглянай
Разыяглі выгодна.

Аднак акурат «сцяяна цаглянай», згубіўшы сваё вайскове значаныне, захавала сымбалічнае, што спакідае ў Беларусаў значныя няsmак.

Калісці Крыўіцкі, а потым Літоўскі Смаленск зьяўляўся наўбольшым усходнім фарпостам заходніяе цывілізацыі. Як характэрна, што дагэтуль смальянне лічуць патронам свайго гораду сэвялага Міркура Смаленскага, якога, паводле паданьня, Божая Маці прыслала сюды з Рыму для абароны хрысьціянства і які ў 1238 г. сам загінуў пад Даўгамосцям, але перамог Татарапа. Як паказална, што «Смаленскую Гандлёвую Праўду» 1229 г. стварылі Смаленск, Полацак і Відбеск з аднаго боку, а з другога — Рыга, Вісбі, Любек, Брэмэн і Дортмунд. Як адзначана, што паводле слоў летапіса севялагі рычэлі, як вайкі, на сэвялага Аўрама Смаленскага і мітрапаліта Клімента Смалявічы за тое, што тыя ў сваіх казанініях, якрамя Слова Божага, спасыяліся на Гамэрэ, Аристотэля і Платона. Мы не забывайма ніколі, які несьмяротны славай пакрылі сябе ў 1410 г. пад Грунвалдам засцяці смаленскія палкі зь Юрым Лузвенівічам на чале. Не дарма імennі Смаленічына дала Беларусі Сапегаў. Тут пісаў свой славуты летапіс Аўрамка. Ня выпадкова невядомы аўтар уклалі патрыятычную прамову на сойме 1589 г. імennі ў вусны каштэяна смаленскага Івана Мялешкі, які кінуў у вочы каралю: «Многа тут такіх, што хоць нашая костка, аднак сабачым мясам абрасла і ваняе». Мы разумеем таксама гнёўны ліст Камуніяка ў 1665 г. да аднаe з гэтых «косткў» — ваяводы Піліпа Абуховіча, у якім зазначаеца: «...Мы бедныя, у кажехох сем лет ад маскалёў Смаленск абаранілі, то вы, мудрэйшия, у собалях, за чатырнаццаць тыдняў яго ёй аддалі».

Потым, перамагаючы наш супраціў, падміноўваючы нашу нацыянальную апрычонасць, сюды прыйшла Масква. Гэта яна пабудавала на нашых касцьцёль і супраці нас цвярдзінно, сцяпня якое працягнулася аж на дзесяць кіляметраў, нагадываючы сабой на нашыя беларускія замкі, а вядомы кітайскі мур. Але дарма. Хаці і прабую Масква адгардзіць ад нас Беларусаў Смаленск азіяцкім мурам, самыя назовы вежаў якога накшталт Зімбулка, Шамбелка, нагадываючы Татараў, усё-ж дагутула перахоўваеща ў тутэйшым саборы дарагі для нас іржаваў і руды ад часу і крыві шышак съятога Мяркура.

Паблізу ад Смаленску находзіцца мястечка Катынь, што атрымала свой назоў ад рочкі Катынаўкі, якая тут ўцякае ў Дніпро. Ціпер гэтае мястечка відомае ўсаму сьвету, і ягоны назоў, стаўшыся назоўнікам, набыў іншае выпадковое, але разам з тым трапнае тлумачынне. У ваколічнасці Катыні на працягу красавіка і травеня 1940 г. бальшавікі расстраліялі каля 10 тысяч палонныхпольскіх ахвіціраў, закапаўшы поўтым іх у вялікіх агульных магілах. І красавіка 1944 г. Немцы раскапалі гэтыя магілы, і крывавая трагедыя набыла сусветны водгук. Хаці німешкі фашысты у кожным вілікі і малым горадзе пакінуў такіх-ж магілы ім замардаваных, а таму расейскі бальшавізм спрабаваў абвінаваці яго і ў Катыні, але й тутэйшыя жыхары і міжнароднае съледства давялі, што да тутэйшых магілаў спрычыніўся расейскі бальшавізм. І сінія назоў Катыні пацшырэўся на ўсі месцы масавага зынічэння бальшавікамі сваіх ворагаў. Да нашых беларускіх Катыніяў належыа Пакроўская Поль ў Вялікі, дзе ў вагулных магілах ляжыць калі тысяча беларускіх паўстанцаў і партызанаў, Чычагоўская Батарэя ў Барысаве, дзе пасыла паўстанцыя 1919 г. і галоднага блуго 1933 г. закапаныя калі тысячи Беларусаў, Духаўскі Роў ў Мазурына ў Віцебску, Бярозаўец калі Глыбокага і г. д. і г. д. аж скроў па ўсёй нашае крывею ды слизамі аблытае замлі. І хаці саме мястечка ня спрычынілася да бойні, што паблізу ад яго адбылася, і хаці ягоны старадаўны назоў паходзіць ад рочкі, але набыў ён іншы сэнс — каты.

Там, дзе ў Дніпро ўцякае рэчка Шклавянка, за даўнія часы паўстаў горад Шклоў. Як шмат іншых нашых калініх гарадоў, ён пааступова заняпаў. Ішчэ за карала Аўгуста III Шклоў атрымаў паказальны гэрб — бязьмен, або кантар, што съветчыла аб ягоным гандлёвым значаньні. Пазыней Кацярына Другая, набыўшы на Беларусі мільёны «крепостных» (прыгоннікаў), падаравала Шклоў, як тыя пальчаткі, съпярша

князю Пацёмкіну, а потым графу Зубаву. Апошні пабудаваў вялізны палац, і з ягоныя часы з'явіўся харэктэрны выраз: «Марілёў, што паблізу Шклова». Аднак у 1885 г. крушні гэта палаца былі разабраныя і прададзеныя, як цэгла. Мы сумуем аб тымчасовым заняпадзе нашага Шклова і адначасна не абыходзіць нас заняпад чужых і варожых нам князёў ды графоў.

Да ліку найболыш дарагіх для Беларусаў гарадоў належыць Слуцак, або колішні — Случеск, Случек, што ляжыць на рацэ Случы, прыліў прыпіл і значыцца ўваходзіць у басейн Дніпра. Аднак калі назоў гораду паходзіць ад ракі, дык тая атрымала свой назоў таму, што калісці злучала Нёман з Дніпром, Вільню і Менск з Кіевам, Балтыцкае мора з Чорным. Дарэчы гэтак-ж паўстаў назоў калісці прыналежнага да нашае дзіржавы гораду Вязьмы — ад «связывать» (злучаць). Калі думаеш пра Вязьму, адразу-ж прыгадваецца роман Міхася Зарэцкага «Вязьма», які звычайна наш народ называе саломні джугт для звязвання снапоў. Таму якраз Вязьма і сталаася Вязьмай, што праз раку Вязьму яна звязаўлялася «вязьмом» паміж басейнамі Волгі і Дніпра. Адсюль, зразумела, вялікае гісторычнае значаньне гораду, што паўстаў на Случы і ўпіршыно прыгадвающа яшчэ ў 1116 г.

Наш народ адзначаў значаньне Слуцку ў сваёй гісторычнай песні:

Із-за Слуцка, із-за Клецка
Ездзі дружба маладзецка,
Ад княжаці із-пад Мінска
Ваяваці места Пінска.

Аднак разам з тым народная прыказка — У Слуцку ўсё па людзку — успрымаеца, калі мень на ўвазе ягоную былую гісторыю, як гіронія. Запраўды можа ні адзін горад на Беларусі гэтак не характэрны для нутраных братазабойчых войнаў, як Слуцак. Тройчы нападалі на горад Татары, але калі ў першы раз у 1503 г. яны спалілі яго, дык у наступным годзе князь Сымон нагнаў іх калія Прыпяці і зьнішчыў дарэшты, а ў 1506 г. удава Сымона княгіня Наста адагнала ад гораду самога Махмет-Гірэя. І хіба не трагічна для нашае нацыянальнае единасці, што праз трэћы гады Слуцак цалкам спустошыў князь Міхал Глінскі, помыцячыся за тое, што прыгожая Наста адмовілася стацца ягоной жонкай. Самы назоў возера Князь адбіў у сабе шкодную для ўсіх нас спрэчку

князёў Слуцкіх паміж сабой. У 1579 г. ня толькі Слуцкае княства, але й ягоную сталіцу, падзялілі паміж сабой тры князі. З 1673 г. аж па 1732 г. за Слуцкам спрачаліся Радзівілы з Сапегамі. У дадатак тут, у суязі з кальвінізмам, распальвалася Паліакамі не ўласніця нашаму народу веравызначальная варожнечка, абы якой сьветчыца гістарычна прыказка:

Старша Слуцка фара
Чым нямецка вяра.

Аднак, ня гледзячы на спрочкі князёў ды ксяндзоў, Случчына сталася кузыній, дзе гартаўваліся нашыя нацыянальная еднасць і дух. У сълед за Тодарам Бўлашкўсім, Альгердам Абуховічам і г. д., адсюль выйшли пісьменнікі нашаніўцы — Цішка Гартны, Хведар Чарнышоўіч, Але́сь Гурло і іншыя. Эта тут пазней нарадзіліся пісьменнікі — Адам Бабарока, Кузьма Чорны, Максім Лужанін, Рыгор Мурашка, Янка Скрыгай, Юрка Гаўрук, Але́сь Вечар, Міхась Кавель, Уладзімер Клішэвіч, Рыгор Крущына, Лявон Случчанік, Янка Золак, Арыстарх Крот і ці мала іншых. Эта тут у сінезіні 1920 г. Беларусы — сяляне, мяшчане, шляхчычы, праваслаўныя, каталікі, бацькі і сыны — стварылі суцэльнны слáўны Слуцкі Фронт БНР, што на працягу месяцаў стрыmlіваў наступ расейска-мангольскіх гарды. Эта тут маткі, жонкі і сёстры вышывалі на бел-чырвона-белых сцягох лéзунгі:

Тым, што першыя паўсталі і пайшлі паміраць,
каб жыла Бацькаўшчына.

І эта тут разам зь ягоным аўтарам, удзельнікам паўстаньня пастам Макарам Краўцовам, загартаваўся ў вагні наш нацыянальны гімн, што канчаецца палкім заклікам:

Браты, да шчасця мы падходзім,
Хай гром грыміць яшчэ мачней;
У крывавых мухах мы народзім
Жыцьцё распублікі сваей.

На высокім левым беразе Пінса, што пануе над тамабочнымі пізінамі Зарэчча, яшчэ за дрыгвіцкія часы паўстаў Пінск. У пяршынно ён прыгадваецца ў Лáўрэнціевым летапісу за 1097 г. Шмат ліха зазнаў ён калісці ад Татараў, але найбольшае займеў ад гэтмана Януша Радзівіла, які, помсьцячыся за падтрымку горадам атамана Нябабы, зыншчыў 14 тысяч

шінчукоў, спаліў 5 тысяч дамоў, два каталіцкія кляштары, дзіве праваслаўныя і дзіве вуніяцкія цэрквы. Тутэйшая тагачасная разніца па сутнасці ічым па розніце ад «Грубчоўская разні» ў Месціслаўлі, і якраз тады нарадзілася народная гістарычна песьня, што канчаецца звартом:

Мы прад Юрыйм заклленчым,
Памолімся і заплачам,
Каб яго сьвятая сіла
Паканала Радзівіла.

Пінск здаўна зьяўляецца сталіцай беларускага Палесься, на якое таксама здаўна і дагэтуль прэтэндуюць тры народы — Паліакі, Расейцы і Украінцы. Аднак на свае дамаганы іны заўсёды атрымлівалі адпаведны адказ ад беларускага Пінска. Спрабы Паліакоў давесыці, што — «палешуцы — шчап польскі» (палиашку — польскае галінаваныне), скончыліся масавым уваходам палиашкую ў Беларускую Грамаду і ўрэзце-рэштай высьцябінаным лазовымі дубцамі палескага ваяводы Даўніаровіча. Расейцы паспрабавалі выкарыстаць свой улоблены палітычны козыр — веравызначальніцы, але рэхам гэтага звязаўся напісаны і выдадзены пінчуком Міхасем Ключановічам зборнік беларускіх праваслаўных пазізій «Золак Хрыстостоў». Тую частку палиашкую, якая з прычыны прарасейскага клеру адкалолася ад праваслаўя і далучылася да баптыстых, ачоліў слáўны палиашук, стары беларускі адраджэнскі і ролгійны дзеяціель Дзекуць-Малей. Наезды Украінцаў за часы Пятлеры і пазней скончыліся хіба тым, што палиашукі не пажадалі ні аднае школы на украінскай мове. І гэтая калісці дрыгвіцкая зямля давеку нашаць. Час тут усё больш і больш працоу на нас. Адыйшла ўжо ў кібыч калісця прыказка: «Я не чалавек, а Пінчук». Зынікае, хаця й пазней, чым тамсама на Беларусі, саманазоў — тутэйшыя. Між іншым сам па сабе назоў гэты зусім не съветчыль аб страце свайго нацыянальнага твару і харектэрна, што Эстонцы акрамя назову — эсты называюць сябе «Mao Mīc», або ў літаральным перакладзе — тутэйшыя. У ўсякім разе прыемна, што пераважная балшынія тых, якіх дзяды называлі сябе — палиашкамі, пінчукамі, тутэйшымі, цяпер на пытаньне аб іх нацыянальнай прыналежнасці, адказваюць:

— Беларусы!

У вышніявініх ракі Друці, правага прытоку Дняпра, што зьяўляўся калісці адным з водных гістарычных шляхоў,

паўстаў за даўнія часы горад Друцк. Упяршыню аб ім прыгадваеца яшчэ ў 1092 г., калі кіеўскі летапісец у сувязі з цудоўнымі зіявімі ў Полацку, назначыў: «сёже знаменне поча быти от Дрыутска». Прыйгadваеца ён і ў навучаньні Уладзімера Манамаха, якога два сыны ў 1116 г. палацілі ўсіх жыхароў Друцку і выслілі на чужыні, каб насяліць ім новы горад Жэльно. І калі тагачасны Украінец Уладзімер Манамах нарадывае нам па свайму захопніцтву толькі тышовага Расейца Івана Грэznага, які падобна ўсім расейскім царом каранаўаўся «Шапкай Уладзімера Манамаха», дык паўстаньне Жэльні нічым ія розыніца ад паўстаньня савецкага гораду Калініграда, былога Кёнігсберга, і яшчэ ранейшага Крулеўца. Зъмыялчла з таго часу рака Друць. Яшчэ за царскія часы род туэтых славных князёў Друцкіх разьбіўся на выгнаныні адсюль аж на 5 галинаў, якіх: Друцкая-Сакалінскія, Д.-Любяцкія, Д.-Горскія, Д.-Падбярэскія, Д.-Азёрскія. За савецкія часы зъниклі на берагох Друці шматлікія шляхоўкі засценкі, якія з'яўліліся пудатворыў абраz Божае Маці звя Бялынічай, што над ёй. Засталося маленькае мястечка ды найбольшое на Беларусі гарадзішча — съветка нашае славы.

Наступнай за Друццю далучаеца да Дняпра Бяроза. Там, дзе ў Бярозу ўцікае рака Сьвіслач, яшчэ здаўна ўзынікнуў горад Усьвіслоч, што дайшоў да нашых дзён, як мястечка Сьвіслач. Паўстаньне гэтага гораду не выпадковое — ён зачыняў сабой уваход у раку, на якой вышэй стаялі Ізялаў і Менск. Таму зразумельны і шматлікія біты, што вакол яго адбываўся. Яшчэ ў 1510 г. каролі Жыгімонт скардзіў, што Расейцы спрычиняюць Сьвіслачы непараўнальная больш ліха, чым Татары. У 1535 г. Расейцы цалкам спаліваюць Сьвіслоч, перарабіўшы ўсё ягонае насельніцтва ад старых да малых. Пэўнен-ж, гэта яшчэ раз даводзіць усю беспадстайнасць легенды аб трох усходніх братох.

Пераходзячы да радзіміцкага Сожу, перш за ўсё прыгадваеца народнае паданьне, што аж з-пад самага Смаленску ён бяжыць навынеградкі, абы толькі абагнаць бальку свайго Дняпро. Яшчэ ў 12 стаг. там, дзе ўцікае ў яго рака Чачора, паўстаў горад Чачэрск. Народ съцвярджае, што назоў і ракі і гораду паходзіць ад нейкай народнасці — чачакі, але гэтае паданьне нічым ращуча не пацвярджаеца. Спачатку горад, падзяляючы лёс народу, пераходзіў ад аднаго княства да другога, потым, згубіўшы Магдэбургскую праву і стаўшыся прыватнай уласнасцю, перажыў панаванье шматлікіх феадалаў, пакуль нарэшце Кацярына Другая, «отторженная возвратих»,

падаравала яго графу Чарнышову. Трэба зазначыць, што апошні на плянах славутага Раствэлі пабудаваў тут тры каменных праваслаўных цэрквы і касцёл, размалываючы ўнутры італійскім мастакамі. Тады-ж у спрэдзіне гораду пабудаваны ў гатычным стылі чатырохпавярховы будынак ратушы, які меў пяць вежаў. Увесе гэты, хця ія насکі, але прыгожы архітэктурны ансамбль, цяпер часткова зьнішчаны, а часткова зынчаны бальшавікамі.

Ніжэй на Сожы, паблізу ад вусця маляўнічае Бесядзі, занходзіцца горад Ветка. Няма ў нашай мове слова — ветка, але расейская эмігранты, заснаваўшы ў другой палове 17 стаг. горад Ветку, мелі на ўзвеze высупу Вятох, на якой і калі якое ён узьнікнуў. Наша Бацьк'яўшчына здаўна зъяўлялася прытуліцам для ўцекачоў з Усходу і невядома выпадкаў, каб яна іх выдавала. Пад ейную ахову бяжалі з Залатое Арды тамашні апазыцыяніры, для якіх характарныя Мэнглі-Гірі, што пазней сталіся крымскімі ханамі. Сюды-ж уцякалі, ратуючыся ад маскоўскага дэспатызму, баўры, для якіх паказальны князь Курбскі. Калі пуртытаны, квакеры, гугеноты бяжалі ад рэлігійных пераследвальняў у Амэрыку, дык у Літве бяжалі ад вонгішчай маскоўскай інквізіцыі стараверы, заснаваўшы Ветку. І памыляеца той, хто думае, што вынайднікам прымусовай дэпартараты ўцекачоў зъяўляецца расейскі бальшавізм, яшчэ за часы царыцы Аны Іванаўны ў 1735 г. расейскі царызм гвалтам дэпартаваў з Веткі і ейнае ваколічнасці 40 тыс. старавераў, пазней у 1764 г. Кацярына Другая загадала генэралу Маслову дэпартаваць адсюль яшчэ 20 тыс. старавераў. Аднак і ў першы і ў другі раз маскалі-стараверы вярнуліся назад у ту ту краіну, што сталася для іх маткай, а не мацыхай.

Спакідаючы ў сувязі з воднымі паходжаньнем географічных назовавай басейн Дняпра і пераходзячы да басейну Нёману, трэба адразу-ж зазначыць, што сам Нёман, ія гледзячы на тое, што зъяўляеца сымбалем нашага нацыянальнага адраджэння, не адбіўся значна на географічных назовавых. У ўсякім разе назовы, што ад яго паходзяць, ія перавышаюць чалавечкі век, які мэтэаралёгічнай станцыя Наднёман калі мястечка Писочны, гута і пасёлак Нёман у той-жэ ваколічнасці, станцыя і пасёлак Нёман, дзе чыгунка крываеца з ракой. Весь бадай і ўсё. Таму ў гэтым сэнсе нас больш цікавіць маленъкое, але старадаўніе мястечка Вузда, што займела свой назоў ад рэчкі Вуздзянкі, якай праз Вусу спалучаеца зь Нёманам. Амінаючы старасьвеччу, хочацца прыгадаць, што

паблізу ад Вузды ў вёсцы Нізок нарадзіўся ў 1904 г. у беднай сялянскай хатніне выдатны паэта Паўлюк Трус. Нарадзіўся, каб праз 25 год памерці ад тыфусу самотным у калідоры са-вецкае бальйіцы, але спасінні ўшым выдатных твораў, паміж якімі, як Сымбаль Веры, гучань радкі:

І пайшоў я ў съвет
У вагніцьцьетны прасцьцяг,
У залатымі прасторы прадвеснія,
Каб душою гарэць,
У бурнымі моры жыцьця,
Беларусі дарыць свае песні.

Там, дзе паціху цічэ Міранка, каб спалучыцца ніжэй з ракой Вушай, прытокам Нёмана, узвышаенца напоўразбуранны величны замак, а вакол яго горад Mір. Паводле народнага паданіння, назоў гораду паходзіць ад мірнас ўмовы, якім кімсі і калісьці тут складалася, але гісторыі гэтая ўмова невядомая і застаецца толькі географія — назоў гораду паходзіць ад назову ягонас речкі. Mір здаўна аблобавалі магнаты і ў 16 стаг. Юры Ільлініч пабудаваў тут замак у гатычным стылі з 5 вежамі. Ад гэтага замку, што насыла звіяні ўшам гаспадароў, паўстаў род князёў Mірскіх. Калі князі Mірскія пераваліся, дык паводзілі каралеўскага прывілею іхняе імя, які дадатак атрымала адна галіна князёў Святаполкаў, а другая іх галіна з тас-ж прычыны сталася Святаполк-Чацвяртынскім. Пазнейшай магнатай тут звіянілі Цыганы і Жыды. Цыганы час ад часу абіралі тут свайго карала на ўсю Літву і Польшчу, зь якіх апошні памёр у 1790 г. Аб тутэйшых Цыганох-рамесніках нагадвае наша паціхон'яна прыказка:

Майстар зь Mіру, што цяў, то дзіра.

Аб Жыдох гандлярох склалася прыказка на жыдоўскай мове:

Калі дзяўчына едзе ў Mір, дык гэта
значыцца неўзабаве вясельле.

1, 2, 3 і 4 красавіка 1919 г. тут паміж замкам і Міранкай адбылася занятая бітва Слуцкага Зыяднанага Батальёну з 3-м Менскім палком Губчака. І гэтае паўстаньне, да якога далучыліся жыхары Mіру, зьяўляецца папярэднікам Слуцкага паўстаньня.

На Баранавічыне, на рэчцы Мышанцы, што ўцякае ў раку Шчару, левы прыток Нёману, ляжыць маленькае мястечка

Новая Мыш. І хаты Баранавічы на працягу двух пакаленіньняў сталіся вялікімі горадам, яны зь гістарычнага пункту гледжання нагадываюць хлапчука ў парабаўнанні з дзядоўскімі векамі. Новая Мышы, што знаходзіцца ад іх на адлегласці пяці кіляметраў. Дарма што з прычыны войнаў не захаваўся тут навет сълед ад Хадкевіцкага замку, але затое зь гісторыі ведама, што славуты беларускі род Хадкевічай інакш ня менаваўся, як «графы на Мышы». І таму калі трапляеш у Новую Мыш, дык прыгадваюцца слова славутага гетмана з прадмовы да выдадзенага ім, хай сабе і на тут, Эвангельля:

«Памысліў быў есмі, іжа бы сію кнігу, выразумленія
радзі простых людзей, пералажыць на простую мову».

Адна з найпрыгаждайшых нашых рэкаў Вяльля. Кажыны па свайму, але з адноўлькавай ціплыней падышилі да яе два ўзвышэніцы. Паводле Максіма Лужжаніна:

Галасьней,
Жаласьней,
Паплылі,
Загулі,
Зайгралі.
Пакручастай Вяльлі
Выгнастыя хвалі.

Паводле Уладзімера Жылкі:

Завулкаў сон і ціш кляшторная
Вяльлі празрыстай глыбіня.

І калі сама красуня Вяльля знайшла значны адбітак у паданінках і мастакай літаратуры трох народоў — беларускага, польскага і лятувіскага, дык ахрышчаны ёю, але парабаўнанна маладыя па свайму паходжанню гарады Вялейка і Новая Вялейка не багатыя ў гэтай галіне. Толькі шматлікія заводы Новай Вялейкі прыгадваюць нам, што тут калісьці сваймі палкімі прамовамі на беларускай мове абуджала ў работнікаў нацыянальную і рэвалюцыйную съяздомасцьць Алёіза Пашкевічанка. Пайменна тут яна, тады дзяўчына, атрымала ад іх годных ёй часам у бацькі і дзяды цёплую мянящуку. Цётка, якую і абраала сваім літаратурным псеўдонімам. І калі ў беднай сялянскай сям'і на Лідчыне нарадзілася Алёіза Пашкевічанка, дык тут у Новай Вялейцы нарадзілася незабытная

для нашага народу Цётка, што на чужыне марыла пра зварот туды:

Дзе пацеркай белай Вяльля прабягас,
Дзе Вільня між гораў гніздо сабе ўе.

Наш сіні Буг адбіўся і ў прыгожым апавяданьні Власта «Векавечнае мяжа» і ў сугучным иму народным паданьні. За даўгія часы зъём Крыгавей, падпрацдаваны польскому каралю Ляху ды варожкы беларускаму князю Радару. Усё-ж аднойчы спایмаў Радар Крыгавея і, запрогшы ў саху, у якой лямех важкую 500 пудоў, пачаў пракладаць мяжу. Калі глыбокая разора дайшла да вялікай, тады яшчэ безназоўнае, ракі, загадаў князь зъмею: «Гайды, бух!», каб той скакаў у раку. Зъмей, пераплыўшы на той бок, сканаў, але паспей крикнуць свайму гаспадару:

— Помні, ляша, толькі па Бух наша!

З того часу рака сталася Бугам і мяжой паміж двума народамі, беларускім і польскім, як рака Сан паміж польскім і украінскім, што мае падобную прыказку:

— Помні, ляша, па Сан наша!

Дарма расейскі паэта Пракоф'еў у сваёй паэме «Расея», паэтызуючы імперыялізм свайго, а нам адвеку варожага народу, назначае:

За вакном ляжыць Расея наша
Ад Амур-ракі і за Дзвінбу.

Дарма ў тэй-же пісаніне ён далей піша пра Расею:

Няхай жыве Вялікая!
Прыпала доля ёй
Ад Буга і да Іхага
Падніць усіх на бой.

Дарма! Тымчасам! Крушиць Дзвініна пущавіне да Балтыцкага мора ў сваіх парогах жорсткі даламіт і пльыве на заход родны сіні Буг.

На Беласточчыне, на рацэ Супрасль, што праз Нараў сполучаецца з Бугам, знаходзіцца старадаўны дрыгвіцкі горад,

а цяпер мястэчка Супрасль. Яшчэ ў 11 стаг. тут быў манастыр, ад якога дагэтуль захаваліся Супраскі летапіс і Эвангельле. Пазнейшыя магнаты Хадкевічы аднавілі манастыр, пабудавалі ў ім выдатную па сваім архітэктуры царкву і друкарню. Высокая царква, з чатырма вежамі па кутох і адной пасярэдзіне, нагадывала і старадаўнюю Полацкую Сафію і сяроднівечны замак, а ўнутры была расыпісаная ў 1557 г. фрэскамі. У ёй на працягу больш чым чатырох стагодзьдзяў пераходзіўся Цудатворны абраз Супраскае Божая Маці, які япісаны Ёсіф Салтган прывез з Смаленску. Друкарня, дзе манахі базыльевічы друкавалі царкоўныя кнігі для ўсіх Беларусі, перайшла ў пачатку мінулага стагодзьдзя да друкара Арону ў Беластоку. У 1939 г., праз некалькі тыдняў пасля свайго прыходу сюды, бальшавікі ператварылі царкву ў склад, зьнішчыўшы пры гэтым іканастас і папаваўшы фрэскі. Няма ведама, дзе цяпер знаходзіцца абраз, перад якім з глыбокай верай маліліся Беларусы:

Ня маем іншое дапамогі, ня маем іншое надзеі,
акрамя Цябе, Маці Збавіцеля нашага.

На прытоку Супрасль рэчцы Белай, займеўшы ад яе свой назоў, шырака разліўсяся Беласток, адзін з найбуйнейшых гарадоў Беларусі. Заснаваны яшчэ ў 1320 г. князем Гедымінам, ён дойдзе час быў нязначнай вёскай, аж пакуль у пачатку 18 стаг. граф Браніцкі, шыягер апошніх польскага караля Станіслава Панятоўскага, абраў яго сваёй рэзыдэнцыяй, пабудаваўшы палац, што захаваўся дагэтуль. Усё-ж не палац, а шматлікія хвабрыкі, што з'явіліся тут пасля далучоння гораду да Прусаў, садзейнічалі японаму вельмі хуткаму росту. І хата Беласток ужо ладні часу, як выперадзілі ў галіне прымеславасці Менск, Віцебск, Гомель, Магілёў, ён застаецца нашым ткацкім цэнтрам, уяўляючы для Беларусі тое, што для Ангельшчыны Манчестар, для Расеі — Іванава Вазынясенск, для Польшчы — Лодзь.

Прыгодаўшы Беласток і Супрасль, нельга амінцуць балючага для нашага народу пытання, якое акрамя Беласточчыны пашыраецца на частку Падлесьсе і Белавеское Пушчы. Сам Беласток з'явіўся як жыдоўскай высپай у беларускім моры. Паводле дадзеных Рамора за 1909 г. Жыдоў тут налічвалася 82% у той час, як у Вільні 51%, а ў Віцебску 52%. Мы разумееем тому любоў Жыдоў да гэтага гораду, у выніве якое ў Нью-Ёрку паўстаў 10-павярховы будынак «Беластоцкага

Цэнтру», а ў Ізраэлю вёска Беласток. Мы падзяляем трагедыю жыдоўскага народу, калі 23 жніўня 1943 г. фашисты па звяржынаму зыншчылі ў Беластоку 40 тысяч Жыдоў. Беларусы, на глядзячы на тое, што Немцы адразу далучылі Беласток да «ПП Райху» і варожа ставіліся да іхнага нацыянальнага руху, арганізавалі тут «Беларускае Аб'яднаньне», што займела 29 філіяў, стварыла 150 школаў, якіх ахапілі 400 настаўнікаў і 18 тыс. вучняў, раздагавала і выдавала беларускую газету, якое 30 тыс. паасонікаў адразу разыходзіліся. І вось Ялтанская канферэнцыя ў лютым 1945 г., аднаўляючы штучную лінію Кэрзона, вырашыла адараўца Беласток ад маскоўскага калёні — БССР і перадаць яго маскоўскаму пратэктарату — Берутаўскай Польшчы. Праз кроў Жыдоў, закатаўных фашистамі, праз сълёзы Беларусаў, прымусова докатаваных адсюль бальшавікамі на ўсход, праз ласку Сталіна, сюды прыйшлі Палякі — асаднікі Берута. Аднак доўга заўважыў аб гэткіх падзелах наш народны паэта:

Нас падзялілі! Хто? Чужаніцы!
Чорных дарог махляры!
К чорту іх межы! К д'яблу граніцы!
Наши тут гоні, бары.

IV

«І хадзіў Ён па ўсім забраным краі: і па Меншчыне, і па Віленшчыне, і па Марілёўшчыне, і па Задзвінскай зямлі».

Максім Багдановіч — «Апокрыф»

Нашыя шматлікія геаграфічныя назовы рэлігійнага паходжання апрычноныя і прыгожыя. Паводле іх навет можна спазнаць, дзе канчаецца Беларусь, бо адразу за ейнай этнографічнай мяжой на ўсходзе сустракаем Пятрапаўлаўскае, Прачыстасе, Уваскрасенскае ў Гжацкім паведze, Спаскае і Аляксандраўскае ў Сыцаўскім паведze, Фёдараўскае ды аж Усьпенскае-Сабакіна ў Вяземскім паведзе. Нам затое ўласцівія готкія назовы, як Духаўшчына, Маркавічы, Мікалаеўшчына і г. д. Адзінным вылучэннем зъліяючыя вядомае сяло Новаспаскае, што пад Ельняй, але гэта якраз тое вылучэнне, якое падкрэслівае агульнае правіла.

Для наших геаграфічных назоваў рэлігійнага паходжання на харектэрна таксама тое, што, апрача хрысціянства, у іх адбілася і паганства. Стаяўшыя яшчэ за часы Рагнеды і Прадславы, раней за Аўкштоты і Жамайды, добрымі хрысціянамі, Беларусы разам з тым часткова цалкам, а часткова зынчачыўшы, перахавалі паганскае абрадавасе кола. З'явятаючыся ў сваіх малітвах да Хрыста Збавіцеля, да Божае Маці, да съвятых, яны адначасна ў сваім фальклёры з пашанай прыгадваюць бадай усіх колішніх багоў сваіго Алімпу. Хіба не харектэрна, што, як съветчыць Адам Ганоры Кіркор, яшчэ ў 1855 г. каля Докшыцаў сяляне хавалі ад съвятароў і паліціў ідала. Гэтая двуіснасць адбілася на беларускіх нацыянальных эмблемах. Наш дзяржаўны тысячагадовы герб славутая «Пагоня» сымбалізуе сабой бога Ярылу, а наш дзяржаўны вайсковы знак — Двукрыж, узяты з шчыту «Пагоні», ведамы, як Ярылаў Крыж. Разам з тым ніколі Расея або «Святая Русь» ня мела столкні ўкрыжаваніну ды капліцу, колькі Беларусь. Гэты наш родны краівід добра адбіўся ў тых радкох закатаванага бальшавікамі паэты Паўлюка Шукайлы, якія другому расстрэлянаму імі пісьменьніку Міхасю Зарэц-

каму савецкая цэнзура забараніла ўзяць за эпіграф да свайго раману «Крыўчы»:

На Беларусі вада з крыві,
Палеткі з курганоў і крыжкоў.

Не паддлягае сумліву, што самы тэрмін «паганства» ў дачыненіі да веравызнання нашых прашчураў кімсыці ды калісці накінуты і зусім ня імі створаны. Мы патомкі ня глумімся з іхняга веравызнання і зусім ня думаєм, што зъмена веравызнання ў той час адбылася лагодна і не хваравіта. Мімаволі прыгадваеца гісторычная прыказка: «Дабрыня хрысьціў мячом, а Пуццата крыжком». Даречы гэта той самы Дабрыня, які парадуе кіеўскаму князю Уладзімеру заўбіць Рагвалода з сынамі і съядротна пакрыўдзіць Рагнеду. Прыйгадваеца таксама высокапарытэтная «Малітва Пяруну», аўтар якое паэта Каастусёнак, або сладуны Канстантын Езявітаў, распачынае не зверотам нашых продкаў:

Пярун, наш Бацька,
Ясны Божа Грому!
Даруй нам!
Жкрады Хрыста нас ашукалі!
Мы Табе малілісь Залатому —
Нас мячамі ксьцілі
І ў вадзе купалі.

Далей аўтар, ідэялізуючы языцтва, падкрэслівае, што, калі Беларусы маліліся Пяруну, тады яні:

Крушылі косьці варагу-гаду,
Зъяматлі брамы муроў Царграду.

I канчаецца яна просьбай:

Памажы, Пярун, нам,
Бог наш Грозны, Мілы,
Цянь галовы гадам
Ад чванлівых плеч.

Магчыма нейдзе ў паросльных шэрсцю закутках душы і знаходзіць гэтая малітва прашчураў спрыяльны водгук, але адразу падмінаючы яго сонечныя радкі з «Апокрыфу»:

«Калі скончылася сем тысяч год ад стварэння сьвету, Хрыстос ізноў зыйшоў на зямлю і хадзіў па ёй, каб споўнілася тое, аб чым казалі прарокі»

Паводле «Максіма Кніжніка» прамовіў Хрыстос съвіту Пётры, што беднасць беларускага народу спалучаеца з бацьцем ягонае душы. І канчаецца «адшуканы Максімам Багдановічам рукапіс» прачулымі словамі:

«І босыя ногі Хрыста пакідалі на цёплым і мяккім пыле дарогі съяды.

Але гора вам, людзі, бо даўно ўжо затапталі вы іх.
Амін.»

Бог грому і маланкі, бог навальніцы Пярун знайшоў не-пасрэдны водгук у двух нашых географічных назовах. Падлізу Свянцяніцу знаходзіцца гары Пяркунаса або Пяруна, якую дагэтуль шануюць Беларусы і Летувісы. Магчыма, што й назоў старадаўніх Свянцяніцу паходзіць ад святасці гэтага месца для абодвух нароўдаў. На Гімененчыне шырака вядомы Пярунаў Мост. Аднак, калі імя гэтага бogaсталася ў нашай сучаснай мове тэрмінам раўназначным тэрміну — гром, калі таксама сплалёны маланкі плясок або белямніты народ называе яя йнакш, як — пяруновыя стрэлы, дык языцкі бог Пярун знайшоў сабе і бадай намесытка ў далейшым хрысьціянскім съвята паглядзе нашых продкаў — прарока Ільлю. Перахаваўся ў нашай мове і «пярун», як гром, але ўжо выкліканы каліясніцай прарока Ільлю, што праяжджаючы на ёй па небу, нараджае наўвалы. І харектэрна, што да пераважнай бальшыні наших назоваў, якіх паходзіць ад прарока Ільлю, ўскосна спрычыніўся ў баг Пярун, бо бадай усе старадаўнія гэтак пашираныя Ільлінскія цэрквы будаваліся на месцы мольбішчай Пяруну.

Сонечны Ярыла, сын Даждьбога і Лады, што адбіўся ў нашым дзяржаўным горбе, не знайшоў адбітку ў нашых географічных назовах, але затое, як летувіскі Сьветавід надаў сваё імя гары Сьветкавізна. Этая гары, парослая вялізнымі дубамі, знаходзіцца на Белаосточыні, над Нарваю, падлізу мястечка Харошчы. Зь цягам часу Беларусы, пасоўваючыся на захад, адсунулу адсюль Летувісаў, але перахавалі назоў гэтая гары і з пашанай да яе ставіліся, што зразумела. Калі ў нашым фальклёры прарок Ільля ўсё-ж дагэтуль ня выціснуў дарэшты Пяруна, дык съвяты Юры і перамог цалкам

Ярылы. Таму адразу знаходзіць водгук у беларускім сэрыы працоўца Натальі Арсеневай:

«Чакай!
Ярылаў белы конь
Праменны, уплененымі ў грыву,
Пралапіць съмерці
і съпей падкоў
Абвесыціць съвету дзень шчасльвы.

На Смаленшчыне, у 10 кіляметрах на паўднёвым ўсход ад Смаленску, знаходзіцца вялікае сяло Рай, аб якім у нашым фальклёры існуе прыказка: «Знаю, што ты з Раю, да як заўцуць, ня знаю». Вядома, што назоў Рай звычайна набывалі загарадныя рэзыдэнцыі тутэйшых князёў — іхнія Вэрсалі. Таму існуе навуковая прыпушчэнне, што тут калісьці час ад часу жылі смаленскія князі. Аднак гэтае прыпушчэнне нічым не пацвярджаюць ні летапісы, ні паданні. І разам з тым адразу прыгадваюцца і матка збожжа — Жытнія Баба і гаспадары поля — Старыш, Рай і Багач. У нашым выдатным нацыянальным багаццы — у песніах — ёсьць дажынчастая песьня, запісаная яшчэ працаўтвім П. Шэйнам:

Хадзіў Раю па вуліцы,
Раю мой Раю!

Ніхто старажытнага Раю да сябе не запрашае, ніхто больш у хату да сябе ня просіць. Толькі адзін Іванька ветліва просіць Раю завітаць у ягоную хату, і прачулы зварот канчаецца:

У мяне жніекі маладыя,
Раю мой Раю!
У мяне кубачкі залатыя,
Раю мой Раю!

На Віцебшчыне, там, дзе ізь Зялёнага возера выцякае рака Лучоса, што ў Віцебску спалучаецца з Дзвіной, ляжыць старадаўны горад Бабінавічы. Тут ёсьць старажытнае гарадзіцца, але я у назове гораду і ў помніках, што спрычыніліся да гэтага назову, адбіўся значна старэйшы за гарадзішча час. На першы пагляд назоў Бабінавічы, як і назовы ўсіх наших мястечкаў з канчаткам на -чи, паходзіць ад людзкога прозвішча, ад нейкіх у дадзеным выпадку Бабінавіч, што тут першымі пасяліліся. Аднак у запраўднасці назоў гораду

паўстаў яшчэ ад Сыкіфаў, што спакінулі тут некалькі «каменных бабаў» — вычасаных з тутэйшага камяню ідалаў, свае невядомае дагтуль на імя багіні. Няма цяпер тут «каменных бабаў», зыніцчаных камсамольцамі. Затое захаваўся назоў мястечка, празь якое цячэ апетата замардаваным бальшавікамі паэтам Тодарам Лебядой:

Лучоса ціхая,
У ёй закату чырвань
Даўно скавалася
Нямая ціп над лесам...

Шматлікія на Беларусі Дзяяўчыя горы паходзяць пераважна, на гледзяны на прапрыстасць сваёго назову, не ад тae цi іншыя дзяяўчыны або дзяяўчат. Ім даў сваё імя старажытны бог Дзіў, і толькі з цягам значнага часу гэты назоў зынічайшы на іншы. У нашым фальклёры Дзіў існуе дагтуль і прыгожа прыгадаў яго ў сваім вершы «Беларусь» Зымітрок Бядуля:

Тут воўк ня воўк, а чалавек закляты,
Тут корч ня корч, а той-жа селянін,
А бусел-птух — ня птушка, а араты,
Вартуе Дзіў абшар лугоў, далін.

Аб тым, што Дзяяўчыя горы парадзіў Дзіў, съветчыць вялікае даўніе Дзяяўчое гары ў Мсьціслаўлі. Паводле народнага падання, на ёй адбылося змаганне Піруна з прарокам Ільлёнем, і пасля гэтага на месцы мольбішча Піруну паўсталі Ільлінская царква, аб існаванні якое прыгадваюць гісторычныя дакуманты.

Хаця шматлікія нашыя Ляды паходзяць ад лясных попелішчаў земляробскага прызначэння, але паводле навуковага прыпушчэння ў некаторых з іх адбіліся багіні Лада і Лель. У нашым фальклёры балышына песьняў гэтак званага шыльнага панядзелку мае прыпёўку: «Лада, мая Лада!». Яшчэ П. Бяксонаў атасамліваў гэтую съпейную Ладу з багініяй Ладай, а зь ім паслы згадзіўся П. Шэйн. Пазней А. Сапуноў знайшоў у архіве Полацкае кансыстыріі вельмі харектэрную скаргу Расейца съвятара адмыслова разам з дзесяткамі іншых съвятароў пераселенага царызмам з Куріччыны на Віцебшчыну, што: «Калі ў царкве плююць „Алелуя!”, дык Беларус хача ѹ хрэсціцца, але думае пра сваіх Лелю і Ладу».

І паводдя навуковага прыпушчэння назоў містечка Ляды, што на Ігуменшчыне, паходзіць не ад лядаў, але ад багіні Лады. Аб гэтым съвятычу і тое, што дагэтуль тут на курганах захаваліся сляды языцкіх ахварнікаў. Характэрна, што ў 17 стагоддзі з тут Уладзімеру Кірыку звяялілася Божая Маці. Пазыней на месцы цудоўнага звязлення паўстаў ад паведны яму Дабравешчанскі манастыр, у якім перахоўваўся пудатворны абрэз Ляданскае Божая Маці.

Ідучы ланцугом узвышшаў, пераразае з паўдня на поўнач Віцебшчыну маляўнічая Віцебска-Невельская Града. Яшчэ ў сярэдзіне мінулага стагоддзя расейскі геаліт Нікіцін, першы даследуўчы яе, адзначыў: «Глыбокія прорвы, даліны і катліны чаргуюцца тут з горамі, якія маюць блізка што няпрыступныя, стромкія спады. Маны не даюць аніякага ўязленення аб гэтым горным краявідзе». І самы высокі пункт Грады, на поўнач ад гораду Гарадку, мае назоў Паганаўская Гара. Не падлягае сумлеву, што на ёй, як на самай высокай, скуч краявід пашыраецца на дзесяткі кіляметраў вакол, Крыбічы мелі мольбішча свайму невядомому Богу. Таму невядомому Богу, абы якім Апостол Народаў Павал сказаў:

22. — Афініне! Па ўсяму бачу я, што він неяк асабліва пабожны.
23. Бо праходзячы і агляджаючы вашыя съвятані, я знайшоў і ахварнік, на якім напісаны «невядомому Богу». Пра Яго, Якога вы ві ведаеце, я маюся казаць вам».

Раздзел 18. Дзялянкі Святых Апосталаў.

Калі старадаўнія языцкія багі і багіні карыстаюцца ў нашым фальклёры пашанай, дык чорт яе не мае. Характэрны ў гэтых сэнсе ўзорам Шайтан, што знаходзіцца ў ваколічнасці нашага старажытнага Мазыру. Паводдя народнага падання, чорт неяк вельмі разлілаваўся на Мазыр і пастанавіў яго дарэнты злыніць. Дзеля гэтага ён скапіў вялікую гару і панёс, каб съкінуць уночы на зыненавіджаны ім горад. Аднак калі магутны Рым выратавалі гусакі, дык Мазыр, у замку якога ў палове 16 стаг. было 5 вялікіх гармат — «дзел сыліжных», 14 сярэдняга калібра гармат або сарпкаткаў і 53 дробных гарматы-гакоўніцы, нечакана выратаваў ранічны певень. Пачуўшы пеўня, чорт, як заўсёды, спалохаўся і ўпусыціў гару, што, зваліўшыся паза горадам на зямлю, набыла ягонае імя — Шайтан. Бязумоўна пераможаны пеўнем чорт у вачох народу

значна ніжэй, чым Пярун, з дапамогай якога ён зымятаў «брэмы муроў Царграду». Чорт прыгодаў таксама народ, надаўшы возеру, што паблізу ад ракі Сервач перасякло дарогу з Карэлічай у Мір, назоў — Чортава Бока. Возера гэта маленькае, але вельмі глыбокое, і, калі клялі праз яго мост, дык давялялся стачаць палі. Цяжка навет пералічыць усе Чортавы Масты на шляхах і гасцініцах, да якіх належыць і Чортай Мост на Алгераўским Шляху — як правіла, паводдя паданніяў, заўсёды небяспечныя.

Есьць на роднай Дзэзвіне добра знаёмая мне гримотная склада Чорт. Шмат плытой пабіў гэты самы Чорт з прычыны прымхадзіц рачное плыні каля яго. Яшчэ Чортта на відзіц і толькі чуваць ягоны рык, як плыні сама пачне адносіць плыт ад яго. Але гора таму неспрэктывана плытагону, што цалкам пакладзеца на ласку плыні. Яна потым, адштурхнуўшыся ад камяністага берагу, кіне, як мага, плыт на самую скалу і часам на туцьшын узьбярэжных могілках плытагонаў стане болыт аднаймаглай. Затое той плытагон, які, умываючыся потам перамагае з дапамогай трохпудовых дрыгалькаў плыні і накіроўвае свой плыт праста на скалу, не шкадуе паслы, што давяляся тым самым зірніцу у вочы съмерці. За якія пляц сажняў перад сабой, Чорт, разра遵义чи ваду і ablouшы ёю плытагонаў ад лапцяў да маргелкаў, адштурхуне іхні плот у бок ад сабе і, прамільгнуўшы бадай што побач, як рукой дастаць, застаецца ззаду. Тады съкідаюць плытагоні, як адзін, шапкі ды хрэсьціца на крыхі гаротнаў ўзьбярэжняга могільніку.

Ад чорта натуральнымі пераход да ведзьмы. Трэба зазначыць, што калі нашыя сяляне вызнавалі бадай вылучна вядзьмакоў, дык нашыя шляхціцы — ведзьмай. Цікавы ў гэтай галіне ліст паловы 18 стаг. кіраўніка маёнтку да ягонага гаспадара графа Тышкевіча:

«Яснавяльможны пане! З тымі сялянамі, якія вяртаяюцца назад, дакладваю, што з Вашага дазволу спаліў яшчэсць чарабуйніцу: тры прызналіся, а іншыя — не. Дзэве зь іх вельмі старыя, трэйцяя таксама год пяцідзесяці, ды ў дадатак яны адзінцацца дзён усе прасядзелі ў мене пад кадэздзю і пойне-ж іншых зачараўвалі. Вось і цяпер панскае жыцьё ў двох мясяцох заламанае. Я зьбіраю з дзесяці касцёлаў съвяціонную ваду, каб згатаваць на ёй кісель: гавораць, канечне ўсе ведзьмы зъбагуцца, каб пасмакаваць гэтага кісляю; тады займею яшчэ больш работы».

Сучасніку толькі на першы пагляд гэты ліст нагадае анэкдот, бо ў запраўданасці ў ім адбілася сядрнівіечная трагедыя, ахвярай якое сталіся нашыя гаротныя, падбітныя цяжкім жыцьцём жанчыны: гістрычы, а часам — вар'яткі. Ад гэтак званых ведзімай паходзіцца назоў рэчкі Ведзімы, прытокі Шчары. Цяперашнія мястечка Станіславаў, што ляжыць на гэтай рэчцы, калісці таксама менавалася Ведзіма.

На мяжы паміж геаграфічнымі назовамі языцкага і хрысціянскага паходжання знаходзіцца, як ужо адзначаліся, тыя, што атрымалі сваё імя ад прарока Ільлі. Аднак першапачатковыя языцкія вобразы Ільлі, як спадкаемцы Пяруна, паступова ахутваеца хрысціянскія цяпілыні, і з грамавіка, паводле фальклёру, ён ператвараецца ў сейбіта і жнію. Каляісці «валачобныя — людзі добрыя» на Вялікдзені пяялі пра тое, як запытваеца Божая Маці:

Скажы, Пятро, скажы, Паўла,
Скажыце шчыру праўду:

Дзе Ільля праўбывае?

Хрыстос Уваскрас, сын Божы!

Святы Ільля ў чыстым полі ярыну дасявае

А ў іншай сваёй прачулай песьні пяялі:

На сустрач Ільлі сам Ісус Хрыстос:
— Ільля съяты! Дзе быў, пабываў?
— Сам, Ісус Хрыстос, я жыта зажынаў.

Два нашых мястечкі набылі свой назоў ад Ільлінскіх цэрквau — мястечка Ільля на Вялікшчыне і мясточкі Ільліно ў вышнівінах Дзьвіны. Аднак, калі першая царква паўстала на месцы мольбішча Пяруну, дык другая ўваходзіць у лік 6 цэрквau, якія загадаў у 1447 г. пабудаваць на Беларусі кароль Казімір у вадзінку ўздзячынасці за тое, што на Ільлін дзень танула і ледзь выратавалася каралеўва. Гэтае здарэнныя для нас зразумела яцця таму, што Ільлін дзень часта супадае з навальніцай, залевай і паводкай, што адбілася навет у прыказы: «Ільля нарабіў гнільль». Дарэчы, пасля гэтага дні і вада халадзее, бо, як сцьвярдждае народ, прарок Ільля кідае ў яе кавалак леду, а лось абмочвае ў ёй свае рогі. Што датычыць ракі Ільлі, левае прытокі Вялілі, дык яна, наўсуперак іншым геаграфічным назовам, набыла назоў ад мястечка Ільлі, а не накінула яму свой.

На Смаленшчыне, там, дзе ручай Хвосьць уцякае ў рэчку Царэвіч, прытоку Волі, знаходзіцца невялікі горад Духаўшчына. Назоў досьць хуткае рэчкі тлумачыцца тым, што ў 18 стагоддзі слоў Духаўшчыны зьяўлялася прыватнай уласнасцю маскоўскіх цароў. Затое беларушчыны Духаўшчыны падкрэслівае назоў ручая. За даўнія часы ён менаваўся Хвасьцец, у расейскую геаграфічную наменклатуру ён трапіў, як — Фоска, але духаўшчынцы, што падобна ўсім Беларусам, ня вызнаюць гуку — Ф, называюць яго, які падзяляе іхні горад на дзве часткі — Хвосьць. Аб старажытнасці і беларушчынне Духаўшчыны съвестчыць таксама тое, што тутэйшы кірмашыя супадаў з тутэйшымі фэстамі, а прыпадаў на Ільлю. Магчыма тут калісці існавала Ільлінская царква, аб якой не засталося ніякага ўспаміну ў ахатах, але народная памяць глыбейшая ад іх. Нарэшце і сваё імя горад набыў ня ад вялікага сабору з маскоўскімі цыбулінамі-кумпаламі, але ад у беларускім стылі пабудаванася царквы у ім Святога Духа. Хтосьці калісці разбурыў Ільлінскую царкву, балышавікі зьнічылі Духаўскую царкву, але ня зыначылі назову Духаўшчыны — гарадку Ільлі і Сёмухі. Ня ўпрыгожжаюць цяпер тут хаты бязравыем маем, кветкамі і аерам, ня кідаюць на шыя красуні-дзяўчатаў ў Хвосьць вянкі, ды не пяюць яны пры гэтым:

Святы Дух Тройца!
Дазволь нам гуляці,
Вянкі завівачі

— але адразу прыгадваеца ўзвышненец Уладзімер Жылка:

I веру радасна я болей, чым калі
ў вялікі лёс і шлях радзімае зямлі:
абуджаны народ быліц дазнає сказ, —
узрушицы, як адзін, пры съвеце бліскавіцы.
Прыдзі хутчай! Я жду цабе, жаданы час,
дай думам сёмушым і казкам дай зьдзяйсніцца!

Яшчэ ў пачатку нашага стагодзьдзя Маркаўшчына знаходзілася ў трох кіляметрах ад Віцебску. Потым па дзвіюх вуліцах — Максіма Горкага і Розы Люксембург скоды прыйшоў разам з трамваем горад, паглынуў старажытную Маркаўшчыну і набыў значна працягнуўся далей. Паміж гмахамі і комінамі шматлікіх хвабрык і заводаў згубіліся рэшткі каменнае

съцяны ды нявысокасе званіцы на беразе Дзьвіны — гэта ўсё, што засталося ад зняўважанага Маркавага манастыра, вакол якога й паўстала за даўнія часы Маркаўшчына. Сам манаstryр займеў свой назоў не ад апостала і эвангелістага Маркі — патрона Вэнэцыі, а ў сувязі з тым, што заснаваў яго земянін Марка. Ужо ў 12 стаг. паблізу ад манастыра на Дзьвіне вялізны валун стаўся адным зь бязыменных Барысавых камянёў — з крыжком, але бязь літараў. Першыя тутэйшыя манахі птурне былі на толькі духовых воямі, бо ў 13 стаг. Немыцемечнікі скардзіцацца на «маркаўскіх гайдамакаў». Аб далейшым значанні манастыра съветніць тое, што кароль Сыціянан Ваторы прызначыў у 1576 г. ягонага ігумена Феадафана Рінскага архіяпіскапам Полацкам. У 1691 г. князь Багдановіч Агінскі габудаваў тут царкву ў імя Святое Тройцы. У 1913 г. «Управление Путей Сообщения» (Кіраўніцтва Шляху Зносін) падпіравала тутэйшыя Барысаў камені. У 1936 г. большавікі разбурылі адзін з найвыдатнейшых помнікаў беларускага драўлянага архітэктуры — царкву Святое Тройцы, і тады-ж зынкнуў зь яе цудатворны абраз Віцебскага Божага Маці.

Калісці, працуночы над гісторыяй віцебскіх хвабрык і заходаў, мне давялося завітаць да аднае знаёмае ватэршчыцы зь вялікае лёнапрадзільнае хвабрыкі «Дзьвіна». Можа «Дзьвіной» гэтую хвабрыку назвалі таму, што поту і сълёзаў на ёй, пабудаванай Бэлгійцамі, пралілася на менш, чым вады ніхе родная Дзьвіна. А можа й таму, што яна сталася гэткай-ж не-пакорлівай, як Дзьвіна. Прынамсі ў 1907 г. работніцы і работнікі яе вывезвалі за сёйныя вароты на тачы асабліва ненавіснага ім дырэктара Прун'е, які за тыдзень перад тым зазнаўшы:

— Я чуўся на Маркаўшчыне на горш, чым у Конго.

За савецкія часы хвабрыка «Дзьвіна» набыла імя «зялезнага наркома» Лазара Майсеевіча Кагановіча і запраўды, як заскучая ў залезнія кайданы, прыціхла. На маю просьбу расказаць аб гаротным мінульым Маркаўшчыны, ватэршчыца адразу згадзілася, і ейнае апавяданыне захавалася ў памяці да-гэтуль.

— Прывялі мяне бацькі на «Дзьвіну» восьмёггадовай дзяўчынкай. Ад штоштасе да штоштасе паднісіла я ішпулі да ватэрару. Гэцкіх нас, з якіх старэйшаму ішоў адзінаццаты, мелася сорак з чымсыці. Білі нас майстры і падмайстры, білі каглядачы, што ніколі не разлучаліся зь бізунамі. Нарэншце мы на

вытрымалі і ў 1912 г. усе сорак, як адзін, забаставалі. Выйшлі мы з хвабрыкі на вуліцу і нібы ўпяршыню пабачылі, што паблізу цячы Дзьвіна. Рынуўся мы бегма да яе, каб пакупацца. Тут нехта нам сказаў, што ўся хвабрыка спынілася. А запраўды, каб гадзіннік спыніўся, досыць выцягнуць зь яго навет самае маленькае колца. Мы спачатку спалохаліся, але, калі, съкінуўши зь сябе латаную ды пералатаную вопратку, пабачылі на сваіх сыпінах безъліч пісагоў, дык із злосцю адказалі:

— Ну, і няхай стаіц!

Аднак, скупаўшыся, пайшлі зноў на хвабрыку, дзе нам не на-кінулі капейкі на дзень, але якіх мы прасілі, і не пазбавілі ад бізуной. А ўначы пасылья забастоўкі абудзілі мяне сълёзы маткі. Съхлілася яна нада мной і, працягваючы пахавіты буйны яблык, гаворыць:

— На, ластаўка мая. Айцец Афінаген табе першое прынёс з свае яблыні, — дыль плача гэтак, як толькі можа пла-каць маци.

Гэта пра ранейшую Маркаўшчыну, пра якую можна й ка-запці і пісаць. Цяпер паслухай, братка, пра тое, што забаронена казаць дый пісаць. Паслухай, можа калі й напішаць і людзі пра гэтае даведаоща, але на мяне не спасціліся. Нягодная я людзкое ўвагі. Проста камень хачу з душы съкінуць. Сама я разам з іншымі пад прымусам галасавала, каб манаstryр зачыніць. І вось прыехалі зачыніць і ўсіх манахаў арышта-вали. Толькі аднаму старэйшому, векам згорбленаму ды сіво-му ераманаху Афінагену сказали:

— Ідзі адсюль народны вораг на ўсе бакі. Сам неўзаба-ве здохнеш.

А куды яму ісьці, калі ўсе ягония сваякі, або тут павыміралі, або ў Сібір паміраць павысыланыя. Мы-ж тыя самыя, што галасавалі і дапамагалі потым айцу Афінагену, хто чым можа. Але на дубога ён пасылья гэтага пражкыў. На першы дзень мінулага Раства падабралі яго ў колішнім манаstryскім садзе за-мёрзлым. Ліжаў ён, аберуч абыдымачы яблыню-антонаку, якую калісці сам пасадзіў, а зверху яго прысыпала сынегам. Пэўне зылітаваліся над ім тыя самыя анёлы, што Дзіцятку Хрыста славілі. Схадзі, братка Віцьбіч, пакланіся Афінагенавай яблыні. Можа пасылья гэтага зразумееш нашуу Маркаўшчыну”.

На мяжкы Случчыны і Наваградчыны, там дзе ў Нёман уцікае рэчка Турчанка, шырака разыяглося каўсіці мястечка, а потым сяло Мікалаеўшчына. Па адных дадзеных назоў гэты паходзіць ад царквы ў ім сялятога Мікалая Мірлікійскага, па другіх ад колішняга гаспадара сяла Мікалая Радзівіла. Сыпрыша прыгадвае, што Мікалая Радзівілаў было трох — Сіротка, Чорны і Руды і пэўне-ж Чорны спрычыніўся да назову, але потым засланяюць усіх трох у свяждомасці два вялікія Беларусы, якіх паходзіць з Мікалаеўшчыны — Язпі Лёсін і Якуб Колас. Дзядзька і старшыня за яго на два гады племянінік, царскі палітычны катаражнік і царскі палітычны астрожнік, народны трыбун і народны паэт. Мікалаеўшчына дала Беларусі выдатнага Язпа Лёсіка, які пазней сказаў сваім спадкемцам-вучням:

«Вашыя съвечкі запаленны і вы становіцеся апосталамі беларускага справы. Цяпер, як ясныя зоркі, разыйдзіцеся вы па Беларусі, каб панесьці за сабою вялікую радасць уваскрашэння Беларусі».

I эта тут у Мікалаеўшчыне:

Зъбіраўся скарб, струменіўся няспынна,
Вяёлкавым ірдзенынем мне съпявай
І выхаду шукай
Адбітак родных зъяў
У словах-вобразах, у песнях вольна-плынных,

— што Якуб Колас зъбіраў не для сябе асабіста, а для свайго народу:

Для вас, душою чулых,
Як доўг, як дар
Дае письніяр.

Дарэчы, а можа хто-небудзь з нашых праведнікаў прыгадае, што Якуб Колас двойчы сталінскі ляўрэат? Пэўне-ж яны ня маюць аніякіх грахоў, калі кідаюць камяні ў нашага народнага паэту.

Аднойчы ўвечары ў Менску Уладзімер Дубоўка і Мікола Равенскі, выдатны паэт і кампазітар, вырашылі ў пільнай справе наведаць Якуба Коласа. Дайшоўшы да ягонае хаты, яны пабачылі, што дзвіверы на вуліцу адчыненыя. Яны ўва-

йшлі ў першы пакой, потым у другі, нікога не сустракаючы, і нарэшце начулу скрыпку і съльванье. У паўэмортным пакою стаду съпіной да тых, што ўвайшлі, Якуб Колас і пад скрыпку ў паўголас пляяў:

«Колесніцегонителя фараона погрузи
чудотвор'я иногда мойсейскій жезл.»

Зауважыўшы Дубоўку і Равенскага, Якуб Колас спалохаўся і сказаў:

— Як вы няўпрыцям увайшлі. Вы нічога ня бачылі і ня чулі. Добра?

Гэта і ёсьць жывы, запраўдны, сучасны Якуб Колас, народны паэт Якуб Колас.

На Лепельшчыне, на беразе прыгожага, падобнага па сваім ўзъярэжжым абрису да маладзіка Чарэйскага возера, знаходзіцца цяперашняе мястечка Чароя, а ў 15 стаг. сталіца Чарэйскага княства. І зь якога боку не пад'яжджаць да Чароя, адусно аж да дзесяці кіляметраў відаць паблізу ад яе на зялёным фоне лясоў ды пералескай белы будынак, вядомы ў народзе пад адпаведным назовам Белае Царквы. Гэты самы назоў пашырэўся і на ваколічнасць гэтага царквы, што знаходзіцца ў чатырох кіляметрах ад Чароя і ўзыяшаецца над возерам. Каўсіці валодалі тут князі Пяструцкія, бліжэйшыя сваякі Сапегаў. Аднаго зь іх — Міхайла князь Сыўдрыгайла ў 1433 г. патапіў у Віцебску ў Дзьвініне, другі — Літоўскі праваслаўны мітрапаліт Mісаіл заснаваў у 1454 г. на высіне возера манастыр. Зь цягам часу, разам з домам кн. Пяструцкіх, заняўшы гэтага манастыр, але ў 1599 г. яго аднавіў славуты Леў Сапега і адначасна пабудаваў на базэсе царкви ў ім Святое Троіцы, што больш знаная і ў народзе і ў літаратуры пад назовам Белае Царквы.

Мне давялялся ў 1939 г. трапіць у Белую Царкву. Сама царква за год перад тым стала сховішчам зборжжа калгасу імя Вароўскага, які падтрапіў пад сябе бліжэйшую вёску Сенінцы. Разам з усімі абразамі зынкінай тады і цудатворны абраз Белацаркоўскага Божае Маці. Аднак яшчэ задоўга перад бальшавікамі зынважылі чатырохсотгадовы будынак Расейцы, паставіўшы над ім, што дагэтуль захаваў рысы старасьевеччыны, свой шырокі кумпал. І калі раней царква па лёгкасці сваіх пропорцыяў нагадывала карабель, што, здаецца, восьвісі адварвешца ад узыяшша і паплыне над вазёрамі ды гаямі

Лепельшчыны, дык цяпер нязграбны барабан прыціснуў яе да замлі. Зь навыказным пачуццём на сорцы, я неўзаметку спакінуў сяброву навуковасць экспедыцыі і прысеў на беразе на-супраць віспы з крушнямі бывога праваслаўнага, а потым базыльянскага манастыра. Можа я й на бачыў тады гэтая крушна, бо прыгладаўся мне вілікі дзяржакуны муж Леў Сапега, што, стаўшыся сам каталіком, будаваў таксама для сваіх суродзічаў і праваслаўных і вуніятаў цэрквы. Мне прыгладаўся таксама, акрамя туцьшай Белая царква, Жоўтая царква ў Менску, Чорная Тройца ў Віцебску, Ніжнія царква ў Горадні, Спаса на Аконах у Смаленску, Белая ды Жоўтая царква ў Стадзенях і г. д. Наш народ, які па сваіх натуры звяўляецца глыбака рэлігійным, у віліку прымусовых веравызначальних зъменаў, што знайшлі адбітак у словах паэты:

З двух бакоў айцы дубінай
Заганялі нас у рай

— пачаў нарэшце называць цэрквы ды касцёлы не па сьвя-
тих, а па колеру іхніх сценаў, ці па месцу знаходжання.
І за гэтымі згадкамі я навет не заўважыў, як побач прысеў
сівіы дзед і, азіруўшыся вакол, распачаў гутарку:

— Ты, таварыш, калі ўвайшоў у царкву, хай сабе й
зьняважаную, дык шапку ськінуў. Дый у гэны алешнік за-
шыўся не дарма. А мене не палохайся. Хаця я чалавек урада-
вав, але на шпіён. Прыйшлі гэна тады да мене дый кажуць:
«Пільнуй, дзед Піліп, калягласнае збожжа, бо ты ў Бога верыш
і красція ня станеш, як тыя раёныя пацукі!». Аднак алешнік
ад іх не абароніць. Усё перавялі, усё нішчучы. Запраўды —
Вароўскія. Восі гэныя крушны на абтоку праз месяц начнучы
раскапваць, ды з гэнае цэглы ў мястечку лазню будаваць, а
из хопіц цэглы, дык і Белую Царкву раскапаць. З сваіх
рук будз змываюць, а затое душы іхнія каростай парасылі.
Я часам прыду ў царкву, зачыніся зь сярэдзіны, ды ўклен-
чыўшы перад гакам, на якім вісіў цудатворны абрэз, малюся:

— Зылітуйся, Прасвятыя Божая Маці нашая Белацар-
коўская, пазбаў сваіх мужыкоў-хрысьціяну ад гэнае гор-
шча за Татараў напасыці.

На Ігуменшчыне, у найвузейшым міжреччы Пцічы і Сьвіс-
лачы, ліжыць здаўна вядомае мястечка Мар’іна Горка. Хаця
туцьшай царква і прысьвяченая Вусыпенню Божая Маці, але

ўсё-ж не мястечка ад царквы, а царква ад ахутанага паданьнямі
назову мястечка набыла сваё прысьвячынне. Паводле аднаго
народнага падання, тут яшчэ за даўнія часы быў на ўзвышы-
шы языцкі могільнік з вялізным камянем пасярэдзіне, вакол
якога адбываліся трыны. Наш навуковец Шпілейскі знайшоў
у старадаўнім лісіцье манаҳа Грозаўскага манаstryра прадаг
гэтага паданыя, а менавіта — прайжджаў паўз трыны съя-
тар-місінер і абурні ёю акрапіў маргільнік съвятой вадой.
Пасыля гэтага ўзвышыша развалілася на дзіве часткі і ў про-
рву, што сталася на ёй, праваліўся камень. Запраўды, нібы
пацьвярджаючы ліст грозаўскага манаҳа, узвышыша, на якім
ципер стаіце Вусыпенская царква, мае выгляд раздвоенага.
Паводле другога падання, на бліжэйшай вэсцы Ляды жыў
таксама за даўнія часы пабожны селянін Сідар. Ён цяжка за-
хвароў і ніякае зельле яму больш не дапамагала, аж пакуль
не зьявілася яму ў сніе Божая Маці. Яна абяцала яму выля-
чэнне, калі ён на тым узвышышы, дзе молянца язычнікі, па-
ставіць крыж і капліцу за ейным абраозом. Калі Сідар гэтаяе
выканану, дык адрэзу выздаравеў і рэштку свайго жыцця
пражыў паблізу капліцы.

Шмат іншых цудаў узвялічылі абрааз Мар’інагорскася Бож-
жае Маці. Наш народ з глыбокай верай рассказае, што калі
каплічка пазней не аднойні згарала, дык абрааз застаўаўся
ў цэласці. Ён з тэй-же шчырой верай прыгладвае, што калі
ў 1812 г. Францыузы паспрабавалі зьняважыць абрааз, дык
асыленці. І селічча, што зь цягам часу паўсталі вакол кап-
лічкі, а пазней царквы на любіваным Божай Маці узвышышы,
атрымала назоў Мар’іна Горкі. Тысячы сялянін за дзе-
сяткі і сотні кілямэтраў зыходзіліся сюды кожную «маладзі-
ковую нядзялю», каб ушанаваць абрааз Божае Маці. Гэтае ха-
рактэрнае для Беларусаў наагул сужыццё хрысьціянства зь
языцтвам можа найбольш паказальнна для Мар’іна Горкі,
якая, перш чым стаіца гэткай, зьвяўлялася съвятай для нашых
пращччараў. Зыняважана цяпер Вусыпенская царква, перароб-
леная пад кінатэтр тутэйшага сельска-гаспадарскага тэхні-
куму. Няма ведама, дзе цяпер цудатворны абрааз, але, паводле
найноўшага народнага падання, ён аваўязкова абвесьціца
зноў. Ахоўвае Ігуменшчыну і ўсю Беларусь Мар’інагорская
Божая Маці.

На рэчцы Ігуменцы, прытоку ракі Волмы, на старадаўных
шляхох ад Чарнігава і Магілёва да Менску ляжыць горад
Ігумен. Ці наўрад назоў гораду паходзіць ад рэчкі, бо яна
вельмі плыткай, каб навет у старадаўнія часы стаіца водным

гістарычным шляхам. Мае таксама разьбежнасьць з праўдай і народнае паданье, утваршыню і без камянтараў зъмешчаная ў друку навукоўцам Д. Шэндрыкам. Паводле гэтага падання, на месцы ціперацніяга возера, што знаходзіцца ў трох кілямэтрах ад гораду на бабруйскім шляху, калісці было языцкае мольбішча, да якога адусюль зъходзіліся вялікія натоўпы. Адна падарожніца «манаціца-ігуменыня з Афонскіх Гары», пабачыўшы гэтае, зъвярнулася да сялянаў з прачулым словам, пасыля чаго яны пабудавалі на месцы мольбішча хрысьціянскую царкву, у якой неўзабаве зъвіўся цудатворны абраз Божае Маці. Праз нейкі час тубыльцы вырашылі зноў аднавіць языцтва, але калі начачлі адбудоўваць мольбішчу паблізу царквы, тая правалілася і на ейным месцы сталася глыбоке возера, а цудатворны абраз з яе апінуўся ў Лядzkім манастыры, што знаходзіцца ў 19 кіляметрах ад Ігумену на менскім шляху. Дысь вось ад гэтае ігуменыні з Афону нібы і атрымаў сваё імя Ігумен.

Запады вузкая падўыспа на Эгейскім моры Афон або Святая Гара мае каля 20 манастыроў, але ад веку паміж імі ні было ні аднаго жаноцкага. Суворы, тысячагодавы манастырскі статут не дазваляе ні аднай жаночнине — ні царыцы, ні рабыні — наведаць Афон. Таму калі сын Міндоўта Вайшэлк або Лаўр, першы чым заснаваць Лаўрышавскі манастыр каля Наваградку, паломнічай на Афон, дысь съвятыя Еўфрасінія-Прадслава ў часе свайго падарожжа на Святую Зямлю яго аблінула. Аднак, калі Ігумен атрымаў свой прылогікі назоў не ад ігуменыні з Афону, дык у ўсякім разе ад ігумена і можа навет з таго самага Лядzkага манастыра, дзе запады з пачатку 18 стаг. перахоўваўся цудатворны абраз Божае Маці. Бальшавікі перайменавалі Ігумен у Чэрвен'. Нам Беларусам ніяма аніякое падставы цепчыцца з таго, што ў чэрвоні 1920 г. у Ігумене польскіх акупантав зъмянілі расейскія. Мы з цяпльянінай прыгадваем ігумена Лаўра ці Вайшэлку сына Міндоўга, ігумена Данілу Паломніка, ігуменню съвятыю Еўфрасінію-Прадславу Полацкую, ігумена съвятога Апанаса Берасцейскага, а разам зь імі таго нязнанага сыцілага ігумена, якога сан стаўся назовам нашага гораду Ігумена.

У Віцебску, спакідаючы з гулам Езуўіцкі мост і, прараваўшыся паміж Альгердавай і Вусьпенскай гарамі, выбігае ўся запененая Віцба на прастору, каб нарэшце далучыцца да куткае Дзьвіны. За тысячагодзізі яна нацягнула сюды гэтулькі піскі, жывіру ды каменьні, што навет Дзьвіна ні здолела, падхапіўшы іх з сабою, пацягнуць далей і сама тут на

палову звужэла. У 1865 г. і Віцебшчыну і Вокаўскі Лес наўдаў сухмень, а таму абліялеля Дзьвіна, што прымусіла Віцьбу капаць сабе ў сваі наносы глыбейшае, чым заўсёды, рэчышча. І нечакана ўвесе вялікі горад ад Пескаціку да Лукашкіу, ад Юр'еве Горкі да Гутараўшчыны ўскаланула чутка — Віцьба адкапала ёю-ж калісці паҳаваны вялізарны камень, на якім буйгткі-ж вялізны высечаны крыж, адшараўваны пляском ды абымты вадой.

Паводле прыпушчыння некаторых навукоўцаў,магчыма якраз на гэтым камяні, які ў той час называўся Жыдоўскім, у 1435 г. князь Свірдграйла спаліў Смаленскага мітраполіта Гарасіма, у вадзінку чаго пазынь на ім вясіялі крыж. Пераважная балышыня навукоўцаў даводзіла, што гэта адзін з шматлікіх бязіміных Барысавых камяней — з крыжам, але бяз літараў, з якіх бліжэйшыя ляжаў адусюль усяго толькі ў 6 кіляметрах паблізу Маркаўшчыны. Аднак народ надаў вікананому Віцьбай каменю назоў Ёзафатаў у імя Палацкага архіяпіскапа Ёзафата Кунцэвіча, забітага ў 1623 г. на Вусьпенскай гары. Пад гэтым назовам камень і вядомы цяпер паміж навукоўцаў.

Да саме асеньнія паводкі Дзьвіны, што пакрыла водой наносы Віцьбы, хадзілі віцбліяне дзівіца на валун з крыжам. Яны спадзяваліся адведаць яго і ў наступны год, але дарма. Калі спыніла ўніз вісеньнія паводка, дык яны пабачылі, што Віцьба, закапаўшы сваё леташняе рэчышча, пракапала сабе ў сваіх наносах новае. З таго часу праціло бяз малага сто год, павышіралі і тыя, хто бачылі Ёзафатаў камень, і дзесяці іхня, але рэчка штосьнисы, зъмяняючы рэчышча, tym ня менш ніколі не адкапала зноў таго самага каменя. Навет пазыньнікі не адкапала зноў таго самага каменя.

Шмат чаго бачыла рэчка Віцьба з таго часу, як нарадзілася з чыстых лясных кропніцай, шмат народнай кропі, слёзай і поту па ёй сплыло і прүне занорок, каб перахаваць Ёзафатаў камень ад царскага і бальшавіцкага дынаміту, яна глыбака яго пад сабы тымчасова паҳавала.

На Ельніншчыне, на рацэ Дзясянне ляжыць вялікае сяло Новаспаскае, што атрымала свой назоў ад Спаскае царквы. Гэтае беларускае сяло набыло сусветную вядомасць з тae прычыны, што ў 1804 г., у маёнтку паблізу яго, нарадзіўся Міхал Глінка. Ён, як кампазытар, адыграў у расейскай музыцы ролю раўназначную ролі Пушкіна ў расейскай літаратуры.

Не падлягае сумлеву, што ў ягонай творчасыці знайшли шырокі адбітак беларускія элемэнты і гэтае вызнаваў сам Глінка падкрэсліваючы: «Музыку піша народ, а мы, кампазытары, яе толькі аранжуем». Аднак, калі музыка запраўды спачатку з'яўлялася беларускай, дык аранжоўка яе паступова «сталася вылучна расейскай». Калі «Камарынскую», або — «жонглуд расейскага сымфанізму» запраўды адбіла непакорлівасць сялінаў Беларусаў вядомае яшчэ ў 17 стаг. Камарынскае воласыці, што належыла сцярпаша да Літвы, а пазней, з'яўляючыся асабістай уласнасцю цара Барыса Гадунова, паўстала супраць «своего барына», дык опера «Жыцьцё за цара» варожая і чужая для нашага народу, адзін з найвыдатнейшых сыноў якога забіў цара. Тому зусім на выпадкова ў Пушкіна пасыль гэтая опэры склалася экспромтам харектарыстыка творчага шляху кампазытара:

«Ты не глинка,
А фарфор».

Таму таксама на выпадкова ў Смаленску ёсьць помнік з надпісам:

«Глінке — Россия. 1885 г.»

І пабачыўшы гэты помнік, мы прыгадваем з сумам безіменныя, даўно ўжо зраўняныя зъямлёю магілкі, пад якім лижадзь нашыя «Сымёны Музыкі». І што нам з таго, што Глінка па свайму паходжанью Беларус? Што гэта ягоных продкаў Глінскіх з Горадзеншчыны дабром прыгадвае гісторыя Беларусі? Паэта Мікола Вярба ў вадным з сваіх прачауных твораў назначае пра Беларусь, што яна:

Міцкевічу была Літвой!
Глінку і другім Руссю.

— і ад імя свайго і ўсіх нас дадае —

А мне Ты чым,
як я
сын Твой?
Чым?
Мне над усё
Святых-Святым.

Пераходзячы да тых селішчаў, што атрымалі свой назоў ад сялібаў рэлігійнага прызначэння, прыгадваюцца Манастырок, два Пагосты і Сыкіток. Калі тэрмін манастырок не патрабуе тлумачэння, дык пад пагостам звычайна разумеюць селішча, што складаецца вылучна з парахвільнае царкве і будынкаў тых, хто адпраўляе ў ёй Божую Службу і вартуе яе. Сыкіты звычайна ўзынікалі поблізу ад манастыру ў лесе або ў пічорах — калі ў манаstry прыходзілі сьвецкія асобы, каб стацца манаҳамі, дык сыкіты будавалі манаҳі, што жадалі яшчэ больш суворага, чым у манастыры, жыцьці і самоты.

На Барысаўшчыне, у гістарычным сяле Вяляпічах ёсьць на тутшай рэчы звысла вядомая пад назовам — Манастырок. Вельмі магчыма, што тут калісьці быў манастыр, ад якога засталася старая драўляная царква. У ёй знаходзіцца цудатворны абраз Божае Маці, які паводле народнага паданья ўпяршыню звяіўся манаҳамі, што прыйшлі з Кіеву ў Вяляпічы. Да гэтага абраза сцякаліся адусціль, асабліва ў «маладзікоў наядзелі», тысячы Беларусаў. На дарозе да царквы ішы спакідалі мнóstva драўляных вотумаў, бо, як шыра верьць народ, разам зь кінутым каля сівятыні адбіткам ці выразкам часткі чалавечага цела зьнікае і тая хвароба, што да яго прычапілася.

Нашыя два Пагосты паступова ператварыліся ў мястечкі, але захавалі ранейшыя назовы. Пагост на Ігуменшчыне, што ляжыць на рацэ Пагашчанцы, прытоку Бярозы, належыць да найблізьшых старажытных нашых мястечкаў. Вядома, што ён з'яўляўся прыградам адзначанага на мапах 15 стаг. вялікага гораду Кукарава, які ляжаў ад яго на 8 кіляметраў. Пагост на Случчыне, што ляжыць на рацэ Случы, на менш старадаўны. Яшчэ ў 1617 г. ён перайшоў да Радзівілаў, як пасаг з апошній з роду Слуцкіх-Алелькавічай княгіні Софіяй, што стала пазней нашай некананізаванай сівятоў і чые мошчы пераходзіліся ў Слуцкім Траецкім манастыры.

Сяло Сыкіток знаходзіцца на Гомельшчыне, на беразе Сожа, і з'яўляецца рэшткай старадаўнага Цярэшкаўскага манастыра, заснаванага ў 1630 г. Зыўкнуў манастыр, але сълед па ім засталіся ў назове Сыкітка. Аднак побач з добрым і сівятым існавала благое і злачыннае. Яшчэ ў сярэдзіне мінулага стагодзьдзя ў ваколічнасці Сыкітка каля вёскі Прывыткі з'явіўшася на беразе ракі Вуці вялізная хвоя, вядомая ў народзе пад назовам Шыбенінцы. Тут за часы Рэчы Паспалітае адбываліся найболыш лютыя кары. Найчасцей пакаранаму раз-

разалі жывот і, прыбіваючы выцягнутую кішку да хвоі, прымушалі потым бізунамі бегаць вакол яе. Можа й карча ўжо не засталося ад тae жудаснае хвоі, але нікі палітын из ўстане выкараніць яе з памяці народу, ад імя якога даў прысуд ягоны найвярнейшыя смы узвышаец Уладзімер Дубоўка ў сваёй паэме з адпаведным назовам «Плач навальніцы»:

І съціскалася ў вусны
нівыказнае
гора
і тапілася ў вачох
часіна
адплаты.
Каб за тое за ўсё,
што сілоньня
і ўчора
вогнішчамі
абшары палатаць.

Святы Жыватворны Крыж — вялікі сымбаль хрысціянства, знайшоў адбітак у трох геаграфічных назовах — вёска Вольгін Крест у ваколічнасці Пскова, мястечка Крэйцбург паблізу гораду Якабштадту на Дзявіне і вялікае сяло Хрест таксама на Дзявіне, у 28 кілометрах вышэй Вяліжу. Вольгін Крест і Крэйцбург пад ціскам з боку Рaseйцаў і Немцаў апынуліся паза нашай этнографічнай мяжой, але за тое маюць з намі гістарычную лучнасць.

Калі кіеўскі летапісец назначае: «О Пськове-граде от летописания не отбредется вспомянуть, то от кого создан бысть и которыми людьми», дык за тое архэалёгамі даўно ўжо даведзена, што тут жылі некалі Крывичы. Тоє-ж самае пацвярджаючы этнографы і мовазнаўцы. У летапісе з той час, у 903 г., у суязі з кіеўскім князем Ігарам прыгадваеца «приведоша ему жену от Пськова именем Ольгу». Паводзія народнага паданья, Вольга была перавозніцай праз раку Вялікую ў слеje Выбыты пад Псковам, згодна зь іншым паданьнем, ад яе атрымала свой назоў цяперашняя вёска Вольгін Крест. Таксама і народнае паданье і летапіс съцьвярджаючы, што вядомую Віцебскую царкву Святога Дабравешчанія пабудавала княгіня Вольга. Запраўды съпярша навуковец Паўлючану, а потым Даўгяла і пазней Шчакаціхін, дасъследуючы кладку гэтае царквы, прыйшлі да выяснову, што яна пабудаваная ў 10 стаг., а ў 14 стаг. перабудаваная князем Альгердам.

У 1237 г. мечнікі заснавалі на Дзявіне замак Крэйцбург, Латышы пераклалі назоў цяперашняга мястечка на Крустпілс, а яшчэ да мечнікаў і Латышоў тут існаваў поласкі прыгарад — Крэйчбор. Аб беларусыне съветчцу дагэтуль, апрача курганоў, яшчэ назовы найбольшых на Дзявіне тутэйшых парогаў — Перакагрыж, Гусак, Бродык і Ціхая Руба. Паміж дзявінскіх плытагонаў ёсьць прыказка:

Прабег Янка Перакагрыж дый кажа —
Браткі, Рыгу бачу.

Да Рыгі адсюль яшчэ 150 кіляметраў і зразумела таму, як цяжка перамагчы грымотны Перакагрыж.

Расейская геаграфічная наімэнклatura ведае сяло «Крест», але наш народ называе самае сяло і вялікія парогі паблізу яго — Хрест. Існуе прыпушчанье, пібы гэты назоў зыначай ў пачатку мінулага стагодзіця Расеец аштарнік Піцын, які, паходзічы з Волгі, перайменаваў таксама свой маёнтак, што знаходзіцца ў трох кіляметрах ад Хресту, у Жагулі. Аж да нашых дзён тутэйшыя сяляне прыгадваюць, аб ім зь нінавісцю. Дагэтуль на беразе Дзявіны захавалася каменнае кросла, на якім аштарнік звычайна сядзеў, агляджаючы прыгонных дзяўчач, што, паводзія ягонага загаду, купаліся ў рацэ. Ён шырака карыстаўся таксама «правам першае ночы», пакуль нароцце на стаўся ахвайрай яго. Яшчэ хлапчуком мне давялося наведаць змрочны навет з вонкавага выгляду палац у Жыгулях. У вадынъ зь ягоных пакояў быў вялікі піэрсыдзкі дыван з рудымі ад крыўі плямамі. Гэта на ім зыняважаны малады забіў сікеры аштарніка. І не аднойчы потым бачылі сяляне здані маладых, якіх замардавалі гайдукі перад палацам. Што дзіўнага, калі ў 20-ых гадох нашага стагодзіця тутэйшыя сяляне спалілі палац, але паданье аб ім несъяротнае. А можа і назоў — Хрест паходзіць ад крыжа пакутаў, што разам з усім народам несълі на пляюх там гаротнікі.

Нельяга ўявіць сабе калішняга беларускага гораду або мястечка бяз Жыдоў. Па дадзеных 1909 г. у Беластоку іх налічвалася 82% ад агульнае колькасці жыхароў, у Берасьці — 73%, у Горадні — 64% і г. д. Яшчэ больш было іх у мястечках, як напрыклад у Лапічах на Глуменшчыне — 84%, у Карме на Гомельшчыне — 90%, у Янавічах на Віцебшчыне — 93% і г. д. Гэтая адсутнасць працпорцыі паміж Беларусамі і Жыдамі залежыла не ад іх, а спрычыніліся да яе — съпярша Рэч

Паспалітая Польская, а потым Расейская імпэрыя. Апрача дыскрымінацыйна рысы жыдоўскае аселасці, паза якой Жыды на мелі права жыць, ім, паводле іншага закону Расей, забаранялася навет у межах іхнае аселасці жыць у сельскіх мясцовасцях. Калі дадаць да гэтага, што і ў гарадох ім спачатку дазвалялася сіліца толькі ў «этта» — адмыслова прызначаным месцы, дык адразу прыгадваеща малюнак тадынага мастака віцебляніна Юлія Пэні — «Сыніна старога Жыда». На гэтым малюнку пададзены ззаду стары, які ідзе на мяму ведама куды, сашчапіўшы за сыпіной руку. Ягона твару на відаць, але досьце зірнуць на ягоную сыпіну, каб вычуць нівыканыя цняжар, што ляжыць на сыпіне народу. У падрэйнанні з гэтым малюнкам, блекнучы статыстычныя адсоткі і як паказальна, што стварыў яго, пазыней забіты бальшавікамі Пэн.

Ни ў прыклад іншым народам, Жыды не накінулі Беларусам ні аднаго свайго геаграфічнага назову, тыя, што маюць да іх дачыненіе, наадцэніце самы Беларусы. Паміж імі нельга абмінучь двух назоваў рэлігійнага паходжання — Школішча ў Магілёве і Кагалыны Роў у Гомелі.

Паводле граматы караля Жыгімonta Трэйцяга ад 1626 г., магілёўскім Жыдам дазвалялася жыць толькі паза горадам у мясцовасці, якая ад іхніх сынагогі атрымала назоў — Школоўшча. Пазыней у 1646 г. кароль Уладыслаў Чацверты пацвердзіў гэтую грамату. У 1654 г. за часы акупацыі Магілёва царом Аліксеем Міхайлавічам тутэйшым Жыдом загадлі пакінучы навет Школішча і перасяліцца адсюль у Польшчу, але па дарозе, яшчэ ў магілёўскім прадмесці — Пячэрску іх бадай усіх перафілі стральцы. Аднак з часоў Жыгімonta і да часоў Стالіна прайснавала тая старая драўляная сынагога, ад якой паходзіць назоў Школішча.

У 1937 г. мне давялося наведаць магілёўскую синагогу разам з Жыдамі паводле свайго паходжання і выдатным нашым пісьменнікам, узвышэнцам Зымітраком Бядулай. Мы дойту шукати гэту синагогу, бо сустрэчныя не адказвалі нам на запытанніне аб ёй, а толькі, або падазронна агліядалі нас з галавы да ног, або пагардліва ўсміхаліся — ёсьць, маўляў, недарокі на съвеце, што шукваюць синагогу. Толькі калі Зымітрок Бядула пажыдоўску зъянрнёўся да старога з тэй-же сыпінай, што на малюнку Пэні, ён ахвотна і падрабязна раслумчайці нам, як да яе патрапіць. І вось нарэшце праз адчыненія насьцеж дэзвёры мы ўхаходзім у зъянважаную

съвятыню. За часы свайго існаваньня яна, съціплая паводле свайго памеру, умяшчала мора людзкога гора, якое на съвята Ем Кінур пад гукі съвяточнага рогу-шыфера асвятлялася адвечнай надзеяй:

«Лішона Габоа Бійрушалайм!»
У наступным годзе ў Іерусаліме!

Унутры сынагога была размаляваная таленавітай рукой Шагала — прадзеда сучаснага, сусветнага видомага, мастака Марка Шагала, што калісьці дзесяцігадовым хлапчиком прыйшоў зь мястечка Лёзна ў Віцебск, каб вучыцца ў Пэні. Нязвычайні нааугл для синагогау сыценатіс тут, абышоўшы ўсе забороны, напоўніў будынак дарэнты незабытнай сымбілікай біблійных прарокаў. Праз два гады мне давялося наведаць зноў Магілёў, але, слышицьца па знаёмай ужо дарозе да синагогі, я на ёйнім месцы не пабачыў навет і падмурка. У 1938 г. яе разбурылі бальшавікі і ёйныя бёрны парэзали на калодзежныя зрубы. І калі думаеш цяпер пра синагогу на магілёўскім Школішчы, дык зусёды адначасна прыгадваюць закатаўаны ў 1941 г. наш выдатны Зымітрок Бядула, які тады ў зъянважанай бальшавікі съвятыні нûзрыд плакаў.

Можа нідзе яшчэ на Беларусі гэтак побач ня выпукляліся нацыянальнай і сацыяльнай супярочнасці Расейскай імпэрыі, як у Гомелі. Бадай у самым цэнтры гораду ў лагчыне, па абдухах берагоў бруднага ручая, здáўна і да апошніх вайны існаваў Кагалыны Роў, які ўпяршыню прыгадваеща ў 1649 г., калі казакі выразалі 1500 югоных жыхароў-Жыдоў. І хаця пазыней у 1844 г. царскі ўрад скасаваў Кагал — жыдоўскае на рэлігійных падставах пабудаванае самакіруніцтва, але Роў, дзе жылі вылучна Жыды, застаўся Кагалыным. Яшчэ ў канцы мінулага стагодзіндыя тут забаранілі ўсякае будаўніцтва. Таму жудаснае ўражанне пакідалі бліз усякага парадку сто з гакамі год таму пабудаваныя хаціны зь дзіравымі, парослымі імхом строжамі. Яны ў розныя бакі пахіліся, на палову да самых вакенцаў урасцілі ў зямлю і, як кульбагавага падтрымліваючы муліцы, гэтак іх падпіралі калы ды жэрдкі. Тут у галечы нараджаліся, у галечы жылі, у галечы паміралі. А над самым Кагалым Ровам узвышаўся прыгожі і вялікі палац гаспадара гораду Гомелю Паскевіча — графа Эрыванскага і князя Варшаўскага, самыя тытулы якога паходзіць ад прыгнечаных царызмам нароаду. Вакол палацу расыкінёўся, абароджаны мурам, вялізны парк з гrotамі, аранжэрэямі, дзе

ўзімку цывілі хрызантэмы, ды вазёрцамі, на якіх плавалі лебядзі. Бліжэй да самага палацу быў помнік з каарскага мармуру над магіламі ўлюбёных графа — князёўскіх сабакаў.

Калісці ў далёкім дзяйністве даўся мне ў знакі на ўсё жыцьцё напоўнілы скрыпач. На ім ня вонратка, а шкумашці. Ягоная хворая жонка, што засталася ў самай убогай хатціне мястечка, ужо ня ў стане была залатаць латы на латах свайго мужа. Спыняючыся каля кожнай хаты, скрыпач іграе і пяе:

«Ідэл міт зэйнэм фідэл
Эр ёт мільёнэн гэлд.»
(Жыд з сваёй іскрышкай
Заробіць мільёны грошай.»

Часам адчыніца вакно і яму кінцу капейку, а часьцей вакно не адчынілеца, бо няма паза ім і капейкі. І ён бадай вобмацкам ідзе далёк. У ягоных руках не Страдльварус і сам ён не Паганін, але месцыячкоўцы яго любяць. Калі ўжо навет «Ідэл міт зэйнэм фідэл» плея пра мільёны грошай, дык і мы — Беларусы ды Жыды — дадзём яшчэ сабе рады.

Божа, што злытаваўся над сваім абраным народам і звярнуў яму Ізраіль, прыслухайся да нашых малітваў і звярні наам Беларусь!

Пераважную бальшыню нашых вазёраў ды валуню-камяней пакінуў нам вялікі ледавік, але, абмінаючы геалёгічную прозу, Беларусь, з прычынам самае існасьці свае нацыянальнае натурэ, алазтызвалі іхнае нараджэнне. Няма ніводнага возера на Беларусі, вакол якога ня створана тага ці іншай, але зафіксыраваная цікавая легенда. Надзвычай характерная ў гэтай галіне вазёры — Святое, Святазер'е і Святазэр. Ужо ў народных паданьнях зынклі прычыны, у сувязі з якімі цэрквы праваліліся пад замлю, а на іхнім месцы звязліся вазёры, але затое народ з пашанай да іх стаўіцца і надаў ім адпаведныя назовы. Гэтак паўстала ў чатырох кіляметрах ад Месціслаўля Святазер'е або Кіркорава возера. Калі прыгадаць, што Месціслаўль чамусыць не чапалі Татары, дык ці не адбілася ў зынкненіні царкви «Трублякая разъя», учыненая «единоверным старшим братом». Гэтак паўстала і возера Святое ў ваколічнасці цяперашнягага гораду Асілавічы. Аднак яно розыніцца ад Святазер'я сваёй шырынёй і глыбінёй. Ціпер Святое значна зьмененшылася, але

тады, паводле паданьня, на 12 кіляметраў заўліо ўсю ваколічнасць. Вяроўку з патапцом апушчалі тамашнія на 15 сажняў і гэтак не дасталі японага дна. І разам з тым на абодвух гэтых вазёрах ня ўсе, але шмат хто чуў званы затопленых цэркваў, а ў сьвятую Вялікоднюю нач:

— Хрыстос Уваскрос!

Возера Святазэр, што на Наваградчыне, набыло сусьветную вядомасць дзякуючы Адаму Міцкевічу. Адно з беларускіх паданьняў, паводле якога на дне возера знаходзіцца горад, што праваліўся паслья малітвы бездапаможных дзяўчат у часе нападу шматлікіх ворагаў, сталася тэмай для яго выдатнае баляды «Святазэр». Тысячы турыстых наведалі паслья вельмі маліяўнічае возера зь сінім, нібы вочы сьвятазянак, кветкамі лебёлі і дзвіліся на брукаваную дарогу, што вядзе да падводнага гораду. Але да жыхароў узьбярэжнага сяла Міратычы, з якога магчымы і паходзіці «палаўнічы туэтышы» — галоўны герой баляды, яна не дайшла. Адзін з іх, як съвєтчыць годны даверу Адам Ганоры Кіркор, на пытаньне аднаго з турысташ:

— Ці бачылі вы камі-небудзь сьвятазянак?
— адказаў:

— З таго часу, як паніч выехаў і паненкі зьніклі. І тут-жя дадаў, што возера ўсё больш і больш падмывае свае высокія паўночныя і паўднёвые берагі. Хоча яно сплісціці дарэшты, або ў Шчару, або ў Сэрвач і капае сабе шляхі да іх. А калі толькі прарвецца Святазэр, дык з галавой пакрые ўсіх паноў ды падпнанка, а на бераг нароўшце выйдзудзе усе тыя нашыя гаротні дзяўчата разам з нашымі палаўнічымі.

Прыгледваючы наўсяля геаграфічныя назовы рэлігійнага падходжання, нельга абмінуць сяла Міколка, речку Грамніцу і Пятніцкі ручай. Сяло Міколка на Ігуменічыне паблізу мясточкі Лошы нічым рашуча не нагадвае перш — лепшага расейскага сяла — «Николаевск». Ягоны назоў паходзіць ад вельмі цікава па сваёй архітэктуры былое вуніцкое царквы ў імя святога Мікалая Мірлікійскага, аб якім нашыя старцы — лернікі пяялі:

А хто Мікалая любіць,
а хто Мікалаю служыць,
таму святыя Мікалай
на ўсякі час памагай,
Мікалаю!

На самым царкоўным цвінтары ўзвышаўся шматвяковы дуб, які карыстаўся вялікай пашанай з боку насельніцтва. І гэтае ня зьдзіўляе, бо некалькі дубы прысычваліся Пяруну. Як і ня зьдзіўляе таксама паданне, што хтосьці калісці закапаў пад гэтым дубам вялікі скарб. Паваліць дуб не чалавек, а пярун, і тады выйдзе навонкі скарб, якога хопіць на ўвесе абышар, дзе толькі чуваць званы з царквы святога Мікалая, што ў сяле Міколака.

На Барысаўшчыне, паблізу ад мястэчка Плещаніцы, цячэ рэчка Граміца, якое берагі ўсе ў курганох. Вам адразу прыгадваецца грамніца-съвечка, без якое нельга ўяўвіць беларускую хату. Згатаваная з чыстага воску, асвяняцна на Граміцу, яна спадарожнічае Беларусу ў ягоным жыццёвым шляху. Яе запальваюць і калі пакутуе парадзіха, і калі бағаслаўляюць да шлюбу і калі, не паграўкушы дзвініцы, прыходзіць съмерць. Яе запальваюць, і калі б'юць пяруны, і калі распачынаюць слáбу. Гэта ад ёй прыгадаў у сваім творы «Ян і маци» Максім Багдановіч:

Съвечка съвеціць, съвечка зъяе, съвечка дагарае
І ў панурай, цеснай хаце хлопец памірае.

Пятніцкі ручай, які, працаючы праз Смаленск, надаў свой назоў частцы гораду — Пятніцкаму Канцу, сам дастаў назоў ад Пятніцкай царквы, калісці пабудавана над крыніцай, што зьяўляецца начаткам ручэю. Святая Параслька, імя якое ў перакладзе на нашу мову азначае — пятніца, стала для Беларусаў абароніцай нязылічных съвятых крыніцай, сталася аднай з найболей шанаваных на Беларусі съвятых. Янчэ за часы Гедыміна ў сталічнай Вільні жонка Альгерда і апошняя віцебская князёўна Марыя пабудавала на месцы мольбіща Богу Рагутысу Пятніцкую царкву. А народ пабудаваў над сваймі крыніцамі тысячи капліцаў, прысьвечаных Парасльке-Пятніцы. Сціплія па сваіх памерах капліцы, у сярэдзіне якіх апрача абраза съвятога Параслькевы была студня, ніколі не зъмяшчалі тысячи багамолаў, што часам за сотню кіламетраў ішлі скоды на прошчу.

На Віцебшчыне найболыш шанавалася капліца Пяценка ў Вяліжы. Да яе ў дэссятую пятніцу па Вялікадню сыходзіліся нязылічныя багамолы — апрача вялікіх, бельскіх, парэцкіх, сураскіх, усевяцкіх, гарадоцкіх, невельскіх, віцебскіх. Яны прыходзілі, а на прыижджалі, каб ня зъневажыць съвятыню. Яны ў часе Божае Службы ў Пяценцы стаялі на ўзгорках,

паміж якімі яна знаходзілася. І гэтыя ўзгоркі здаваліся пакрытымі снегамі ад съвяточных съвітаў, аблітых каліровай тасьмай. Па намётках розынлісі замужнія кабеты ад дзяўчутат з каралімі на шыі. Багамолы па чарзе праходзілі ў капліцу, прыкладаючыся да абраза, пакідаючы калі студні вышываныя ручнікі або пасмы кудзелі. Вышыашы з капліцы, набіralі ў бутэлькі съвяту воду, што па латку, над якім узвышалася Укрыжаваныне, выбагатала з студні навонкі. Ужо дваццяць год таму разбурана вялікая Пяценка, але ніхто ня ў стане зыніцьці ейную крыніцу з празрытай халоднай съвятоі водой. Адну з тых шматлікіх крыніцай, пра якія навет на царскай катарзе, у Сібіры, на ленскай баржы № 18, дзе ён пакутваў за Беларусь, прыгадаў з жалем выдатны Але́сь Гарун:

Чаму з маленства, з ураджэнства
У жыццёвёы май
Ня умеў, як мачі, шанаваці
Цябе мой Край?
То-ж я з Тваёю ключавою
Съвятоі водой?
Напіўся болю аб нядолі
Бядзе людзкой?

Дарма, што съвестлы Нёман мениши па сваёй даўжыні за шырокі Дняпро і хуткую Дзьвіну. Дарма, што за даўнія часы ён не стаўся гэтым гістарычным шляхам, як яны. Затое пазнейнай стаўся ён сымбалам нашага нацыянальнага адроджэння, знайшоўшы адпаведны адбітак і ў народных паданнях і ў мастацкай літаратуры. Аднак калі вядома, што Дняпро пачынаецца з Клёцава імшары, а Дзьвіна паблізу ад калыскі Дняпра з возера Дзьвінец, дык скуль пачынаецца Нёман, дагэтуль дакладна невядома.

Бальшыне навуковых дасьследаваньняў і народных паданьняў даводзяць, што ціпера шняя рэчка Вуса, якая цячэ з-пад Святое Гары і працула апяняная паэтам Але́сіям Салаўём, калісці менавалася Нёман, другія то-ж самае съцвярджаюць наконт рэчкі Вузьдзянкі, што пачынаецца ў піці кіламетрах ад мястэчка Вузьды, трэцій съвятач, што гэта мястэчка Лоша спрычынілася да перайменаванья Нёману ў рэчку Лошу, і нарэшце чацвертыя прыпушчаюць, што рэчкі Вуса і Лоша, спалучыўшыся разам калі мястэчка Пясочнага, нараджаюць Нёман.

Паміж шматлікімі народнымі паданьямі ёсьць адно, якое съветчыць, што цячэ Нёман з-пад альховага корчу. Між тым у нашым фальклёры альха належыць да «юдашавых дрэваў». Калі дубы, бярозы, ліпы, хвоі, яліны і г. д. для Беларуса съвятая ці бадай съвятая, дык з крывавых сълёзаў выгнанае з ран Эвы нарадзілася рабіна, зъ сълёзаў съкінутага зъ неба д'ябла крушына, на асіне Юда павесіўся, а на алешину «кроў пусыціў» — таму ў асіны горкі смак, а ў съвежай драўніне алешины крывавы колер. Не, не з-пад альховага карчу распачынаеца Нёман. Сам народ заёсды самае дарагое для сябе шанаваў, як съвяты.

Мы Беларусы незалежна ад того, скуль мы — ці з-пад Дзэвіны, ці з-пад Прыпяці, ці з-пад Дняпра, ці з-пад Бугу, ведаем, як цячэ Нёман праз Налібокі і Дакудаўскія дубовыя лісы, перахапішы ў дарозе Бярэзань і Шчару, мы чуем, як, пракапваючыся праз Горадзенскае ўзгор'е, грыміць ён у сваіх парогах — Швей ды Кравец, Калатоўка ды Бічы. Нёман для ўсіх нас адзіны і непаўторны. І калі нашыя нашаніўцы сумна зазначалі:

Вісьне скарга ўздоўж Нёмана
Беларусі сына,

— дык мы яшчэ пабачым, як нарэшце і назаёсды:

Даўшы хвалім вольны ход,
Прыпадайме бацька Нёман
На хрыбце магутным лёд.

І няхай хтосьці ды дзесыці спрачаетца аб тым — скуль паходзіць Нёман. Плыве з-пад Святое Гары Нёман.

(Канец першай часткі)

Іншыя кнігі Выдавецства „Бацькаўшчыны“

Якуб Колас. НОВАЯ ЗЯМЛЯ — Паэма зь вялікім і грунтоўным крытычным артыкулам Р. Склюта. Балонаў 246 + ХХХII. Цана 3 амэр. даляры.

Янка Купала. ТУТЭЙШЫЯ — П'еса ў чатырох дзеянях з крытычным артыкулам Р. Склюта. Балонаў 83. Цана 1,30 амэр. даляраў.

Янка Купала. РАСЬКІДАНАЕ ГНЯЗДО — Драма ў пяцёх актах з крытычным артыкулам Р. Склюта. Балонаў 58 + XV. Цана 1 амэр. даляр.

Андрэй Мрый. ЗАПІСКІ САМСОНА САМАСУЯ — Сатырычная аповесьць з крытычным артыкулам Р. Склюта. Балонаў 88. Цана 1 амэр. даляр.

Лукаш Калюга. НЯДОЛЯ ЗАБЛОЦКІХ — Аповесьць зь вялікім крытычным артыкулам Р. Склюта. Цана 1,50 амэр. даляраў.

Янка Купала. СПАДЧЫНА — Выбар паэзіі зь вялікім крытычным артыкулам Ст. Станкевіча. Балонаў 564. Цана 7, 9 або 11 даляраў (залежна ад вокладкі й паперы).

Якуб Колас. СЫМОН МУЗЫКА — Паэма з крытычнымі артыкуламі Р. Склюта і А. Бабарэкі. Балонаў 246. Цана 3 даляры.

ЛЯ ЧУЖЫХ БЕРАГОЎ — Альманах твораў беларускіх эміграцыйных паэтаў і пісьменнікаў з уступным артыкулам «Аб беларускай літаратуре на эміграцыі» Ст. Станкевіча. Балонаў 236. Цана 3 амэрыканскія даляры.

Власт (Вацлаў Ластоўскі). ТВОРЫ — Зборнік празаічных апавяданняў. Балонаў 112. Цана 1 амэрыканскі доляр.

У краінах, паза Задзіночанымі Штатамі Амэрыкі й Канадай, цана ў мясцовай валюце, раўнавартаснай выжэй пададзенай цане ў амэрыканскіх долярах.

Выпісваць можна: непасрэдна з Адміністрацыі «Baćkaŭščyna» паводле адрасу: Zeitung „Baćkaŭščyna“ („Das Vaterland“), (13b) München 19, Schließfach 69, або з нашых Прадстаўніцтваў.